

—Людзьмі звацца!  
Янка Купала

ГАЗЕТА ТВОРЧАЙ ІНТЭЛІГЕНЦЫІ БЕЛАРУСІ

ПЯТНІЦА

29

САКАВІКА  
1991 г.  
№ 13 (3579)

ВЫХОДЗІЦЬ  
з 1932 г.

КОШТ — 15 кап.  
(Па падпісцы —  
10 кап.)

ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА

## ЧЫТАЙЦЕ

### МЫ ВЫЙДЗЕМ ШЧЫЛЬНЫМІ РАДАМІ?



На II з'ездзе БНФ  
«Адраджэнне»

СТАРОНКІ 2—3.

### СКРЫНЯ

Лідзія АРАБЕЙ: «Мы смяёмся цяпер з мінулага. Смяёмся з Хрушчова, з Брэжнева. А пасмяяцца з нас, сённяшніх, зноў пакідаем наступным пакаленням!»

СТАРОНКА 4.

### СЛАЎГАРАДСКІ ПРЭЦЭДЭНТ,

або Ці правільна зразумеў курс на галаснасць рэдактар раённай газеты

СТАРОНКІ 5, 12.

### «СЛАВЕНСКІЯ ТЭАТРАЛЬНЫЯ СУСТРЭЧЫ»

Знаёмцеся:  
удзельнікі  
фестывалю



СТАРОНКІ 10—11.

### «ХТО ПАДУМАЕ ПРА БЕЛАРУСАЎ?»

Сяргей ДУБАВЕЦ: «Пры згадках летувіскае незалежнасці ў савецкіх сродках масавай інфармацыі нязменна акцэнтуюцца ўвага на пытанні межаў. Маўляў, Летува пойдзе такой, якой прыйшла ў 1940-м — без Віленскага краю... Маўляў, справа тут нават не ў палітычных амбіцыях Масквы, а ў волі таго нелетувіскага насельніцтва, карэннай большасці ва Усходняй Летуве, якая хоча застацца ў СССР.

Што ж гэта за насельніцтва, на якое праз мясцовых актывістаў КПСС робіць стаўку імперская Масква!»

СТАРОНКА 12.

### БАЛІЦЬ, КРЫВАВІЦЬ...

Барыс САЧАНКА: «Чарнобыльская бяда, іншыя падзеі адцягнулі ўвагу ад выкрыцця сталіншчыны, таго, што рабілася ў нашай краіне, што перажылі людзі, народ у страшныя 30—40-я ды і пазнейшыя гады.

Менш і менш застаецца жывых сведак бяспраўя і рэпрэсій, каму мінулае па-сапраўднаму баліць, крывавіць...»

СТАРОНКІ 14—15.



Р. СІТНІЦА. «Курпаты. Крыж пакут».

## Пад знакам «Пагоня»



Як засведчыў апошні з'езд Саюза мастакоў Беларусі, што адбыўся ў мінулым годзе, нашы творцы пакуль што няздольныя па прыкладу сваіх калег у рэспубліках Балты ўзяць і выйсці ўсёй грамадою з падпарадкавання Маскве. На з'ездзе вызначыўся раскол. Адно стаялі за «Згуртаванне мастакоў Беларусі», другія — за «Союз художников БССР». Менавіта гэтых, другіх, была большасць. Частка тых, хто галасаваў за суверэнітэт, у канцы года аб'ядналіся ў суполку «Пагоня». Сваёй эмблемай мастакі абралі сімвал незалеж-  
(Працяг на стар. 13).

# Кола Дзён

21 сакавіка наступіла астранамічная вясна: раўнадзенства. Практычны сэнс гэтай планетарнай падзеі заўсёды разумелі і разумеюць лепш за ўсіх сяляне — трэба рыхтавацца да сяўбы. Гараджанам жа сёлета — не да вясны. Яна страшыць красавіцкім павышэннем цен. Толькі і размоў, што пра кампенсацыю, індэксацыю, інфляцыю і г. д. А тут яшчэ салідныя з выгляду палітыкі палюхаюць прывідам грамадзянскай вайны. Тым не менш, жыццё працягваецца. І, як сказаў класік, «пражыць яго трэба...».

## 20 САКАВІКА

першай афіцыйна зарэгістраванай Міністам БССР партыяй, як паведамляецца, стала Аб'яднаная дэмакратычная партыя Беларусі.

## 21 САКАВІКА

Надзвычайны і Паўнамоцны пасол Рэспублікі Індыі ў СССР Гансалвеш перадаў у Мінску Старшыні СМ БССР Кебичу Узоры медыкаментаў, дастаўленых днямі на Беларусь. Медыкаменты, а таксама наля ста тон прадуктаў — дар Індыі жыхарам нашай рэспублікі, пацярпеўшым ад чарнобыльскай катастрофы.

## 22 САКАВІКА

апублікавана пастанова Саўміна БССР «Аб рэформе рознічных цен і сацыяльнай абароне насельніцтва...» З бюджэту рэспублікі на выплаты кампенсацый выдзелена 5,2 мільярда рублёў.

Старшыня ВС БССР Дземінец завяршыў паездку па Беларусі, у ходзе якой сустракаўся з выбаршчыкамі розных рэгіёнаў рэспублікі.

## 23—24 САКАВІКА

у Мінску прайшоў II з'езд Беларускага народнага фронту (БНФ) «Адраджэнне».

## 25 САКАВІКА

Кабінет міністраў СССР прыняў пастанову аб забароне мітынгаў, пікетаў, вулічных шэсцяў і дэманстрацый у Маскве да 16-га красавіка г. г. (?). Наступным днём прэм'ер Паўлаў настойліва прапанаваў увесці падобныя абмежаванні і ва ўсіх іншых гарадах краіны. Зразумела, у мэтах стабілізацыі...

## 26 САКАВІКА

Вярхоўны Савет СССР пасля доўгага абмеркавання прыняў пастанову, якая абавязвае ўрад уступіць у непасрэдныя перагаворы з шахцёрамі, а гарнякоў — «прыпыніць» забастоўкі на два месяцы. Пакуль.

Прэзідэнт СССР Гарбачоў у той жа дзень у вялікім тэлеінтэр'ю заклікаў суграмадзян строга прытрымлівацца Саветскай Канстытуцыі.

У сталіцу Беларусі прыбыў прадстаўнік нямецкай грамадскай арганізацыі «Новы форум», член Берлінскага камітэта «Дзеці Чарнобыля» С. Пфлюкбайль. На сустрэчы з кіраўніцтвам Беларускага дабрачыннага фонду «Дзеці Чарнобыля» ў Мінску абмяркоўваліся пытанні супрацоўніцтва паміж гэтымі арганізацыямі, планы сумеснай работы.

## II з'езд Беларускага народнага фронту «Адраджэнне». Мінск, 23—24 сакавіка.

**—**НАША НАЦЫЯ перажывае цяжкі, трывожлівы час, усеагульны духоўны і эканамічны крызіс, які немаведама калі і чым скончыцца. Між тым, адна ісіціна свеціцца ўсё болей выразна і катэгарычна. Гэта тое, што ўратавацца як народ і нацыя мы можам толькі ўласнымі сіламі. Ніхто нас не ўратуе, калі мы, нарэшце, не спазнаем маштабы нашай бяды, а таксама і памеры нашай сілы. Так, менавіта сілы, закладзенай у духоўнай і фізічнай аснове нашага этнасу, ва ўсім тым, што нам перадалі ў спадчыну нашы продкі разам з нашай бласлаўленай зямлёй.

Нацыя прачынаецца, гэта пэўна. Хоць тое прачынанне вельмі пакутнае, з многімі ўскладненнямі і стратамі, з перагдоленнем вялізнага супраціўлення чорнай злой сілы, якая так і не думае саступаць, — гэтымі словамі Васіль Быкаў адкрыў з'езд БНФ і адначасова акрэсліў, бадай, самую важную праблему, якая хвалюе сёння фронтаўцаў. І не толькі іх.

Тысячы, сотні тысяч людзей вагаюцца, зведваюць дыскамфорт у жыцці, прсякнутым няпэўнасцю і бязладдзем. Што дасць ім апірышча? Дакладней, ці здабудуць яны тое апірышча, усвядоміўшы хоць бы, што чалавек нараджаецца для долі лепшай, чым статкеванне ў чэргах?

Мы — выйдзем шчыльнымі радамі?

### З'езд як жанр.

На жаль, я не быў два гады назад на ўстаноўчым з'ездзе БНФ, які праходзіў у Вільні. Як тады жартавалі, «на эміграцыі». Але добра памятаю той час, яго п'янку атмасферу, калі некаторыя дні былі роўныя гадам, а месяцы дзесяцігоддзям. Грамадства зрушыла з мёртвай кропкі, кроў па ягоных, пачаўшых было зарастаць, крывацёках пабегла шпарчэй, разагрэлася... І хоць цяпер відавочна, што многія нашы ўяўленні былі неіўныя, аналогіі спрошчаныя, ілюзіі мёрныя, ды здавалася — яшчэ адзін мітынг ці маніфестацыя, яшчэ адно спра-

# МЫ ВЫЙДЕМ ШЧЫЛЬНЫМИ РАДАМИ?



вадлівае пэтрабаванне, падтрыманае некалькімі дзесяткамі тысяч галасоў, яшчэ адно волнае слова, адважанае ў цензурі, яшчэ адно «не баюся», сказанае сабе ўчарашняму, — і ўсё пераменіцца. Што і як? Пэгадзіцеся, асабліва пра гэта мы не задумваліся, бо проста верылі — да лепшага.

Як мне падалося, многія ўдзельнікі другога з'езда БНФ, і ветэраны руху, і навікі, хацелі б зноў паспытаць таго эмацыянальнага допіngu, зноў адчуць тое радаснае ўзбуджэнне, нават катарсіс. Разам з тым, форум прайшоў надзіва спакойна, момантамі і ўвогуле прыцішана. Воклічы «Жыве Беларусь!» гучалі не так часта і не так дружна, атрыбутыка калі не адышла на другі план, то заняла належнае месца.

Што было на першым плане? Асэнсаванне здабыткаў і страт, вызначэнне перспектывы руху. Ааналіз грамадска-палітычнай

сітуацыі. Выпрацоўка стратэгіі і тактыкі дзеянняў. Змены ў праграмных і статутных дакументах. Вось чым займаўся 429 дэлегатаў з'езда ў прысутнасці шматлікіх гасцей, прадстаўнікоў розных палітычных, грамадскіх і рэлігійных арганізацый.

Гэты з'езд БНФ не быў «з'ездам пераможцаў». Я назваў бы яго з'ездам-выпрабаваннем — інтэлектуальных сіл руху, яго палітычных вопыту і волі. Можна сказаць, што гэтае прапрабаванне было вытрыманне, есабліва ўлічыўшы, што за час існавання БНФ мала што змянілася ва ўмовах яго працы. Ва ўсялякім разе, яны не сталі больш спрыяльнымі для актывістаў руху.

### Так сказаў Зянон Пазняк...

— Шмат што перамянілася ў нашай свядомасці, у свядомасці нашага народа і ўсяго гра-

мадства. Утварыўся апазіцыйны рэжым руху. Набіраюць моц ідэі Адраджэння. Аднак асноўныя, вызначальныя аспекты жыцця Рэспублікі засталіся на ранейшым узроўні і нават пагоршыліся. Мы не дасягнулі незалежнасці і свабоды, у нас не ажыццэўлены галоўныя дэмакратычныя рэформы ў эканоміцы, культуры, палітыцы і праве. У нас па-ранейшаму маюцца КПСС — КПБ і гегемонія камуністычнай бюракратыі.

На жаль, цяперашні Вярхоўны Савет, як і Савет Міністраў і іншыя органы ўлады Рэспублікі знаходзяцца поўнасцю ў руках камуністычнай неменклатуры, якая вызначаецеца на Беларусі крамлёўскай артадоксальнасцю, рэліктывым кансерватызмам і варожасцю да беларускай культуры. Перспектывы для ўчарашняга Вярхоўнага Савета БССР не відаць. Ва ўмовах камуністычнага рэжыму ён не самастойны. У варунках разгортвання дэмакратыі ён не

# «ЗОРКА НАДЗЕІ — СУВЕРЭНІТЭТ НАЦЫІ...»

## Выступленне Васіля БЫКАВА

Прынята лічыць, што нашае грамадства празмерна палітызаванае. Можна і так. Але бяда ў тым, што гэтая палітызацыя не перасягае характару бытавой свядомасці, што ўвогуле маніпулюе ім партыя КПСС, якая па-ранейшаму ўсім кіруе. Хіба толькі з некалькімі іншымі вынікамі, чым раней. Нядаўні рэфэрэндум, не зважаючы на яго шмат у чым шулерскі характар, усё ж пацвердзіў пэўны палітычны ўзровень мас. Пераважная большасць народа так і верыць, як ёй ублілі ў галаву партыйныя газеты і тэлебачанне, што ў выпадку ажыццяўлення суверэнітэту Беларусі пражыць у ёй будзе нельга, бо ўсё хлеб і тавары да яе ідуць з іншых рэспублік, а паехаць да радні за межы Беларусі будзе, быццам, гэтак жа трудна, як цяпер выехаць у капіталістычную краіну. І наш парт патрэбны, і віза, і грошы невядома як абмяняць.

Людзі дагэтуль болей слухаюць таго, хто крычыць гучней, а вядома, што найлепшым голасам заўсёды валодае начальства. Культ начальніка (пана, сакратара, генеральнага дырэктара), які ўбіваўся ў народную свядомасць на працягу

стагоддзяў, па-ранейшаму значае веру, светапогляд, мараль і ўчынкi сучаснага беларуса. І тут мала што пераламіла ў народнай свядомасці дзейнасць і палітыка нашага БНФ, які, безумоўна, яшчэ не стаў усенародным, нацыянальным рухам. Пакуль што ён уяўляе сабой цяжкія, часам пакутныя, хоць і гераічныя высілкі нацыянальнага авангарду пераважна з ліку нацыянальнай інтэлігенцыі.

Ну, а што ж народ, ягоныя шырокія масы? Што ягоныя класы? Яго старадаўняе апірышча і ўвасабленне — наша гаротнае сялянства?

Здаецца, аднак, у нас не стала сялянства. Калгасны лад за шмат гадоў свайго разбуральнага панавання дарэштвы вынішчыў самы шматлюдны народны пласт з ягоным старажытным земляробчыым укладам, стабільным бытам, з яго хрысціянскай мараллю. Сялянства вырадзілася ў клас сельскагаспадарчых люмпенаў, пазбаўлена і традыцыйнага ўкладу, і людскай марелі. Уся сучасная сельскагаспадарчая вытворчасць грунтуецца на працы вузкага кола сельскагаспадарчых спецыялістаў — механізата-

раў, якое і нясе галоўны цяжар паратунку ад усесаюзнага голаду і якім кіруе грувацкі паразытычны пласт аграрна-партыйных ціўноў усіх рангаў.

Ну, а рабочы клас, колькасны рост якога ўражае, як уражаюць і маштабы урбанізацыі нашага калісціцы традыцыйна аграрнага краю. Так, рабочы клас расце, ды бяда ў тым, што ён за гады не ў стане выравацца з д'ябальскага кола матэрыяльнай нэндзы, характэрнай для слабаразвітых краін Афрыкі ці Цэнтральнай Амерыкі. Тая ж частка рабочага класа, якая больш-менш забяспечана і жыве лепш, як правіла, належыць да слаўтага ВПК, да безлічы яго знакамітых «паштовых скрынак». Гэтыя ангажыраваны, асобным чынам вылучаны і амаль ашчасліўлены тым малым, што ім дае дзяржава. Дарма чакаць ад іх высокай палітычнай свядомасці.

Тады што ж, застаецца інтэлігенцыя?

Так, інтэлігенцыя. Да яе заўжды скіраваны вялікія спадзяванні народа, яна шмат можа. Але толькі пры ўмове высокай ступені яе палітычнай і — што

цяпер важна, — нацыянальнай свядомасці. Калі гэтая інтэлігенцыя прсякнута дэмакратычнымі клопатамі часу і адчувае свой абавязак перад народам, да якога належыць. На жаль, тое наўрад ці можна сказаць пра нашу беларускую інтэлігенцыю. Наша інтэлігенцыя, вясковая і гарадская, знаходзіцца яшчэ на той ступені духоўнага развіцця, калі ўласныя цахавыя ці карпаратыўныя інтарэсы для яе нязмерна даражэй за інтарэсы агульнанацыянальныя. І гэта зразумела, бо наша творчая інтэлігенцыя бывае ад юнацтва да старасці заклапочана ўсё тым жа: квартэрай, здабыццём рубля, іншых сродкаў існавання. Акадэмічную ці універсітэцкую інтэлігенцыю не назавеш беднай, незабяспечанай, але таксама надзеі на яе невялікія. У той час, калі ў краінах Усходняй Еўропы, у Балтыі, на Украіне і ў Закаўказзі тамашнія навукоўцы першыя сталі ў авангардзе перабудовы і нацыянальнага адраджэння, нашыя толькі і намагліся, што на больш-менш прынцыповую пазіцыю ў адносінах да чарнобыльскай катастрофы. На іншае ў іх не хапіла пораху. Я ўжо не кажу пра спецыялістаў сацыяльных ці гуманітарных навук, сучасны імідж якіх прадстаўлены паслядоўнікамі Абэцэдэрскага-Ігнаценкі, і светапогляд якіх не спяшаецца вызваляцца ад большавіцкага вар'яцтва, што клапатліва перадаецца ў іх з пакалення ў пакаленне. Мабыць, тое ж адносіцца і да вучоных прыродазнаўчых і

здольны да рэфарматарскай дзейнасці і яго прыйдзеца распускаць. Народны фронт павінен быць падрыхтаваны да дэмакратычнага развіцця падзей, памятаючы статычны палажэнні дакументаў Беларускай Народнай Рэспублікі аб скліканні Устаноўчага Сойма і правядзенні ўсеагульных дэмакратычных выбараў у вярхоўны орган улады рэспублікі.

Чаму Беларускі народны фронт за больш чым два гады існавання не стаў усеагульным масавым народным рухам, не дасягнуў такіх поспехаў, як, скажам, народныя франты ў Прыбалтыцы?

У Беларускай рэспубліцы на сённяшні дзень ніякі грамадскі рух яшчэ не можа стаць масавым. Мы назіраем толькі масавую паслухмянасць Маскве і начальству. Гэта тлумачыцца амаль поўным знішчэннем грамадзянскай супольнасці ў рэспубліцы і нізкім узроўнем нацыянальнай свядомасці насельніцтва. Такі стан узнік з-за антынароднай палітыкі камуністычных уладаў на Беларусі, накіраванай на працягу доўгіх дзесяткаў гадоў на вынішчэнне беларускай культуры, мовы, гісторыі, рэлігіі, традыцый, лепшых прадстаўнікоў нацыі; на вынарадаванне і русіфікацыю людзей. Метадычнае, мэтанакіраванае разбурэнне беларускай нацыянальнай культуры, мовы і гістарычнай памяці прывяло да страты ў грамадстве агульнанародных інтарэсаў, да распаду духоўных ідэалаў, да абніжэння нацыянальнай свядомасці, да знікнення адзінства і народнай салідарнасці. У выніку нацыя губляе духоўны сувязі, народ ператвараецца ў расквансаванае насельніцтва, аб'яднанае толькі сацыяльнай экзістэнцыяй і нявольніцтвам. Такое насельніцтва незольнае на калектыўныя дзеянні, на выжыванне і развіццё ў перыяды сацыяльных навалініц, экалагічных і грамадскіх катастроф. Што нам аскарава засведчылі перабудова, Чарнобыль, нядаўні гарбачоўскі рэфэрэндум і іншыя падзеі.

У грамадстве нацыянальнай, культурнай аморфнасці і сацыяльных страцей няма ідэй, якія маглі б усіх аб'яднаць. Вось чаму Беларускі народны фронт называецца «Адраджэнне». Пакуль не будзе адраджана здаровая жыццёвая аснова, што аб'ядноўвае людзей у культурны народ, кансалідацыя грамадства немагчыма. Без культурна-нацыянальнай кансалідацыі народа недасягальна свабода. А без свабоды нядзейсныя ніякія эканамічныя рэформы, не развіваецца творчасць. Змагацца ж за свабоду і ствараць яе можа толькі свядомы народ.

Калі член партыі падтрымлівае прынцыпы, мэты і задачы

БНФ «Адраджэнне», навошта пазбаўляць яго магчымасці ўдзельнічаць у руху? Гэта неразумна. Бо калі камуніст прыходзіць у фронт, значыць, ён ужо не згодны з таталітарызмам. Наступным крокам можа стаць выхад з партыі. Трэба даць магчымасць звычайным людзям зрабіць выбар і пакінуць КПСС, а не ствараць сабе ворагаў там, дзе могуць быць сябры.

Цяпер няма такога чалавеча на Беларусі, які б нічога не чуў пра БНФ. Уяўленні пра Народны фронт і адносіны да яго розныя. Але кожны ведае, што БНФ — гэта апазіцыя існуючаму рэжыму, што БНФ — апазіцыя КПСС. Гэта вельмі істотна, бо калі падняты сцяг, людзі вызначаюцца.

У нашага дэмакратычнага руху ёсць усе падставы аптымістычна глядзець у будучыню. Паглядзім на нашу Беларусь. У нас цудоўная прыўкрасная краіна, працавіты добры народ. Мы маем рукі і розум, развітую навуку і прамысловасць, невуковыя кадры і спецыялістаў, маем ворныя землі і пэўныя прыродныя рэсурсы. У нас ёсць усё, каб жыць добра. Няма толькі свабоды і незалежнасці.

Дасягненне свабоды і суверэнітэту Беларусі — важнейшая задача нашага пакалення... Тэму суверэнітэту ў нашым змаганні павінен быць першасным, антыкамунізм — другасным.

Дагэтуль асноўную ўвагу мы звярталі на палітыку. Цяпер, калі грамадства паступова скочваецца да кансерватыўнай стагнацыі, да стану прагрэсіруючай энтрапіі. Народны фронт павінен звярнуць увагу на ўпарадкаванне і умацаванне сваіх структураў і асабліва на асветніцтва, інфармацыю і друк. Праца над адраджэннем культуры і нацыянальнай свядомасці людзей павінна вестца метадычна і самым сур'ёзным чынам. Без культурнага, свядомага чалавеча ніякі эканамічны ўздым немагчымы.

Кожны сябра Народнага фронту, кожны сябра партыі, якія лічыць сябе дэмакратычнай, павінен імкнуцца ведаць і разумець на беларускай мове. Інакш што, якое грамадства, якія каштоўнасці мы збіраем ся адраджаць?

Мне думаецца, што Беларускі народны фронт дастаткова пасталеў за два гады цяжкага змагання, пасталеў настолькі, каб узяць будучыню адраджэння Беларусі на свае плечы (іншыя няма), узяць на сябе і мужна пайсці за пуцьводнаю зоркай свабоды, што свеціць нам у зеніце, заклікаючы да веры ў выбраны шлях.

(З палітычнага даклада старшыні Сойма БНФ).

Зянон Пазняк не з'ездзе зноў быў абраны лідэрам руху. Разам з Юрасём Хадзікам, які таксама быў перавыбраны, намеснікамі старшыні Сойма БНФ «Адраджэнне» сталі народныя дэпутаты БССР Беляцін Голубеў і Уладзімір Заблоцкі.

## Сіла і слабасць руху.

### Што заўтра?

У свой час адна з прапагандысцкіх кампаній супраць БНФ ішла пад лозунгам «а што, уласна, яны зрабілі?». На з'ездзе дзейнасць фронту была ўважліва прааналізавана, здабыткі старанна пералічаны.

Сярод таго, што адбылося пад прамым ці апасродкаваным уплывам БНФ, на першы план вылучаліся якасныя змены як у грамадска-палітычных прэцэсах, так і ў свядомасці людзей, іх зварот да нацыянальных і агульначалавечых каштоўнасцей. Неаспрэчны вынік дзейнасці БНФ — разбурэнне сцяны меўчання, сакрэтнасці і нават непрыважанай хлусні, пабудаванай вакол чарнобыльскай зоны, канкрэтныя захеды па змякчэнні вынікаў катастрофы. Значны палітычны вопыт набыў рух пад час выбарчай кампаніі 1990 года, у Вярхоўным Савеце рэспублікі ўтварылася фракцыя БНФ, якая стала асновай канструктыўнай парламенцкай апазіцыі. Дзейнасць фронту стымулявала пачатак фарміравання грамадзянскай супольнасці, у прыватнасці, стварэнне сапраўднай шматпартыйнасці ў рэспубліцы. Пашыраліся ідэі свабоды і незалежнасці Беларусі.

Увогуле, дэлегаты з'езда пагадзіліся з тым, што праграмныя мэты і задачы БНФ, сфармуляваныя два гады назад,

аказаліся правільнымі. Што тычыцца неспрэчнай дзейнасці па іх ажыццяўленню, яе эфектыўнасці, то тут панавалі значна больш асцярожныя ацэнкі. У сітуацыі, калі сышла хваля мітынгавай эйфарыі, а спадзяванні на пераможнае шэсце дэмакратыі і радыкальных рэформ не апраўдаліся, непэвнота з'яўляецца апатыя і скепсіс. Той, хто мае «кароткае дыханне», не вытрымлівае стаяць на дыстанцыі. Адсутнасць у БНФ дастаткова шырокай асяцяльнай базы, хваробы росту, звязаныя з набыццём актывістамі неабходнага палітычнага вопыту, структурная аморфнасць руху, рэзкае актывізацыя яго галоўнага апанента ці, правільней скажаць, палітычнага праціўніка — кампартыі прывялі да таго, што не ўдалося ажыццявіць многае з задуманага.

І натуральна, што з'езд адразу прыняў да разгляду праект новага Статута БНФ (яго прадстаўляў Віктар Івашкевіч). У дыскусіі, якая разгарнулася па гэтых пытаннях, перамагло ўсведамленне неабходнасці больш жорсткай структурыраванасці фронту. БНФ і надалей застаецца масавым і адкрытым грамадска-палітычным рухам, але ўводзіцца фіксаванае членства з фарміраваннем уліковых картэк, выдачай асабістых пасведчанняў і абавязковай платы складак.

Новы статут, прыняты з'ездам, замацоўвае таксама іншы парадак фарміравання кіруючых органаў фронту, у прыватнасці, яго Сойма. У ім выздзяляецца пяцідзясціпрацэнтная адкрытая квота для прадстаўнікоў тэрыторыі і дэлегаваных прадстаўнікоў тых партыі і грамадскіх арганізацый, якія захоўваюць выступаць разам з БНФ. Зразумела, што першы, які ўвойдуць у фронт, застаюцца суверэннымі, незалежнымі і вольнымі ў сваіх дзеяннях. Але БНФ у такім рэзе можа набыць новую якасць, а канфедэрацыі дэмакратычна настроеных людзей пераўтварыцца яшчэ і ў канфедэрацыю партыі.

Змены, якія адбыліся эпошнім часам у грамадска-палітычным і нацыянальна-культурным жыцці Беларусі, вылучылі на парадак дня і неабходнасць карэкцый праграмы БНФ. Так, выступаючы на з'ездзе, Вінцук



Вячорка адзначыў, што большасць праграмных палажэнняў, асабліва канкрэтнага характару, захоўваюць моц, але патрабуюцца ўдакладненне мэтай і здач руху, шляхоў іх дасягнення. Гэта і было зроблена ў праграмнай заяве з назвай, якая гаворыць сама за сябе: «Свабода — Незалежнасць — Адраджэнне».

Вызначаючы «беларускую перспектыву» як стварэнне незалежнай дэмакратычнай дзяржавы, праграмная заява БНФ абгрунтоўвае неабходнасць і змест пераходнага перыяду, у часе якога павінен адбыцца дэмантаж таталітарнай структуры. Гэта мяркуецца зрабіць праз выкананне Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце БССР, «дэкамунізацыю» грамадства, рэформу сістэмы ўлады, утварэнне грамадзянскай супольнасці, пераход да рынковых дачыненняў, адраджэнне культуры і нацыянальнай свядомасці і шэраг іншых захадаў.

«Незалежнасць Беларусі, прынятая беларуская дзяржава, беларускае нацыянальнае адраджэнне, — адзначаецца ў заяве, — прыступкі да адраджэння найвялікшае каштоўнасці — ЧАЛАВЕКА, асобы, яе духоўнасці, годнасці і таленту. Галоўнае багацце нашае Бацькаўшчыны — яе народ. Жыве народ — ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ».

Андрэй ГАНЧАРОВ.



асабліва тэхнічных навук. У чым прычыны такой атрафіі да болю і хваробаў сучаснасці? Ці не ў характары іх прафесійнай дзейнасці, як вядома, таксама не ў малой меры звязанай з тым жа ВПК, навуковым забеспячэннем антычалавечых ядзерных праграм, імперска-шпіёнскім панаваннем у Космасе? Менавіта гэтая дзейнасць выпрацавала ў іх асяроддзі пэўны светапогляд і мараль, мабыць, больш чым на марксізме, заснаванай на ідэалогіі знакамітай «Памяці», лідэры якой гэтак зачасцілі ў беларускую Акадэмію навук.

Я ўжо гаварыў некалі пра нашу моладзь, можа, самую дэпалітызаваную і дэнацыяналізаваную ў свеце, якой камсамол за шмат год прышчэпаў устойліваю агіду як да нацыя-

нальнай культуры, так і да ўсёй палітыцы.

Тым больш гонар тым нашым грамадзянам з ліку сялян, рабочых, творчых і навуковай інтэлігенцыі, якія па закліку сваіх, не дарэшткі счарсцвелых сэрцаў успомнілі, што, апроч абавязкаў камуніста, сямейніка, дзеяча культуры ці навукі, ёсць яшчэ высокі абавязак перад Богам і Справадлівасцю. І здалі свае партбілеты, і ахваравалі кар'ерай, і паўсталі перад вялікай страхавітай няпоўнасцю дзеля барацьбы за народ і рэспубліку. Для іх суверэнітэт нацыі не пустая папяроявая дэкларацыя — яна для іх зорка надзеі. Бо сусветны вопыт, бадай, кожнай нацыі красамойна сведчыць, што наладзіць жыццё — па справадлівасці магчыма толькі ў межах

цеснай суполкі — сям'і, роду, нацыі, згуртаваных на адзінстве веры, мовы, культуры, узроўню цывілізацыі. Няўклонныя, стрэкатыя імперыі амаль усе рухнулі, ды і наша дажывае апошнія дні. І справа тут не ў злосных намерах «так званых дэмакратаў», нефармалаў ці нацыяналістаў. Мабыць, і не ўся прычына ў бязглузды сацыялізму як навуковай дактрыны ці ў зламыснай палітыцы Цэнтра. Справа ў рэальным жыцці, у дыялектыцы гістарычнага развіцця. Апантаная сацыяльнасць XIX стагоддзя, якая ў большасці выпадкаў выявіла сваю утапічнасць, усё больш саступае месца нацыянальнай ідэі. Заходняя Еўропа гэтую ідэю ажыццявіла даўно, Усходняя прыступае да яе ажыццяўлення. Наша ж імперыя, бы слэпы плот, прадаўжае трымацца слаўтага сацыялістычнага выбару. Цяпер сапраўды пытанне стаіць так: ці ўратавацца паасобку, ці праваліцца ў тар-тарары ўсім разам. Зрабіць гэта ў маштабах імперыі, здаецца, магчыма з найбольшым поспехам.

Наш БНФ, не грэбуючы ніводнай рысай сучаснага еўрапейскага дэмакратызму, зусім не супраць жыццёвых інтарэсаў іншых нацый ці нацыянальных меншасцяў. Але ён — за сябе, за Беларусь, за вольнае развіццё яе народа ў сям'і цывілізаваных народаў свету. Мы павінны выразна сабе ўсвядоміць, што гісторыя дала нам апошні шанец, і ажыццявіць яго суджана цяперашнім пакаленням. Ці мы яго нарэшце ажыц-

цёвім, ці нацыя развітаецца з тою ідэяй навек, каб самой без следу знікнуць з твару зямлі.

Гэта заўжды не проста, цяпер жа гэта нават вельмі складана. Апроч чыста ўнутраных прычын, прыйдзеца пераадолець шалёнае супраціўленне Цэнтра, учыпістую, даволі распаўсюджаную імперскую свядомасць, папулярным жупелам якой з'яўляецца пагроза грамадзянскай вайны. Але ў таталітарнай дзяржаве, якой несумненна, ніколі не пераставала быць наша, нішто не адбываецца самаохаць, стыхійна, адвольна. Таму ніякая грамадзянская вайна ў нас немагчыма, калі яе не арганізуе Цэнтр. Ва ўмовах Беларусі гэтая вайна можа прыняць форму ўзброенай барацьбы знешняй сілы супраць дзесяцімільённага народа. Дарэчы, генеральная рэпетыцыя таго ўжо адбылася ў памятны дзень 30 кастрычніка 1988 года.

Чалавечтва і Беларусь маюць вялікую надзею на БНФ, яго выпрабаванае кіраўніцтва. Я кажу гэта, зусім не маючы намеру прынізіць значэнне іншых дэмакратычных партыі. Як кажуць, дай ім Божа. Але нельга не прадбачыць тых цяжкасцяў, што неўзабаве паўстануць перад імі, як перад партыямі парламенцкага тыпу. Менавіта аб тым красамойна сведчыць вопыт сучаснага беларускага парламенту. Справа ў тым, што іхні палітычны апанент — КПБ прытрымліваецца зусім іншых, ніякім кодэксам не прадугледжаных правіл гульні, супраць

якіх звыклія метады дэмакратычнага парламентарызму бяспільныя. У нас стварыўся пэўны парламенцкі парадокс, калі камуністычная парламенцкая большасць па сутнасці выражае інтарэсы меншасці — партыйнай бюракратыі, а меншасць — інтарэсы большасці, па сутнасці інтарэсы народа. Менавіта гэты парадокс і завадзіць у тупік усю ідэю беларускага парламентарызму.

Таму, вядома, дай Бог поспеху іншым дэмакратычным партыям, але БНФ ужо штосці Бог даў. Ім ужо набыты пэўны і невялікі палітычны капітал, тое прызнаюць ягоня сябры, таксама як і ягоня ворагі. І ў тым, вядома, найбольшая заслуга кіраўніцтва Фронту, старшыні Сойму Зянона Пазняка ды ягоніх бліжэйшых паплекнікаў. Іхнія высілкі, безумоўна, ужо ляглі ў гісторыю Беларусі, незалежна ад таго, як гэтая гісторыя паверне ў хуткім часе і чым скончыцца. Праўда, не ўсім даспадобы нібыта радыкалізм Пазняка, які, можа, і ўласцівы гэтай, безумоўна, выдатнаму сыну нашага занядаванага народа. Але я скажаў бы, што менавіта ў палітычнай выразнасці — найбольшая вартасць Народнага фронту. У спалучэнні з некаторымі іншымі асабістымі якасцямі Зянона Станіслававіча тое — сведчанне яго грамадзянскай бескампрыміснасці, ідэйнай прынцыповасці і патрыятызму. Дай яму Бог захаваць тыя якасці як мага даўжэй, на карысць справадлівасці і Беларусі.

Таму — жыве Беларусь!



Кажаш: годзе, годзе ў вершаш публіцыстыкі.  
 Годзе кіпнем палемічным поўніць словы.  
 Хай там ладзяць баль газетныя нячысцікі,  
 А ў пазтаў — час адхланія вечаровы.

Час памарыць, адпачыць, пільней прыгледзіцца  
 Да зіхоткіх, вечных зор над галавою.  
 Мо з каўша свайго Вялікая Мядзведзіца  
 На душу ліне касмічнага спакою,—

І адыдуць, адпадуць усе надзённыя  
 І трывогі, і турботы, і згрызоты...  
 Ах, мой братка! Хоць пазты—людзі  
 І далёка не глядзяць за гарызонты,—

А не могуць во сядзеццэ маўкліва-стоена—  
 Так, як мыш пад памялом, што і не шасне...  
 Ты даруй ім: гэта ў іх ад продкаў-ваінаў  
 Кроў такая — не мышыная, на шчасце.

### Што ж цяпер?

Пра душу успомнілі, панове!  
 Што вы хочаце з яе спытаць —

Вамі ж, вамі, душ уладарамі,  
 Безліч раз цынічна згвалтаванай,  
 Збэшчанай, растурзанай, знявечанай,  
 Змучанай, прыбітай, здратаванай,  
 Між хлуснёй і праўдаю раздвоенай,  
 А нарэшце і расчвартаванай  
 На крыжы... О, так, на тым жа самым...  
 Што ж цяпер вам трэба ад яе,  
 Што нарэшце ўспомнілі!  
 Панове!!

### Ці ачнёмся?

Чужое, разбойнае, хамскае  
 Гвалтуе, дратуе, таўчэ,  
 А роднае, свайскае, наскае  
 Бязмоўна ярмо валачэ.

Пачварнае, дзікае, жорсткае  
 Крычыць, верашчыць і трашчыць,  
 А добрае, людскае, боскае  
 Замоўкла і цяжка маўчыць.

Бяздарнае, брыдкае, бруднае  
 Сквярэцца, дзярэцца, хрыпіць,  
 А чыстае, светлае, мудрае  
 Чыіначай заснула і спіць.

Дык, можа, ачнёмся, таварышы!  
 Апомнімся, братцы-сябры!  
 Ці будзем, аб вольнасці марачы,  
 Канаць на бацькоўскім двары!

### Палемічнае

Васпан! Здаецца, вы, хоць і не храбра,  
 Праўдзе служылі ў былыя гады!  
 Што ж вы мяняеце Бога на д'ябла,  
 Не прагдуваючы ўласнай бяды!

Д'ябал на тое і д'ябал, што здольны  
 Думкі забытаць і крылы звязаць.  
 Д'яблу паверыўшы, вернік не вольны  
 Шчырае слова народу сказаць.

Д'ябал падмовіць і вас адракчыся  
 Ад векавечных народных святых,  
 Як адракліся ўжо тысячы тысяч,  
 Моўчкі змірыўшыся з лёсам пустым.

Што ж прымушае вас гэтак заядла  
 І безразважліва кідацца ў бой  
 Не за гаротніка-брата — за д'ябла  
 З хітрай ухмылкаю, з сытай губой!

Людў сумленнаму жыць на радзіме  
 Горай і горай. Народ — у бядзе!  
 Дзе ж вы шукаеце голас праўдзівы!  
 Брацкую вернасць шукаеце дзе!

Вы — за свабоду! Чыю і якую!  
 Тую, што здымуць нам з меркі чужой!  
 Знайце ж: зарана нячысцік святкуе  
 Верх-перамогу над нашай душой!

Знайце: жывучы народ наш і з пекла  
 Выйдзе і ўзвысіць свой полымны дух!  
 Ну, а паколькі душа ў вас аслепла —  
 Вашых у гэтым не будзе заслуг.

### Зданне

#### на бацькаўшчыне

З Краснай горкі святой,  
 Як раней яна звалася,  
 Я гляджу на пясы,  
 Што не бачыў даўно:  
 І на той,  
 Адкуль сонца заўсёды ўздымалася,  
 І на той,  
 За які асядала яно.

Я гляджу —  
 І аж сэрца шчымліва заходзіцца —  
 Да таго дарагія і любя мяне  
 Нашы далі лясныя...  
 Ах, чую, народзіцца  
 Зараз песня ў душы —  
 Весняй хваляй памкне!

Нават вейкі прымружыў  
 На хвілю якуюсці —  
 Як ад чараў...  
 І раптам, нібыта праз сон,  
 Страшны голас нялюдскі скрыгеча:  
 «Любуешся!  
 Ну, любуйся, любуйся,  
 Душа з цябе вон!

Пэўна, думаеш:  
 Вось яна, спадчына вечная!  
 І ты вечны наследнік яе, валадар.  
 А мяне —  
 І ў разлік не бярэш, недарэчына!  
 Ну, дык ведай:  
 Не ты тут, а я — гаспадар!

А ў мяне  
 Ёсць стальныя, масіўныя сківіцы  
 І ёсць чэрава-прорва,  
 Якое не ўняць:  
 З'ем усё тут, усё!  
 Не прасі злітасцівіцца —  
 Схрабашчу ўсе лясы,  
 Што наўкола стаяць!

І дубровы-гаі,  
 І бярэзнікі-ельнікі —  
 Да апошняга дрэўца —  
 Суздром сцераблю!  
 Знішчу ўсё,  
 Каб нашчадкі твае, пераемнікі,  
 Мёртвай пусткай убачылі  
 Гэту зямлю!..»

Жах мяне скалануў.  
 Азіраюся: «Хто гэта!»  
 «Га-га-га!» —  
 Рагатнула нябачная здань.  
 Навакол — ні душы.  
 Рэха страшнага рогату  
 З Краснай горкі святой  
 Доўга коціцца ўдаль.

ЯКІЯ МЫ!

# СКРЫНІ

Лідзія АРАБЕЙ

У адной з перадач «Тэлевізійнай службы навін» паказалі сюжэт: памерла ў вёсцы адзінокая жанчына, і калі прыйшлі яе хаваць, знайшлі ў хаце, у скрыні, дзіця — дзяўчынку гадоў адзінаццаці. Маці хавала яе ад людзей, і дзіця жыло там з дня свайго нараджэння. Ножкі, якімі ніколі не хадзіла дзяўчынка, выраслі скрыўленыя, псіхіка... Што ўжо тут гаварыць пра псіхіку...

Сюжэт не мог не скалануць чалавечае сэрца. Што там была за маці? Хутэй за ўсё, жанчына ненармальная. Але вось пра што падумалася ў сувязі з гэтым сюжэтам: калі тое дзіця магло хоць нешта разумець, хоць неяк уяўляць сваё існаванне, то, напэўна, уяўляла, што жыцьцё — гэта вось такая скрыня, у якую час ад часу падаюць есці. І не дзіва — дзіця ніколі не бачыла сонца, снегу, травы, не бачыла дрэва, кветак. Ды і адкуль жа яно магло ведаць, што ўсё гэта існуе на свеце?

Яшчэ адзін сюжэт, таксама з тэлебачання: карэспандэнт бярэ інтэрв'ю ў бабулек, што засталіся ў пакінутай людзьмі вёсцы. Бабулькі тыя — маршчыністыя, бяззубыя, з крывымі пальцамі спрацаваных рук, апранутыя ў палапленыя ватоўкі — вобраз нашай працавітай высковай забітай старасці. І вось пытаецца карэспандэнт у тых бабулек:

— Ну, як вы тут жываеце?  
 — А нічога, добра, — адказвае адна.

— Бульба свая, хлеб, бывае, прывозяць, каб яшчэ сахарку, — кажа другая.

— Ага, каб яшчэ сахарку...  
 — І каб мыла, а так усё добра, — гавораць яны ў гулю мікрафона, якую падсоўвае ім карэспандэнт...

Ці на шмат адрозніваецца існаванне гэтых бабулек ад існавання ў скрыні: калі пра такое жыцьцё яны могуць сказаць, што яно добрае?

А далей уражання ўжо не тэлевізійныя, а свае, уласныя.

Памятаю чэргі ў магазінах да вайны, калі маці будзіла мяне гадзін у пяць раніцы і пасылала ў той доўгі хвост чэргі — іначай не купіш таго, што трэба. Памятаю, як сядзела галодная ў школе — не было чаго ўзяць з сабою на перакуску. Памятаю дзіравыя туфлікі, у якія вясною і восенню набіралася поўна вады. І пальчэчка зімовае, перашытае з нейкай старызны, у якім холад прабіраў да касцей. Але холаду не дзівілася — на тое ж зіма, мороз. Нават не здагадалася, што можа быць цёплая апражка, у якой і зімою не холадна. І пры ўсім тым крычала на ўсё горла са шчыраю вераю і захапленнем: «Дзякуй вялікаму Сталіну за наша шчаслівае дзяцінства!»

Потым вайна з усімі яе жахамі... Цяпер, часам, задумваемся — што чакае наша маладое пакаленне, якія выпрабаванні ў іх наперадзе? Хаця і

сёння ім не соладка. Але наўрад ці перажывуць яны такія пакуты, якія перажылі мы ў час вайны і пасля яе, а нашы бацькі і да вайны. Думаю, што цяжкасці, якія ў іх наперадзе, усё ж будуць не такія страшныя, як былі нашы. Хаця...

Калі савецкія салдацікі выгналі нарэшце акупантаў з нашай зямлі і ступілі за мяжу, то ўбачылі, што жыцьцё можа быць і не такім, да якога мы прызвычаліся і якое лічылі шчаслівым. Яны ўбачылі прыгожыя дамы, багатае ўбранне, рэчы, пра якія не ведалі нават — як іх ужываць. Нездарма ж бывалі выпадкі, калі жанкі нашых афіцэраў хадзілі ў тэатр у начных кашулях. Не маглі ўявіць сабе, што ў такім характэры ды можна класіцца ў ложак. Але чужое багацце не клікала на роздум, яно выклікала толькі злосць. І разбіваліся люстры, піяніна, багаты посуд, вазы ды творы мастацтва. Як некалі ў семнацятым, калі грамлі панскія маёнкі.

Пасля тых пагромаў пачалі мы будаваць камунізм. Яшчэ Ленін абяцаў, што маладое пакаленне таго часу будзе жыць пры камунізме. З розных трыбун нам гаварылі, што наша эканоміка куды больш эфектыўная, чым капіталістычная, што нашы свабоды куды больш свабодныя, што наша грамадства куды больш шчаслівае, чым тое, што «за бутром».

І мы гэтаму верылі, бо жылі

ў скрыні і не ведалі, што там звонку.

І вось нарэшце разумныя людзі паднялі вачка той скрыні. І бліснула святло, і павеяла свежым ветрам, і ўбачылі мы, што жыцьцё можа быць не такім, да якога мы прызвычаліся.

Але вельмі скоро аказалася, што да жыцця на святле мы не прызвычаленыя, што мы не ўмеем жыць на волі, што трэба нам вучыцца жыць іначай, чым жылі.

Дзяўчынка, якую вынялі са скрыні і прывезлі ў дзіцячы прытулак, баялася святла, баялася людзей, не ведала, як гуляць з цацкамі. Яна зашывалася ў цёмны кут і дрыжала там ад страху.

Мы, вылезшы са сваёй скрыні, таксама аказаліся непрытасаванымі да новага жыцця. Учаліся сваркі, бойкі, адзін казай, што па шчасце трэба ісці налева, другі кіраваў направа, а тыя, што адчынілі скрыню, не ведалі, каго падтрымаць.

Але досыць эзапавай мовы і аналогій. Усім і так ясна, пра што ідзе гаворка. Даўшы нам дыхнуць свабоды, даўшы надзею на іншае жыцьцё, у нас гэта хочучы зноў адабраць. І галоўны камень, у які ўпіраецца наша так званая перабудова, — зноў ідэалогія, догмы — сацыялістычны выбар ці не сацыялістычны. Няўжо нельга пакінуць гэтыя спрэчкі? Дайце волю эканамічнаму працэсу, няхай людзі самі сябе накормяць, а не просяць падачак за мяжой. Дык не, толькі сацыялістычны выбар. А што ён даў, той сацыялістычны шлях, да чаго мы прыйшлі? Да той гурбы пісьменнікаў, што стаіць у даўжэзнай чарзе на смярдзючай лесвіцы, каб атрымаць кавалак кілбасы, якой і сабака не хоча есці? Ды яшчэ слухаць кпіны дзяўчатак-прадаўшчыц, бо ў нашым сацыя-

лістычным грамадстве вышэйшы за цябе той, хто гаспадар кілбасы.

А найперш не даюць «у крыўду» сацыялізм людзі, што трываюць уладу і для якіх не важна, дзе праўда, дзе хлусня, галоўнае, каб не пазбавілі іх месца пад сонцам.

Дажыліся мы да такой фазы сацыялізму, калі ўсё гола — ад паліц у магазінах да каралі.

Кажуць, у магазінах нічога няма, бо людзі ўсё купляюць, купляюць, трэба ім ці не трэба, робяць запасы. Што купляюць, то гэта так: бо ў генах савецкіх людзей жыве страх голаду. Нашы бацькі галадалі ў трыццатых гадах, мы галадалі ў вайну і пасля вайны, і гены галоднага страху перадаліся малодшым пакаленням.

Надрукавалі талоны. Цэлыя прасцірадлы талонаў, каб менш куплялі, каб куплялі столькі, колькі адмервае талон.

Добра, будзем жыць па талонах на прадукты, на шкарпэткі. Але не выдавайце талоны на праўду, не адмервайце нам, колькі яе ўжываць. Бо зноў з газетных палос, з экрану тэлевізараў паплыла хлусня. Па старым правіле — пісьмо рабочага, пісьмо ветэрана, пажаданні гледачоў. Рабочыя, ветэраны накіраваны Бог прасяцца назад у скрыню, распісваюць, як там было добра, спакойна. Дакраюць тых, хто выпусціў людзей на святло.

Мы смяёмся цяпер з мінулага. Смяёмся з Хрушчова, з Брэжнева. А пасмяяцца з нас, сённяшніх, зноў пакідаем наступным пакаленням? Хаця — сёння нам не да смеху. Сёння трэба шукаць ратунку, думаць уласна галавою, а не ўспірацца на догмы, якія даўно аджылі. Іначай зноў загоніць у скрыню. І нас, і нашых патомкаў. І тады зноў доўга не выберамся на святло.

# Слаўгарадскі прэзідэнт

*Алякс Заласка*

Першы сакратар Слаўгарадскага РК КПБ, старшыня раённага Савета народных дэпутатаў Геннадзь Краўчанка збянтэжыў мяне запытаннем, калі я пераступіў парог яго нумара ў гасцініцы Мінскай ВПШ (цяпер ужо інстытут): «Вы з непартыйнай газеты? Дык навошта вам гэтая справа?!» Прамармытаўшы нешта пра свабоду друку, я, тым не менш, задаў суразмоўніку патрэбныя пытанні... Але, відаць, Г. Краўчанка больш сам прывычны задаваць пытанні, чым адказваць на іх. І ўсё ж такі нервы яго падвялі: заявіўшы, што «ЛіМ» ён не чытае, раптам прыгразіў, што прыйдзе да рэдактара і раскажа аб нейкіх пратаколах, якіх я не глядзеў...

Шаноўны Г. Краўчанка да нашай сустрэчы не ведаў, што спецыяльны карэспандэнт «ЛіМа» ўжо правёў трохдзённае даследаванне ў Слаўгарадзе і Магілёве, наведаў райкам, рэдакцыю раённай газеты, пабываў у абласной пракуратуры, сустрэўся з уласным карэспандэнтам «Звязды» па Магілёўскай вобласці А. Санчуком і... нават паўдзельнічаў у рэйдзе супрацоўнікаў аддзела барацьбы з раскіданнем сацуласнасці Магілёўскага абласнога УУС па магазінах Слаўгарадскага раёна. Менавіта таму сустрэча з Г. Краўчанкам наліла для мяне пратакольнага характар, хаця якраз былі падставы раскажаць першаму сакратару пра ягонага падначаленага — загадчыка агульнага аддзела райкама, які не дапусціў мяне да кнігі рэгістраваных дакументаў, парушыўшы права на атрыманне інфармацыі. Відаць, такім чынам хацеў неяк уратаваць аўтарытэт райкама...

Падзенне аўтарытэту мясцовых кіраўнікоў пачалося ў лістападзе мінулага года, калі чытацкія колы слаўгарадскай раённай газеты «Ленінскае слова», органа РК КПБ і раённага Савета народных дэпутатаў, былі ўзрушаны беспрэцэдэнтным артыкулам «Сорам не дым...» Аўтарам з'яўляўся А. Маліноўскі, які з верасня выконваў абавязкі рэдактара, але яшчэ не быў зацверджаны сесіяй райсавета. Пра што ж напісаў рэдактар?

Напярэдадні ўвядзення новых цен на тавары раскошы і далікатэсы кіруючыя работнікі раёна, ігнаруючы парадак размернавання тавараў і чаргі выканання, атрымалі патрэбныя рэчы з «чорнага ходу». Ужо знаёмы нам Г. Краўчанка, старшыня выканкома райсавета Л. Бубнаў, другі сакратар РК КПБ П. Садоменка, старшыня райспажыўсаюза В. Прахарэнка і іншыя пасадавыя асобы без чаргі прыйшлі хто дываны, хто мэбля, хто дубленкі... Пра гэта і напісаў А. Маліноўскі, зрабіўшы адпаведныя высновы наконт партыйнага сумлення «служыць народам». Прынамсі, ён пісаў пра зложыванне службовай пасадай, незвычайныя паводзіны. Для такіх слоў аўтар меў падставы. У тым дні аддзелам барацьбы з раскіданнем сацуласнасці РАУС былі ўзбуджаны крымінальныя справы ў адносінах да старшыні райспажыўсаюза і загадчыка аднаго з магазінаў Слаўгарода. У артыкуле прапанавалася здыскрэдытаваным асобам напісаць заявы аб пераходзе на іншую работу.

В снежня выйшаў другі артыкул А. Маліноўскага — «...А галоўнага не зразумелі, у якім гаворыцца ўжо пра наступствы першай «антыўладавай» публікацыі. А былі яны палярнымі: з аднаго боку — мноства званіц і лістоў у падтрымку газеты, паведамленні аб іншых парушэннях гандлю, калектыўныя пісьмы з дзесяткамі подпісаў; з другога боку — крыўды названых асоб. 13 снежня «Ленінскае слова» дае падборку чытацкіх водгунаў на артыкулы рэдактара. Безумоўна, людзі выказалі абурэнне даўняй маралью раённага кіраўніцтва. Роботнікі СПТВ-219 (усяго 32 подпісы) прапанавалі заарантуым асобам вытлумачыцца, даць адказ на артыкулы. Вось што напісалі педагогі: «Парушэнняў у нашым раёне зашмат, шкада, што няма каму з імі змагацца. Большасць «змагароў» самі пагразілі ў махінацыях, блатах, сувязях. Трымайся, газета і рэдактар. Мы на вашым баку. Прайшлі тыя часы, калі за крытыку можна было набыць вымову...»

Чытачы памыліліся, бо далейшы ход падзей паказаў, што такія часы не мінулі. Прынамсі, у Слаўгарадскім раёне.

25 снежня падпісчыкі «Ленінскага слова» з кароткай абвесткі «Раўны Савет» даведаліся, што газету ўжо рэдагуе... новы рэдактар—сакратар РК КПБ па ідэалогіі В. Ігнатава, а што тычыцца абмеркавання на сесіі артыкулаў «Сорам не дым...» і «...А галоўнага не зразумелі», дык «у выступленнях было адзначана, што аўтар дапусціў парушэнне чалавечай этыкі, амбіцёзнасць. На старонкі газеты вынесена з'ява дэнацыянацыі рахункаў. У той час, як недастаткова асвятляліся пытанні палітычнага, эканамічнага і сацыяльнага жыцця працоўных калектываў раёна... Факты, выкладзеныя ў артыкулах, прадстаўлены амбіцёзна, з мэтай стварыць напружаную абстаноўку, зганьбіць, скампраметаваць кіраўніцтва раёна».

Так Маліноўскі апынаецца па-за газетай. Хаця сесія за яго звалненне з пасады рэдактара і не галасавала—у гэтым недагледжанасць старшыні райсавета Г. Краўчанкі. Відаць, менавіта таму, запозне на спрабуючы неяк утаіць гэты юрыдычны хіб, работнікі РК КПБ не дапусцілі мяне да кнігі дакументацыі. У ёй павінна быць адзнака аб выдачы А. Маліноўскаму пасадавага прадстаўлення ў абласное ўпраўленне па справах выдавецтваў. Але, паважаны чытач, мы вернемся да гэтай інтрыгі пазней...

А тады Слаўгарад забурліў. Як жа — чуткі нарэшце змяніліся друкаваным радком. Сама па сабе з'ява такой сур'ёзнай крытыкі раённага кіраўніцтва ўжо прэцэдэнт. Ведаецца, чаму ён стаўся магчымым? Таму што А. Маліноўскі адзінаўласна меў магчымасць змясціць свае артыкулы ў газеце, скарыстаўшы сваё службовае становішча як рэдактар. Але ці мог бы непракказальны, самастойнай думкі наладжваць кіраваць органам РК КПБ? Знаёмства з галоўным героем гэтага артыкула паказала, што ўчынак А. Маліноўскага стаўся прэцэдэнтам не толькі для жыхароў раёна, але і для кіраўніцтва, партыйнага апарату.

Мы мелі з Аляксандрам Дзмітрыевічам тры дні для паразумення. За гэты час у мяне склалася ўражанне, што ён перажывае цяжкую асабістую драму. Яе можна назваць па-рознаму: пазбаўленне ілюзій, высвятленне з сябе раба, пераацэнка жыццёвых каштоўнасцей. Калі гэтая драма пачалася — цяжка сказаць, выказваць суб'ектыўныя здагадкі таксама някавата, бо за некалькі дзён не расшыфруеш чалавечую душу, як гэта ўвогуле магчыма... Але такая ўжо няўздзячная місія журналіста — спрабаваць заглянуць у душу чалавека.

Увогуле ў мяне меліся ўсе падставы, каб абгрунтавана вынесці суровы вердыкт Г. Краўчанку і К<sup>о</sup>, і абмежавацца фактурным выкладаннем справы. Усе крытыкаваны асобы прызналіся, што набылі тавары так, як пра гэта распавёў А. Маліноўскі: тут пытанні не ўзнікла. Першы сакратар РК КПБ, старшыня райсавета Г. Краўчанка нават ахвотна вытлумачыў, чаму ён так зрабіў. «А што? Сем гадоў працую ў раёне, маю права»,—сказаў ён. (Старшыня выканкома райсавета Л. Бубнаў адказаў гэтак жа, толькі стаж у яго — 21 год). Наконт таго, чаму было не звярнуцца да Савета з просьбай зрабіць ім выключэнне ў набыцці тавараў, Г. Краўчанка знайшоўся, што дастаткова і званка старшыні райсавета ў спажыўсаюз, і ён мае поўнае права рабіць пакупкі такім чынам — тэлефоннае права. Затое не мела права гандляваць такім чынам старшыня спажыўсаюза В. Прахарэнка. Вынікі следства, якое праводзіў М. Дашчынскі (АБРСУ Магілёўскага УУС), для яе былі сур'ёзнымі: пагражаў немалы грашовы наклад ці нават тэрмін зняволення. Зусім тыповы сюжэт з раённага жыцця, у які б добра ўпісалася постаць рэдактара—барацьбіта за безумоўную справядлівасць.

Але ўжо ў лісце чытача, даслаўшага нам нумары «Ленінскага слова» з артыкуламі А. Маліноўскага, кінулася ў вочы характарыстыка аўтара, як «камуніста са светлаглядам, значна бліжэйшым да рэакцыйнай часткі партапарату», у якога не вытрымала сумленне маўчаць пасля такой нясціпласці кіраўнікоў. «Рэакцыйная частка партапарату» і «вострая, можна сказаць — знішчальная крытыка кіраўнікоў таго ж апарату. Нейк не стасавалася гэта з асобаю аднаго і таго ж чалавека. Можна, таму фокус далейшага даследавання перамясціўся на асобу А. Маліноўскага. Дык хто ж ён?»

Першая зачэпка для разваг з'явілася ў фармулёўцы рашэння райсавета: «На старонкі газеты вынесена з'ява дэнацыянацыі асабістых (выдзелена мной. — Ю. З.) рахункаў». Ці не ўсё прыныпова-грамадскае пачынаецца з асабістага?..

...Кар'ера А. Маліноўскага да ліпеня 1990 г. складалася няблага. Ён паслядоўна ўздымаўся па прыступках пасадавай іерархіі ў Слаўгарадскім раёне. Пасля сельгаснадзміі 12 гадоў працаваў дырэктарам саўгаса ў Лясной, затым — нейкі час загадчынам аддзела пісьмаў раённай газеты. Потым змяніў Г. Краўчанку на пасадзе старшыні раённага камітэта народнага кантролю і працаваў у гэтай якасці да ліпеня 1990 г. Па волі Вярхоўнага Савета БССР на роднаму кантролю было нанавана доўга жыць, і перад Маліноўскім паўстала перспектыва чарговай змены службовага становішча. Напярэдня «пасада-слонная» гаворыцца за тое, што Аляксандра Дзмітрыевіча пасля КНК чакала пасада як мінімум намесніка старшыні выканкома райсавета — згодна існуючаму паўсюдня напісанаму правілу. І ён, зразумела, на гэта разлічваў.

Але... Але чамусьці ў дадзеным выпадку традыцыйнае правіла не спрацавала. Чаму—пра гэта ведае, відаць, толькі Г. Краўчанка. Старшыня раённага Савета не захацеў узняць колішняга пераемніка ў сваю каманду. А. Маліноўскаму ён прапанаваў на выбар два шляхі: або — рэдактарства ў газеце, або — вяртанне на пасаду дырэктара саўгаса. Апошняе для Аляксандра Дзмітрыевіча было зусім не даспадобы, калі не сказаць больш...

На сесіі райсавета Г. Краўчанка заявіў, што Маліноўскі «прасіў у яго» пасаду намесніка старшыні райвыканкома. Яго падтрымаў Г. Кухарэнка, які займаў гэтую пасаду тады. Маўляў, і ў яго Маліноўскі «прасіў пасаду», толькі ўжо старшыні выканкома (відаць, агаворка.—Ю. З.). Сказана гэта было перад сходам раённага ўзроўню, бо на сесію запрасілі кіраўнікоў гаспадарак, сакратароў парткамаў, начальнікаў устаноў. Згадзіўся, цяжка было дэпутатам пасля пачутых сведчанняў прыхільна паставіцца да Маліноўскага. Пра існасць фактаў, выкладзеных у яго артыкулах, быццам забыліся... Акрамя таго, Г. Краўчанка запэўніў дэпутатаў, што напярэдадні павышэння цен на золата Маліноўскі скупіў яго нешта на суму 3000 рублёў. (Пазней я даведаўся, што гэта — звычайная плётка, ніякага золата Маліноўскі не купляў). А тады, на сесіі, Маліноўскаму слова не далі.

У жніўні А. Маліноўскі згадзіўся пайсці рэдактарам «Ленінскага слова». З верасня сакратар райкама В. Ігнатава ўпэўнена прадставіла калектыву рэдакцыі новага шэфа, па ўсіх крытэрыях — гадаванца раённай наменклатурнай сістэмы. Яшчэ прапачыў у КНК, А. Маліноўскі прыняў удзел у пераследзе

дзейнасці раённага камітэта «Дзеці Чарнобыля», які не «слухаўся» райкама КПБ. Старшыня КНК накіроўваў беспаспартыйна абвінавачваючы запіскі пракурору, у якіх інкрымінаваў кіраўніцтву камітэта «Дзеці Чарнобыля» раскіданне дзіцячага харчавання (яно часова захоўвалася ў гаражы старшыні камітэта Ф. Шкірманкова). Ніводнае абвінавачанне з боку А. Маліноўскага не знайшло пацвярджэння.

А ў халодны лістападаўскі вечар у кватэры Ф. Шкірманкова зазвінеў тэлефон, і першае, што пачуў гаспадар, была просьба не класіць трубку. Гаварыў Маліноўскі. Ён прапанаваў забыцца на мінулае і разам абмеркаваць артыкул «Сорам не дым...» «Я папярэдзіў Маліноўскага: ці ведаеш, на што ідзеш? — скажы мне пазней Ф. Шкірманкоў. — Для партыйнай наменклатуры адпаведна іерархіі ў парт-апарате распрацаваны жорсткія правілы. Галоўная ўмова гэтых правілаў як бы перанята з інструкцыі канваіра ГУЛАГА: крок управа, крок улева, скачок угору лічыцца ўдэкамі, і зброя выкарыстоўваецца без папярэджання! Таму на партыйных пасадах, а таксама ў Саветах, куды насаджаны апаратычкі, не можа быць непракказальных людзей. Калі з'явіцца нейкі неспадзяваны дэмакрат, то ён па законе імуннай несумяшчальнасці будзе адразу адторгнуты як іншароднае цела. Пра гэта я і сказаў Маліноўскаму. Але ён быў ужо ва ўладзе падрыхтаванага матэрыялу, які заставалася толькі надрукаваць».

Рэдактар незалежнай магілёўскай газеты «Талака» А. Санчук у размове са мной шчыра прызнаўся, што ад Маліноўскага такога ўчынку не чакаў, бо добра зведаў яго кансерватыўнае стаўленне да прэсы пад час працы ў КНК. «Цяпер я разумею, што гэткай метамарфоза не ёсць выпадковасць. Псіхалагічны склад Маліноўскага такі: што мае на розуме, тое і на языку, а наступствы яго турбуюць ужо потым», — лічыць А. Санчук.

Але я мяркую, што галоўны матыў бунтарства Маліноўскага заклучаецца ўсё ж такі не ў хібах асабістай псіхалогіі. Паразважаем: калі былы партыйны работнік развітваецца з партбілетам і публічна адракаецца ад папярэдніх поглядаў, дык гэта і не дзіўна. Але калі партыец са стажам, з бездакорнай дысцыплінай і верай у партыю нечакана-неспадзявана востра джаліць публіцыстычным пяром родную партыю і яе раённых кіраўнікоў, не мяняючы пры гэтым ранейшага светлагляду, тут не можа не ўзнікнуць пытанні і згадак пра сумленнасць такога ўчынку.

Выступ Маліноўскага наўрад ці адбыўся б без папярэдняй неспадзяванкі з пасадай. У яго хапала часу і магчымасцей значна раней выступіць з крытыкай раённага кіраўніцтва. Ён жа гэта зрабіў толькі пасля ўшчышчлення асабістага інтарэсу. Мабыць, для такой катэгорыі людзей шлях да новага светлагляду пачынаецца менавіта з пакрыўджанага гонару. І напачатку было слова.



Фотазвод А. КЛЕШЧУКА.

Я зусім не ўпэўнены, што ўжо ў момант фотанабору свайго першага артыкула А. Маліноўскі кіраваў нейкімі грамадскімі інтарэсамі. Ён іх яшчэ не разумеў як след. У студзені, праз месяц пасля сесіі райсавета, у паводзінах рэзкіх пераходаў ад рашучасці да разгубленасці. Відаць, пад час друку артыкулаў ён быў шчыра ўпэўнены, што гэтага дастаткова, каб «зваліць» Г. Краўчанку і К<sup>о</sup> з пасады. Сам Г. Краўчанка гаварыў мне, што Маліноўскі пад той час, відаць, усвядоміў сябе «скрытым лідаром». «Мы яму паказалі, які ён «скрыты лідар», — халодна рэзюмаваў Г. Краўчанка. — Хай цяпер успамінае заатэхнічнае майстэрства». У эйфарыі Маліноўскі ішоў на сесію райсавета, уяўляючы падзенне Краўчанкі і К<sup>о</sup>, а вяртаўся разбітым і зніклавым. Свае свайго ж паставілі на месца.

Можна, гэтая «шокавая тэрапія» і стала для Маліноўскага пачаткам асабістай драмы, сапраўднага перанароджэння чалавека. Збег абставін прымусіў працягваць распачаты пайданок з Г. Краўчанкам. Менавіта таму першапачатковыя вузлаправы матывы пачалі развівацца, дапаўняцца і перарастаць у іншы стан, адпаведны юрыдычнаму ўзроўню справы. Кіраўнікі райсавета пакінулі А. Маліноўскаму фармальна-юрыдычныя падставы, каб прадоўжыць барацьбу за справядлівасць, не апуючы руні і не ўгасаці духам у змаганні за самога сябе. Але для гэтага спатрэбілася якраз канчатковае адмаўленне ад колішніх уласных пасадавых прэтэнзій і адбаганення сістэмы, супраць якой выступіў, адмаўленне ад асабістых амбіцый, наб пачаче чэснае, сумленнае змаганне за праўду. Зваротнага шляху не было, і Маліноўскі (Працяг на стар. 12).

# ПОКЛІЧ МЛЕЧНАГА ШЛЯХУ

22 сакавіка Аляксею Зарыцкаму споўнілася 80...

Зорнае неба з Млечным Шляхам — сімвал вечнасці прыроды і пастаяннай загадкаваці яе... Наўрад ці раскроем мы калі-небудзь да канца ўсю гэтую таямнічасць. Наўрад! А, падумаўшы, можа, і няма патрэбы да такога раскрыцця імкнучца. Іншая справа — спрабаваць наблізіцца да яго. Не ведаю, як каму, а мне, калі гляджу ў начное неба, заўсёды прыходзіць на памяць верш Аляксея Зарыцкага, у якім ладна схоплена і перададзена гэтае яднанне чалавека з вечнасцю, гэтае заўсёднае жаданне як бы пераступіць бар'ер, што падзяляе паўсядзённасць і касмічнасць:

Гляджу, як Млечны Шлях  
паволі тоне  
У апраметнай цымянай глыбіні.  
Як горне гэта зорнае бяздонне.  
Яшчэ, душа, ў бязмежна  
зазірні.

Яно так горне, быццам  
просіць зліцца  
На векі вечныя да кроплі з ім.  
Душа ж не хоча й кропляй  
паступіцца:  
Яго ў сябе ўліць пранне  
назусім.

Паяднаны і касмічны размах  
вечнасці і... вечнасць асобнага  
чалавечага жыцця, а яшчэ бачна,  
адчувальна маштабнасць  
мыслення паэта, эпічны размах  
яго думак. Твор з апошняй кнігі  
А. Зарыцкага «Трывожная  
госця», якая выйшла ў 1986  
годзе. Праз некалькі месяцаў  
Аляксея Аляксандравіча не стала.  
Перад гэтым у ДOME літаратара  
прайшоў вечар з яго ўдзелам. Вечар пасля паказвалі

па тэлебачанні, але сам віноўнік  
урачыстасці яго паглядзець,  
на жаль, ужо не мог...

На маім пісьмовым сталe гэтая  
кніжка з дароўчым надпісам  
паэта. Поруч і іншыя, на якіх  
Аляксей Аляксандравіч палічыў  
патрэбным засведчыць сваю  
прыязь — выбраныя творы ў  
двух тамах, пераклад паэмы  
пачывальніка літоўскай мастацкай  
літаратуры К. Данелайціса «Чатыры  
пары года», рускія выданні — «Ля  
вечэрняга кастра» («Советский  
писатель»), «Вершы» (яна выйшла ў  
выдавецтве «Художественная  
литература» ў серыі «Бібліятэка  
савецкай паэзіі»). Зрабіў Аляксей  
Аляксандравіч дарункавы запіс і на  
кнізе ўспамінаў, літаратурна-крытычных  
артыкулаў і нарысаў «За словам —  
падарунак». І ці не ўсе запісы  
заканчваюцца нязменным:  
«Шчырапрыязна».

Шчырапрыязна — яго любімае  
слова. Шчырапрыязна ставіўся ён і  
да паэзіі, і да чытача, пастаянна  
дакладваючы высокую паэтычную  
культуру, выяўляючы эрудзіраванасць  
маскоўскай паэтычнай, увогуле  
літаратурнай школы. Відань, у гэтым  
выявілася не толькі заканамернае  
жаданне чалавека таленавітага  
дасягнуць як мага большага ў  
сваім жыцці. У пэўным сэнсе  
паўплывалі і абставіны. Нарадзіўся  
А. Зарыцкі ў тагачасным глухім  
мястэчку Хоцімску, што знаходзіўся  
на самым стыку Беларусі і Расіі.  
Больш таго, вуліца Барабанаўка, на  
якой жылі бацькі будучага паэта,  
адносілася ўжо да Расіі, належала  
Смаленскай губерні, сусед-

няя ж — Магілёўскай. Пра гэты  
паэт нагадаў у 1969 годзе:  
Белая Русь так блізка-блізка,  
І Вялікая тут —

не чужынай чужой.  
Над самай-самай мяжой  
Калыхалася мерна калыска:  
То з Расіі ды ў Беларусь,  
То ў Расію ды з Беларусі.  
Змалку лёг я на правільны  
курс  
І з яго не саб'юся.

Ранняе маленства А. Зарыцкага  
прайшло ў вёсцы Острэманск пад  
Жлобінам, потым бацькі пераехалі ў  
вёску Забалоце пад Рагачовам, сярэдняю  
ж школу заканчваў ужо ў  
Бабруйску. У Рагачове пасябраваў з  
аднакласнікам Алесем Сінічкіным,  
будучым паэтам Алесем Жаўруком.  
Абодва пісалі вершы, разам выпускалі  
насенную газету, а ў 1926 годзе  
сумесна напісалі аповесць «Аб чым  
галасілі варштаты» — «на злобу  
дня», як прызнаваўся А. Зарыцкі ва  
ўспамінах пра Міхася Лынькова.

Міхась Лынькоў на той час працаваў  
у бабруйскай акруговай газеце  
«Камуніст», усяляк падтрымліваў  
маладыя таленты, друкуючы іх творы і ў  
самой газеце, і ў літаратурным  
дадатку «Вясна». Праўда, аповесць  
ён забракаваў, але аднаму з  
вершаў А. Зарыцкага даў «дабро». Тым  
самым 1927 год і стаў пачаткам яго  
літаратурнай працы.

Час быў складаны, але разам з тым  
даваў і магчымасць рас-



1986 г. Творчы вечар А. ЗАРЫЦКАГА.

Фота Ул. КРУКА.

крыцца лепшым чалавечым  
здадкам. На сённяшні дзень гэта  
ўспрымаецца, як нешта не-  
верагоднае: дваццацігадовы  
А. Зарыцкі едзе ў творчую  
камандзіроўку ад саміх «Извест-  
ний». Разам з групай савецкіх  
пісьменнікаў, прадстаўнікоў  
розных народаў, ён пабываў на  
будаўніцтве Харкаўскага  
трактарнага завода, у шахтах  
Данбаса, наведваў руднікі...  
Свайго роду справаздачай аб  
паездцы сталі карэспандэнцыі,  
нарысы і вершы. І як пэўнае па-  
дагульненне пачатковага этапу ў  
мастакоўскай біяграфіі — кні-  
га паэзіі з характэрнай назвай  
«Эпічныя фрагменты» (1932).  
Яе крытыка сустрэла добра,  
хоць, папраўдзе, малады аўтар  
не надта выйшаў за межы рэ-  
валюцыйнай «бадзёрнасці». Не  
заглыбляючыся ў аналіз вер-  
шаў, прывядзем урывак з «Ла-  
каматыва гісторыі». Яго дастат-  
кова, каб адчуць, чым жыў та-  
ды А. Зарыцкі: «Парваўся, на-

цягнены, нібы тугі сталёвы  
трос, з календароў лісткі садзь-  
муў магутны подых. У будучы-  
ню мчыць лакаматыў наўпрост,  
лакаматыў свабоды».

Ацэнка крытыкі надала ўпэў-  
ненасці. А. Зарыцкі вырашыў  
паступаць на нямецкі факультэт  
Маскоўскага педагогічнага  
інстытута замежных моў. Што  
меў схільнасць да іх, сведчыць  
і тое, што неўзабаве падах-  
воціўся даваць урокі нямецкай  
А. Твардоўскаму, з якім пазна-  
ёміўся праз Алеся Кучара —  
А. Кучар і А. Твардоўскі былі  
студэнтамі Маскоўскага інсты-  
тута філасофіі, літаратуры і гі-  
сторыі.

Вывучэнне замежных моў для  
А. Зарыцкага — забягаю напе-  
рад — не прайшло бяспладна.  
Гэтакасама, як і моў народаў  
СССР. Ён стаў пазней адным  
з прызнаных майстроў беларус-

## «ГАЛОЎНАЕ — СВАБОДА ПРАЦЫ...»

Уражанні аб «Уражаньнях» Власта

Амаль шэсць дзесяцігод-  
дзяў імя гэтага чалавека або  
нельга было ўпамінаць уво-  
гуле, або можна было ўпамі-  
наць толькі ў негатывым  
плэне. Усяго 54 гады пражыў  
академік Ластоўскі. Вацлаў  
Юстынавіч са снежня 1919 го-  
да ўзначальваў Рату міністраў  
Беларускай Народнай Рэспуб-  
лікі, але потым адышоў ад па-  
літычнай дзейнасці, выйшаў з  
урада БНР і прасіў урад БССР  
вярнуцца на навуковую рабо-  
ту ў рэспубліку. Яму былі да-  
раваны ўсе памылкі, да якіх,  
непэўна, прылічалася і кіраў-  
ніцтва ўрадам БНР. Ластоўскі  
атрымаў грамадзянства БССР,  
у красавіку 1927 года перае-  
хаў у Мінск, дзе працаваў  
спачатку дырэктарам Беларуска-  
га дзяржаўнага музея, а  
потым неадменным сакратаром  
Беларускай Акадэміі на-  
вук, загадчыкам кафедры эт-  
награфіі.

Крыху больш трох гадоў  
дэвялося Ластоўскаму пражыць  
на тэрыторыі Савецкай Беларусі.  
Летам 1930 года ён быў  
арыштаваны, пазбаўлены зван-  
ня акадэміка і ў красавіку 1931  
года выслены на 5 гадоў за  
межы Беларусі, у Саратаў. У  
другі раз В. Ю. Ластоўскі быў  
арыштаваны 20 жніўня 1937  
года, прыгавораны да вышэй-  
шай меры пакарання. Па дру-  
гому прысуду Власт (так ён  
падпісваў свае літаратурныя  
творы.—Э. І.) быў рэабіліта-  
ваны 16 верасня 1958 г., а па  
першым — параўнаўча нядаўна,  
10 чэрвеня 1988 г.

Я не буду гаварыць аб Лас-  
тоўскім як палітычным дзеячым.  
Мяне больш цікавіць яго  
творчая спадчына. Творы Вла-  
ста ў апошні час друкавалі  
«Бярозка», «ЛіМ», «Спадчына».  
Часопіс «Маладосць»  
(№ 1 за г. г.) таксама надрука-  
ваў два творы Вацлава Лас-  
тоўскага — публіцыстычны  
(«Уражанне ад паездкі ў Бел-  
арускую Радавую Сацыяліс-  
тычную рэспубліку») і мастац-  
кі (аповесць «Лабірынты») з  
прадмовай і пасляслоўем Яў-  
гена Лецікі.

Я хачу спыніцца на першым  
з гэтых твораў. Гаворка ідзе  
аб уражаннях Власта ад паезд-  
кі з Коўна (Каўнаса) ў БССР на  
Акадэмічную канферэнцыю па  
пытаннях правапісу, скліканую  
Інстытутам беларускай куль-  
туры ў лістападзе 1926 г. Не  
ідэалізуючы гэты твор Лас-  
тоўскага, нельга не прызнаць  
у большасці выпадкаў тонкую  
назіральнасць аўтара і даклад-  
насць ацэнак.

Як выпускніка БДУ імя Ле-  
ніна і аўтара дысертцыі пра  
яго першага рэктара, мяне  
больш за ўсё зацікавіў раз-  
дзел «Беларускі дзяржаўны ўні-  
версітэт». Ластоўскі звяртае  
ўвагу на два пытанні: матэры-  
яльную базу ўніверсітэта і ход  
беларусізацыі ў гэтай вышэй-  
шай невучальнай установе. Ён  
прыводзіць інфармацыю рэ-  
ктара БДУ прафесара Пічэты,  
што ў 1926 годзе ўсяго толькі  
12 працэнтаў навуковых дыс-  
цыплін было прачытана на бел-  
ларускай мове. Адзначаючы,

што пры БДУ выходзяць асо-  
бнымі кніжкам «Працы Беларускага  
Дзяржаўнага Універсітэту»,  
якіх ужо выйшла шэсць, Ластоўскі  
падкрэслівае, што ад кніжкі да кніжкі  
артыкулаў на беларускай мове  
робіцца менш.

Вацлаў Юстынавіч спрабуе  
растлумачыць прычыну гэтай  
з'явы. Ён піша: «Разумеецца,  
віна таго, што ў «Працах БДУ»  
няма работ беларускіх прафесар-  
аў, ніякім спосабам не можа  
быць прыпісана больш-  
віцкай уладзе, але толькі бел-  
ларускай прафесуры. Называю-  
чых сябе беларусамі паміж  
прафесуры БДУ ёсць людзей  
нямала, але, знача, мала між  
іх творчых сіл».

На мой погляд, Ластоўскі ў  
сваіх «Уражаньнях» выказвае  
вельмі цікавыя думкі аб студэ-  
нцтве БДУ і ролі ўніверсітэта ў  
духоўным жыцці краю —  
хоць трохі і рэзкія, але даволі  
арыгінальныя. Менавіта пад  
уражаннем сустрэч са студэ-  
нтам з'явіліся наступныя радкі:  
«... Трагедзіяй Менскага  
універсітэту ў даны момант  
з'яўляецца тое, што яго знеш-  
няя этыкетка не адпавядае  
ўнутранаму зместу. Яго ўкра-  
ўленне напатыкае галоўную  
перашкоду ў тым, што  
краёвыя маладыя сілы яшчэ  
не нарасьлі, а старыя, якія  
працуюць цяпер, лішне павольна  
звалючынізуюць і раз-  
пороз завяртаюць да прывыч-  
ных шляхоў думання, асабліва  
ў дзедзіне высунутых сучасна-  
сцю палітычных, культурных і  
ўзаемнародных стасункаў...»

Ніколі ў нашым друку, як у  
20-я гады, так і пазней, я не  
сустрэкаў такіх рэзкіх ацэнак  
Акадэмічнай канферэнцыі па  
правапісу 1926 года, такога  
прынцыповага разбору яе не-  
дахопаў. І ледзь не з усімі  
думкамі Ластоўскага можна  
пагадзіцца, яны клічуць нас да  
аб'ектыўнага аналізу вынікаў  
канферэнцыі. У сваіх «Уражан-  
нях» Вацлаў Юстынавіч піша:  
«Да недахватваў трэба залі-  
чыць тое, што стэнаграфісты,  
якія запісвалі прамовы, уме-  
лі толькі расійскую стэнаграфію,  
дзеля гэтага запіс беларускіх  
прамоў рабілі па-расійску,  
паводле, на скорую руку дыкта-  
ванага ім пры століку, перакладу.  
Пасля гэтага перакладныя стэна-  
графіі адшыфроўвалі, перакладаючы  
другі раз на беларускую мову. У  
дадатку стэнаграфісты гэтыя  
спецыяльна прыстасаваліся за-  
пісваць усякія палітычныя пра-  
мовы, але неабнаёмленыя з  
філелёгічнай тэрміналогіяй,  
перакручвалі апошняю да не-  
магчымасці. У выніку атрыма-  
лася тое, што друкаваныя ў  
«Савецкай Беларусі» — не-  
малы ўсе прамовы былі папе-  
ракручаны, а некаторыя так  
скажаны, што ў іх ні сэнсу, ні  
лады. Гэтая доля сустрэла і  
маю прамову, зьмешчаную ў  
газеце «Савецкая Беларусь». Сь-  
пяраша я абурыўся і хацеў  
пратэставаць, а пазней мах-  
нуў рукою...»

Інтэлектуальнае жыццё як  
Менска, так і ўсёй сучаснай  
Радавай Беларусі, адзначае  
Ластоўскі, знаходзіцца ў Ін-  
стытуце беларускай культуры.  
Добра ведаючы, што вывучэн-  
не гісторыі, навукі і культуры  
беларускага народа ў 20-я га-  
ды, акрамя БССР, ішло ў Літ-  
ве, Латвіі, Заходняй Белару-  
сі, Чэхаславакіі і ў іншых кра-

інах, Вацлаў Юстынавіч лічыць:  
«Менск мае ўсе шансы стацца  
беларускім культурным цэн-  
трам, а сьціслей кажучы, паві-  
нен стацца ім ІБК у Менску.  
Але гэта станецца тады, калі  
яго высілка ператворацца ў  
тэмы грунтоўных, не дылетан-  
цкіх, а запраўды навуковых  
доследаў. Ускладаны на яго  
надзеі павінен Менск замаца-  
ваць сваімі інтэлектуальнымі  
высілкамі, каб ня толькі вер-  
ючыя, але і недаверкі паве-  
рылі. Галоўнае — свабода пра-  
цы (падкрэслена мною.—Э. І.),  
а сродкі на працу маюцца».

Некалькі старонак «Уражан-  
няў» Ластоўскага прысвечана  
«Маладняку». Гаворачы аб  
тым, што з гэтай арганізацыі  
выдзелілася група старэйшых  
пісьменнікаў «Узвышша»,  
Власт ужо тады дае высокую  
ацэнку такім маладнякоўскім  
пісьменнікам, як Кузьма Чорны  
і Дубоўка. На думку Лас-  
тоўскага, першы вельмі ары-  
гінальны і спраўды глыбокі  
талент, які можа выліцца ў  
пісьменніка «першараднага ўсе-  
светнай вагі», другі таксама не  
радавы талент, ён чуткі знаў-  
ца і гурман як формы, так і  
слова.

У сваіх нататках Власт знай-  
шоў месца і для характарыс-  
тыкі музеяў і тэатраў Савец-  
кай Беларусі. Ён дае вельмі  
высокую ацэнку дасягненням  
тэатральнага мастацтва рэспублікі,  
асабліва дзейнасці  
БДТ у Менску і другога Дзяр-  
жаўнага тэатра ў Віцебску. Яго  
эмоцыі, як кажучы, б'юць праз  
край: «Дасьціжэнні беларус-  
кага тэатра за апошнія гады—  
аграмадныя».

Едучы праз Полацк у Менск,  
Ластоўскі выказвае думку як  
былой велічы горада. З якім  
жалем сказаны такія словы:

# СТРАШНАЯ ХВАРОБА — АБЫЯКАВАСЦЬ

кага мастацкага перакладу. Лепшыя з твораў, пераўвасобленых А. Зарыцкім, увайшлі ў кнігу «У свет па песні» (1978). «Песні і сапраўды з усяго свету — Ш. Пецэфі, Я. Нэруда, Ф. Віён, М. Рыльскі, І. Франко... Ужо згаданыя «Чатыры пары года» К. Данелайціса выдаліся двойчы. Асобнымі кніжамі выходзілі і творы А. Міцкевіча, А. Туманяна.

У 1938 годзе А. Зарыцкага прызвалі ў армію. Не думаў-не гадаў, што лёс з ёй звязана ажно да лета 1946 года. Удзельнічаў у баях пад Арлом і Масквой, на Волгаўскім і Ленінградскім франтах.

Ваенныя падзеі, прапушчаныя праз уласны лёс, знайшлі адбітак у паэме «Арабінавая гронка». Пісалася яна ў 1984 годзе. Станавілася ў нейкай меры і падагульненнем уласнага жыцця, таму і заканамерным быў зварот да драматычных падзей: «Мы аж пад самай сталідай тады прыпынілі вайну, так ад Масквы недалёка чакалі рашучага бою, што падавалася — толькі на ўсход я зірну, Купал Івана Вялікага выблісне перада мною». Увогуле, набыты ў жанры паэмы ў А. Зарыцкага немалыя: «Таварыш Саша», «На волю», «Трывожная гасця», «У агні няма броду»...

І ў шмат якіх паэмах, і ў многіх вершах чуто водгулле былых баёў. Уласна кажучы, А. Зарыцкі як паэт і пачаўся з ваеннай тэмы. Такім найперш і ўспрынялі яго чытачы цяпер ужо далёкіх пасляваенных гадоў, калі адна за адной выйшлі кнігі «Дняпроўскае рэха» (1946), «Арліная крыніца» (1947), «Наш сын» і «Світанскія сады» (1950), «Вершы і паэмы» (1952)...

Такой думкі прытрымліваўся дарэчы, і сябра А. Зарыцкага А. Пысін, які зазначаў: «У па-

мяці з таго далёкага 1945 года назаўсёды засталася «Арліная крыніца», верш, які лічу класічным». Верш гэты аб подзвігу Мікалая Гастэлы: «Не шукайце магілы арлінай: Кажуць, там, дзе Гастэлава сэрца Перастала, успыхнуўшы, біцца, — На тым месцы сягоння ліецца З глыбіні нечэпапанай крыніца. Вербы ўзнялі над ёй свае шаты, І вяду з яе п'юць арляняты».

Класічным стаў і верш «Мая асяніна», які ў свой час даў назву адной з чарговых кніг А. Зарыцкага (1973) і завяршыў яго апошні зборнік (супадзенне, нічога не скажаш!) «Трывожная гасця». На гэты твор, напісаны ў 1965 годзе, першым звярнуў увагу М. Стральцоў, які, як вядома, валодаў бездакорным мастацкім густам.

Пасля «Май асяніны» ў А. Зарыцкага было яшчэ некалькі кніг. І ў кожнай з іх, у той ці іншай ступені, прысутнічаў і гэты тужліва-засяроджаны роздум: «Ужо на сенажаць маю кладзецца іней. Час надыходзіць дбаць і мне аб асяніне». Стан, зразумела кожнаму, у чым жыццё пачынаецца перавальны ўзрост, за якім, добра ведаеш, усё меней адпушчаных табе Богам зімаў і вясен.

«Ледзь-ледзь высвечваецца на фоне цёмнага неба паласа Млечнага Шляху, які «паволі тоне ў апраметнай цымянай глыбіні». Магчыма, недзе там, у гэтым бяздонні, і пастава душа, што назаўсёды адышла ў вечнасць. Але адначасова прысутнічае яна і на зямлі. У кнігах, якія чытаць і перачытваць нам. У згадках людзей, якія памятаюць Аляксея Аляксандравіча — таленавітага паэта і добрага чалавека.

Алесь МАРЦІНОВІЧ.

Чытачы, атрымаўшы чарговыя нумары літаратурна-мастацкіх часопісаў, хутчэй за ўсё возьмуцца, бадай, за «Польмя», каб даведацца пра далейшы лёс герояў рамана І. Шамякіна «Злая зорка». Працяг знаёмства, як і пачатак яго ў першым нумары, прынясе розныя адчуванні. І радасць, што пісьменнік па-ранейшаму трымае сваё піра на пульсе часу, і нейкую трывогу, недаўменне — як жа здарылася, што мы дайшлі да той рысы, пасля якой, калі не адумацца, — небыццё.

Аповесць І. Жарнасек у «Малалосці» сваімі праблемамі ўнутрана пераклікаецца з творам І. Шамякіна. «Мона Літа» — назва аповесці. Міжволі згадваецца славуная мона Ліза — увасабленне зямной прыгажосці, жаночай вабінасці, хараства і маральнай дасканаласці. А мона Літа? Літай завуць сябры і знаёмыя Крупеню Аэліту Антонаўну, семнаццаці гадоў дзеўчыньху, якая паспела нарадзіць дзіця і адразу пакінула яго. Літа — гэта крывадушнасць, адсутнасць цвёрдых маральных прынцыпаў і перакананняў, жаданне браць ад жыцця як мага болей і нічога не аддаваць узамен. Маралізатарства? Яго якраз і няма ў творы І. Жарнасек. Есць, прысутнічае іншае: імкненне пісьменніцы адчуць павесы кволай душы падлетка, на якую па сутнасці абрынуўся сам час. Даследаваць, як Аэліта Крупеня стала Літай, ператварылася ў нешта абагульненае пазбўленае індывідуальнасці, яшчэ адзін варыянт «на пог матылька».

Пры чым, аднак, раман І. Шамякіна? А пры тым, што і раман, і аповесць пра адно і тое ж: пра наша нежаданне, няздольнасць і неадатнасць заставацца заўсёды і ва ўсім людзьмі. І ў першым і ў другім выпадку свайго роду анатомія адной з самых страшных хвароб у жыцці грамадства, назва якой — АБЫЯКАВАСЦЬ. З абыякавасці і вырастаюць Чарнобылі. І тыя, што ставяць пад пагрозу жыццё цэлага краю, лёс пакаленняў, і Чарнобылі, калі можна так сказаць, лакальнага характару. Праўда, як і трэба чакаць, і там, і тут сапраўдныя віноўнікі застаюцца ўбаку, увесь цяжар пакарання — і судовага, і маральнага — кладзецца на плечы звычайных «стрэлачнікаў», часам яшчэ кволяў.

Фармальна ва ўсім вінавата Літа: магла б ведаць, чым усё скончыцца, не маленькая. Але ж з пункту гледжання гэтай «цвярозасці» вінаваты і Ігар, які таксама павінен быў навучыцца адказваць за свае ўчынкі, разумець: за ўсё неабходна плаціць. За любоўныя ўчыхі, за жаданне жыць прыгожа... Навідавоку і віна асяроддзя, якое сфарміравала і Літу, і Ігара менавіта такімі, а не іншымі. Пісьменніцы ўдалося псіхалагічна праўдзіва паказаць усіх тых, хто ўскосна (не жадаючы, зразумела, гэтага) «рабіў» Літу, Ігара такімі, якімі яны сталі. Шкада толькі, што часам у аповесці дае аб сабе знаць сюжэтная «рыхласць», рэтраспекцыя (нядаўнія) не зусім належным чынам стасуюцца з асноўным дзеяннем.

Няварта прамянаць у «Малалосці» і раздзелаў публіцыстыкі і крытыкі. Прыцягваюць разважанні намесніка старшыні

Сойма БНФ Ю. Хадзкі «З верай у Беларусь» — шчырасцю, пэўнасцю пазіцыі. А вось Ю. Станкевіч, які браў інтэрв'ю ў спадара Ю. Хадзкі, ці не надта катэгарычны, калі выказваецца, скажам, так: «...тыя, хто галасаваў супраць вас (на выбарах. — А. М.), прагаласавалі тым самым за сваю грамадзянскую несвядомасць...»

А да чаго можа прывесці непрыманне чужой думкі, бачна з артыкула Э. Карніловіча «За што скавалі Зарэчкага?» Цкаванне, як мы ведаем, неўзабаве каштавала пісьменніку жыцця. Дарэчы, што ўрокі мінулага — падставы для роздуму, пераконвае і артыкул А. Спрычан «Гды дваццатыя: беларусізацыя». З прыведзеных дакументаў паўстае ўсё добрае, што рабілася тады, але адначасова відавочна і іншае: адміністраванне на карысць справе не ідзе.

Іван Паўлавіч Мележ заўсёды падтрымліваў творчую моладзь. Ці не таму «Малалосць» так шырока адзначыла юбілей класіка нацыянальнай літаратуры. Сваё ёсць ва ўспамінах В. Смыкоўскай «Незабытыя сустрэчы», удзячнасць Майстру прысутнічае ў нататках У. Дамашэвіча, Г. Даліловіча, А. Наварыча. Але я на першае месца ўсё ж паставіў бы артыкул Б. Сачанкі «Такая ўжо доля наша...» На прыкладзе лістоў Івана Паўлавіча Б. Сачанка паказвае, якія прыязныя адносіны былі ў яго з Н. Л. Сяжковай, наколькі ўважліва ставілася Ніна Лявоўна да патрэб беларускай культуры, літаратуры.

Мележаўскі юбілей «Польмя» адзначыла ўспамінамі А. Жука «Глядзецца на сосны» (сапраўды ўжо, кароткасць — сястра таленту, што стасуецца і да згадак М. Мятліцкага ў «Беларусі» «Ліст у зорную вечнасць» — абодва аўтары лакалічна і эмацыянальна-ўзрушана расказваюць пра таго, хто пакінуў асабліва глыбокі след у іхніх душах) і публікацыяй новых матэрыялаў з дзённікавых і запісных кніжак Івана Паўлавіча, якія па розных прычынах не ўвайшлі ў яго Збор твораў (публікацыя Л. Пятровай-Мележ, прадмова і падрыхтоўка да друку М. Тычыны). Адносна гэтых матэрыялаў узнікае адна думка: а ці так ужо неабходна было гэтыя запісы абнародаваць менавіта цяпер? Маецца на ўвазе тое, што тычыцца ўзаемаадносін І. Мележа з адным нашым вядомым, таксама народным, пісьменнікам. Есць жа пэўныя этычныя нормы. Непрыманне І. Мележам пэўных твораў калегі — гэта, можа, усяго толькі меркаванне, да таго ж, магчыма, засведчанае пад гарачую руку, не ў настроі. Відаць, з «выхадам» на людзі з такімі запісамі няварта было спяшацца, усяму свой час...

Аповесць С. Грахоўскага «З воўчым білетам» («Польмя») цесна спалучана з яго папярэднімі творами «Зона маўчання» і «Такія сінія снягі». Нарадзілася трылогія аб пакутах вязняў ГУЛАГа, з'явіўся твор, які, бадай, няма з чым і параўнаць. Вяртанне ў мінулае і адначасова папярэджанне: памятайце, да чаго ўсё можа прывесці, ка-

лі звычайныя ўзаемаадносіны між людзьмі пачнуць набываць «класавую» афарбоўку.

Цікавыя, безумоўна, «Рымскі дзёнік» А. Мальдзіса, паэма ў прозе Я. Сіпакова «Варзоб» (абодва творы ў часопісе «Беларусь»), аповесць П. Пруднікова «Пекла» («Малалосць»)... Шкада толькі, што гэтую цікавасць зніжае «працяжнае» друкаванне (у некалькіх нумарах часопісаў).

Шмат у лютаўскіх нумарах паэзіі. Радзе, што ў творах паэты не старонія сузіральнікі, што яны не абмяноўць надзённыя праблемы дня: М. Дукса і І. Карэнда («Беларусь»), Л. Тарасюк, М. Маляўка, Н. Галыпяжвіч («Малалосць»), У. Паўлаў, М. Аўрамчык, А. Пісьмянкоў, З. Марозаў («Польмя»).

Кідаецца ў вочы адсутнасць рэцэнзій. Можна сцвярджаць, што жанр гэты састарэў, што няма аўтараў і г. д. Ну, а які жанр не стары? Як можна абыйсці сёння без так званага бягучага рэцэнзавання, калі неабходна ўсімі спосабамі прапагандаваць родную літаратуру, беларускую кнігу, спрыяючы адраджэнню? Іншая справа, калі адсутнасць рэцэнзій кампенсуецца грунтоўным даследаваннем, як у «Польмі», дзе М. Міхневіч гаворыць пра кнігу І. Лакова «На падводных крылах», а У. Гіламедаў — пра пошукі і знаходкі сённяшніх паэтаў (артыкул «Паззія і стыль»).

Каго хваляюць праблемы становлення нацыянальнай паэзіі, тым раім заглянуць і ў «Беларускую мову і літаратуру ў школе». Там М. Мішчанчук у артыкуле «Лепш вольным птахам рэзаць шыр нябёсаў...» прапонуе эвалюцыйны творчасці Я. Пушчы ў дваццатыя гады.

Там жа Р. Рэдэс знаёміць чытачоў з рэлігійнымі святамі яўрэяў. Рубрыка «Святы народы Беларусі» вельмі дарэчы зараз, калі нарэшце кожны народ атрымаў права на сваё нацыянальнае адраджэнне.

Досыць апэратыўна знаёміць «Нёман» рускамоўнага чытача з творами беларускай літаратуры апошняга часу. У раздзеле прозы часопіса — маленькая, але проста бліскучая сага Я. Брыля «Муштук і папка» (аўтарызаваны пераклад Г. Панова) і раман М. Кашоўнікі «Сітуацыя» (пераклад У. Жыжэнкі).

Нарэшце з'явіўся першы ў сёлетнім годзе нумар «Спадчыны». Цяпер часопіс выходзіць раз у два месяцы, патаўсееў на некалькі аркушаў. Накірунак на тое, каб менела «белых плям» у гісторыі нацыянальнай культуры, літаратуры (ды і ў самой гісторыі таксама), не толькі вытрымліваецца часопісам, але і стаў больш канкрэтызаваным. Гэта добра бачна хоць бы з такіх публікацый, як: «Круглы стол» па пытаннях захавання і вяртання спадчыны («Вярнуць нацыянальныя скарбы»), нарыс М. Шкялёнка «Леў Сапег», пачатак «Летапісу вялікіх князёў літоўскіх» (прадмова, пераклад са старабеларускай і каментарый В. Чамярцкага), паўзабытыя старонкі мастакоўскай спадчыны А. Гаруна. В. Ластоўскага, згадкі пра І. Луцкевіча, раздзелы з «Беларускага тэатра» Ф. Аляхновіча...

А. М.

«Полацк наводзіць мысьлі на нашу гістарычную мінуўшчыну. Мінуўшчыну народу выскога і слаўнага, каторы, аднак, заняпаў так крэпка, што сягоння становіць немаль выключнае клясу сялянства, з горсткай ня лішне сьвядомай сваёй інтэлігенцыі, і зьяўляецца арганізмам страшэнна слабым. Абапал разрываючай яго мяжы пачынаецца народнае адраджэнне, праўда, здаровае і сільнае, але няхай уздымецца ізноў вайсковая завіруха, і мы, трапіўшы ў яе асяродак, можам утраціць цяперашнія культурныя і палітычныя дасягненні. Адна з найбольш страшных, найбольш грозных для нас візіяў, гэта візія вайны...»

Якім жа выглядаў Менск той познай восенню 1926 года? Бадай, нідзе болей я не чытаў такога своеасаблівага апісання горада: «Рух на вуліцах вялікі: публіка проста плыве тратурамі і, у дадетку, аранута значна дастатнай, чым у Вітабску. Ніжнія паверхі дамоў запоўнены магазынамі, зверху шабдранамі, у сярэдзіне поўнымі, з вывескамі ў чатырох мовах. Надзвычайна псуецца зьнешні выгляд гораду апушчаныя вокны магазынаў і бляшаныя вывескі ўсякіх дзікіх колераў і рознай шырыні і меры, паначпляныя як трапілася... Менская меставая ўправа павіна была б паклапаціцца аб эстэтыцы гораду і такжа не пазволіць такой вывеснай нясмачнай оргіі, якая цяпер так шліць горад...»

Вось і перагорнута апошняя старонка «Уражанняў». На мой погляд, каштоўнасць іх перш за ўсё ў тым, што яны праз шэсць з паловай дзесяцігоддзяў даносзяць да нас жывыя сведчанні чалавека «з таго боку, з-за мяжы». Тым больш,

што аўтару часам дастаткова і некалькіх слоў, каб раскрыць сутнасць справы.

«Уражання» Ластоўскага, якія ўпершыню былі надрукаваны ў часопісе «Крывіч», — адзін з самых цікавых твораў жанру падарожнага нарысу. Ён знамальны яшчэ і таму, што менавіта пад час побыту ў Беларусі ў Влада выпела рашэнне аб звароце з эміграцыі на Бацькаўшчыну.

Застаецца толькі незразумелым, чаму на апошняй старонцы часопіса «Малалосць» у біяграфічнай даведцы аб В. Ю. Ластоўскім гаворыцца, што ён памёр (выдзелена мной. — Э. І.) у 1938 годзе. Па сведчанню Я. Дылы, Ластоўскі загінуў пры ўзрыве ў Магадане.

Абдумваючы «Уражання» Ластоўскага, я згадваў думку Якуба Коласа, які лічыў, што пісьменнік павінен добра ведаць гісторыю свайго народа, нават калі ён не піша на гістарычныя тэмы. Ад пісьменніка, пісаў ён, «паграбуецца правільнае разуменне гістарычнай сітуацыі, веданне самой справы, аб якой ідзе размова, адчуванне духу часу, калі адбыліся падзеі, і цвёрдае ўсведамленне вымаганняў таго гістарычнага адрэзку часу, у якім распачынаецца творчая работа».

Можна смела сказаць, што гэту коласаўскую думку можна аднесці да «Уражанняў» Влада — своеасаблівага летапісу жыцця беларускага народа ў сярэдзіне 20-х гадоў нашага стагоддзя.

Эмануіл ЮФЕ, кандыдат гістарычных навук.



Кот прасіў вячэраць, мяўкаў —  
не зважалі на ката.  
Кожны знаў: аладкі з макам —  
са смакоцця сма-ка-та!

Мак... Ён быў для нас прынадай:  
частаваў не раз дзяцей,  
як улётку спеў на градах  
ён, цыбаты дабрадзей.

...На гарод гляджу квяцісты —  
вабіць вока перастаў.  
Мне шкада, бо мак дзяцінства  
раптам —  
ворагам мне стаў!

Забаронены, у скрусе,  
ён, дзяцінства дабрадзей,  
з град пайсці ў падполле мусіў —  
ад чужых вачэй  
далей.

Гляне з градкі прыхавана —  
больш не выйдзеш на паказ!  
не на дурня-наркамана,  
а на мак знайшоўся ўказ!

Занядбаны, жалю варты,  
ён зірне з-за плоту ўслед:  
«Ці ж я, людцы, вінаваты,  
што ад дурняў  
цесны свет?  
Не аддайце на пагібель  
(карані ж мае — з глыбінь!),  
каб чарговым перагібам  
мой трагічны лёс не быў!..»

...Не дзіця, ды рад прысмакам,  
іх адведаў бы, але  
не аладкі — дулю з макам  
бачу сёння  
на сталі!

### Вераб'іная душа, альбо

### Роздум пра чык-чырык

Мне журботна: чамусьці на ранку  
пад акном зрэдку чую іх крык —  
гэта роднае, як калыханка:  
чык-чырык,  
чык-чырык,  
чык-чырык!

І яшчэ прыгадалася раптам:  
мне,  
каб спуд у душу пасяліць,  
пагражалі: «Не цвыркай занадта!  
Можаш тых, у двары, пацвяліць!..»

Папярэджвалі: «Вылезе бокам!..»  
Ім хацелася, каб ні шу-шу,  
каб не цвыркаў, а толькі падскокваў,  
вераб'іную меў я душу.

Абяскрылены, слухаў я толькі,  
як чырыкае шэры сусед:  
бесклапотна, гарэзна настолькі,  
што бясмарным здаваўся сусвет!

Ды няпраўда — згушчаліся хмары,  
неслі чорную ношу сваю:  
нечакана Чарнобыль ударыў  
і па мне,  
і па ім, вераб'ю!

І маўчанне ўзарвалася крыкам —  
крыкам распачы,  
спудных надзей.  
Хто баяўся і той зачыркаў:  
мы — часцей,  
верабейкі — радзей!..

Пад акном, у смугу захінутым,  
ні шумнуць талакой,  
ні ўзляцяць...  
Сумна, горка: няўжо за валюту  
у Кітаі іх будзем купляць?

Я ўперад лез,  
Крычаў «Ура!» —  
Цяпер расплавацца пара.  
Пад заклікі правадыроў,  
Я воплескі, бурліла ў жылах кроў,  
Я захалпення не хаваў —  
Крычаў,  
Спяваў,  
Маршыраваў!..  
Цяпер ад прыкрасці раву —  
Забіў лухтою галаву,  
Згубіў, лічы як той качан  
У слоту ў гразкім полі.  
Я многа верыў лаўкачам,  
Хоць сумняваўся болей.  
Цяпер —  
Расплавацца пара.  
З плячэй мо зваліцца гара,  
Што над душой,  
Над сэрцам вісне,  
Не так сабе,  
А цісне й цісне...  
Мне праўда трэба, ды свая,  
Што без прыкрас, сакрэтаў...  
Адзін раскайваюся я  
Ці шчэ хто робіць гэта?

### Размова з памяццю

Ты, памяць, нібыта нарэг той, ступілася?  
Ды ўсё ж прыгадай, як жылі:  
На хлеб узбіліся,  
На мову ж — забыліся,  
На збыт  
У нябыт  
За харчы прадалі.

Мы верылі ў шчасце, у дзень, што  
народзіцца,  
Хацелі, бязмоўныя, разбагацець.  
Ды харч ужо звёўся,  
А мова — не зводзіцца,  
Імкнецца ажыць, узляцець!

Ды ўзлёту ніхто не паможа замоваю.  
Ты, памяць, напамні нашчадкам сваім:  
Як колісь за хлебам,  
Сягоння — за моваю  
Давайце, браткі,  
У чарзе пастаім!

У згодзе, сабраўшыся, зможам, агораем  
Усе, хто душой не аспел.  
Узвжым на шалях сумлення, гісторыі:  
Што болей заважыць —  
Ці мова,  
Ці хлеб?

### Развітанне з макам


Еш, дурань, бо то з макам!  
З народнага.

Помню, сэрца раставала:  
не заўсёды, на дзяды,  
цуд матуля падавала  
на святочны стол тады.

У глінянай місцы зграбнай  
(пра талеркі хто ці чуў?!)  
цуд бухмаціўся прывабна,  
рабацініў уваччу.



Выступае У. Ліпскі.



Самыя ўдзячныя слухачы...

Фота Ул. КРУКА.

ЦЯПЕР якраз зіма. З  
раніцы да Васі завітвае  
сябрук Адам, сусед і сваяк.  
Васеў і Адамаў бацька,  
дзядзька Платон, стрыечныя  
браты. Вася з Адамам такім  
чынам родзічы ў трэцім калене.

— Пойдзем на Гарадзінку, — гаворыць Адам. — Лёд трымае. Я ўчора  
пробаваў.

Вася прыціскае палец да губ —  
маўчы. Бо брат Пятрок, маладзейшы  
за Васю на тры гады, адразу натапырвае  
вушы. Бяда Васю з Пятраком!  
Адаму восем гадоў, Васю сем, Пятраку  
толькі чатыры, але валачэцца за  
старэйшымі хлопцамі, як роўны.  
Пятрок даўно заслання Васю свет. Гады  
два Вася калыхаў яго, няньчыў, і, можна  
сказаць, выгадаваў на сваю галаву.  
Цяпер малодшы брат ні на крок не  
адстае ад Васі.

— Схаджу да Адама, — гаворыць  
Вася, абуваючы занашаныя, з аблезлымі  
насамі чаравікі і апранаючы чорны,  
перашыты з чыгуначнага шыняля  
палітончык.

— Яны будуць коўзацца на лёдзе!  
— лямантуе Пятрок. — Чаравікі  
будуць драць...

Ён памыкаецца шмыгануць з хаты  
ўслед за старэйшым братам і ягоным  
сябрам. Але маці Пятрака не пускае,  
і нават на двары чуваць ягоны адчайны  
лямант.

Пакрыты льдом прастор Гарадзінкі  
бязмежны. Вася з Адамам гэта ведаюць,  
бо наперагонкі з ветрам носяцца па  
лёдзе ўжо другую зіму. Восенню  
балота гэтак заліваюць дажджы,  
што яно здаецца возерам. Зімой яно  
пакрываецца лёдам і толькі чубкі  
рудой асакі, вершалінкі розных дудак,  
што растуць па дрыгве, вытыркаюцца  
з-пад лёду.

Сябры прывязваюць да чаравік канькі.  
У Адама бліскучыя, металічныя  
нажы, у Васі — звычайныя дзеравяшкі,  
якія змайстраваў дзед. Адаму трохі  
веселей жыць на свеце. Ён адзіны ў  
сям'і сын, і яму не трэба няньчыць  
малодшых братоў, пільнаваць іх; не  
маючы магчымасці выскачыць з хаты.  
У Адама, апроч жалезных канькоў,  
кажушок ёсць і шапка-вушанка. Бо  
Адам — смятаннік, а такіх, як Вася,  
у бацькі трое, ім не то што смятаны,  
сыраквашы не хопіць.

— Давай наперагонкі, — прапануе  
Адам.

— Не хачу наперагонкі, — адмаўляецца  
Вася. — Давай, як хто хоча...

Васю прыемна не толькі катацца па  
лёдзе, а яшчэ і глядзець навакол.  
Калі нясецца наперагонкі, нічога не  
ўбачыш. Толькі пара з рота ды вецер  
свішча каля вушэй. Дый спрытней  
Адам за Васю і канькі ў яго лепшыя.

Звычайна Адам з Васем дабываюць  
да гары Мядзведзіхі, пясчанага, з  
пакатымі схіламі пагорка, што вырастае  
сярод суцэльнай балотнай дрыгвы.  
Калі глядзець здалёк, пагорак сапраўды  
нагадвае мядзведзіху: вялікая галава  
нібы прылеплена да яшчэ большага  
тулава.

Прыемна катацца на такіх дзеравяшках,  
як у Васі. Лёд яшчэ малады, і ён  
угінаецца пад канькамі. Нават трохі  
страшнавата: раптам трапіш у балотную  
бездань.

Праз тры-чатыры дні скарынка лёду  
патаўсцее. Стары лёд нават не праб'еш.  
Трэба палена ці якая-небудзь  
жалезыяка. Лёд робіцца звонкі, галасісты.  
Прыемна на такі лёд кінуць палку  
ці камень. Палка, камень коцяцца,  
а рэха далёка разносіцца. Здаецца,  
лёд слявае.

Бліжэй да Мядзведзіхі паўз верх  
лёду больш вытыркаецца мноства  
вяршкоў розных балотных дудак. Ёсць  
нават астравок трыснягу, чароту з  
чорнымі катані на выпетраным цыбі.  
Трысняг хлопцы абмінаюць. Там  
катацца нельга.

Балота і лёд ёсць і за Мядзведзіхай,  
але, даляцеўшы да пагорка, сябрукі  
спыняюцца. У абодвух разгараючыся,  
пачырванелыя твары, шчокі аж  
гараць. Тым часам згушчаюцца  
раннія зімовыя зморкі.

— Ці праўда, што на Мядзведзізе  
спраўляюць вяселле ваўкі? — пытае  
Адам.

— Дзед гаварыў: праўда. Гайня збіраецца  
вялізная. Калі натрапіць на

Па ініцыятыве Бюро прапаганды мастацкай літаратуры СП БССР, Рэспубліканскага праўлення беларускага таварыства «Кніга» і ўпраўлення культуры Мінгарвыканкома ў Доме лі-

таратара ў дні школьных канікулаў адбылося адкрыццё Тэдняй дзіцячай і юнацкай кнігі. На свяце выступілі У. Ліпскі, А. Вольскі, С. Панізнік. Была арганізавана выстава школьных умельцаў.

чалавека, разрывае на кавалкі. Асабліва лютыя ваўкі ў Піліпаўку...

Цяпер якраз Піліпаўка. Сябрукі трывожна ўзіраюцца ў сіні паўзмок, які паволі ахутвае шэрыя схілы пагорка. Ускрай балота цягнецца змрочны аляшнік. Хлопцам здаецца, што на яго ўзбочыне нешта варушыцца.

— Давай пагонім назад, — гаворыць Адам.

— Давай.

З ваўкамі жарты кепскія. Хлапчукі самі чулі, як сярод ночы ў пачатку зімы з Мядзведзіхі даносіцца працяжнае і страшнае воўчае выццё. У хляве ў такіх хвілінах трывожыцца жыўёла: іржэ конь, нема раве карова. Хоць ваўкі да вуліцы Савецкай, на якой жывуць Вася з Адамам, ніколі не дасягаюць. Бо трэба пераскочыць чыгунку. Жалезных рэек, стрэлачных і паравозных агнёў ваўкі баяцца. На вуліцы Варашылаўцы, якая мяжуе з балотам, воўк дзейнічае інакш. Ён падграбаецца пад хлэў, бывае, пераду-

вы. Яшчэ далёка да вясны і колькі прыйдзецца трываць зялёнай жывой траве ў ледзяным палоне.

Вася глядзіць на чаравікі, яны зусім здравыя. Пасля таго, як лёд засыпле снегам, Адам будзе катацца па саннай дарозе, Васю гэта не свеціць.

Вася жыве ў дзеда Піліпа. Маці нараджае яшчэ аднаго брата, якому нават імя яшчэ не прыдумалі, і Вася перабіраецца ў дзедаву хату. Бо маці яшчэ няджукая, ляжыць у ложку і не можа гатаваць ежу.

Вася памагае маці: коле дровы, носіць ваду. Потым ідзе да дзеда.

Вася памятае і той дзень, калі Пятрок нарадзіўся. Каля маці ўвіхаліся розныя бабкі, прыходзіў нават доўсты, нізкі фельчар Прохар Прохаравіч. І на Васю, пасля таго як паявіўся на свет крыклівы, няўрымслівы Пятрок, ніхто не звяртаў увагі. Вася страшэнна раззлаваўся. У адчай схопіў малаток і гэтак грукнуў па дзвярах, што вядуць у другую, чыстую, тады яшчэ

ламі снапы. Затым узлазіць на вышкі па лесвіцы сам, парадкуючы снапы так, каб яны шчыльна сталі адзін каля аднаго.

Вася ахвотна памагае дзеду. Паколькі падосець не мае ні вакон, ні дзвярэй, залазіць у яе трэба на карачках. Вася з дзедам залазіць, раскладваюць агонь. Сухія дровы гараць добра, асвятляючы змрочную з закуранымі сценамі падосець. Цёплы дух ідзе ўгору, і сушыць снапы.

Днём дзед цупае на такую цэпам. Снапы сушыць ноччу. Вася дзеля начной прыгоды ахвотна памагае дзеду, хоць прыгода не надта прыемная. У чорным, цёмным склепе падосеці поўна дыму, які проста выядае ночы. Вогнішча гарыць пасярэдзіне склепа, грэе твар, грудзі. Але спіне няўтульна: зіму, з гумна ў падосець прабіраецца зімовы холад.

Тым часам і цікава ў падосеці. Гарыць агонь, яго водбліскі скачуць па цёмных закопчаных сценах. На дварэ

ім ніякага смаку. Прыцемкам, на дошкіткі, тоячыся ад вока сельсаветчыкаў, вуліца паціху смаліць вепрукоў.

Вася пайшоў паглядзеў бы, як смаліць іхняя кабана. Але ніхто яго не пусціць.

Ад Васі не хаваецца, што і дзед надвечоркам прыносіць з гумна, ставіць у кут хлява некалькі снапоў кулявой саломы і да Івана — Ляпіцы або Казла ідзе. Вядома ўсім: Іван, малы, шчуплы, шустры, як верабей, не толькі лепіць печы, устаўляе ў вокны шкло, фарбуе аканіцы, а яшчэ коле ўсяму канцу вуліцы свіней. Мае спецыяльнае начынне: доўгае вострае шыла, якім падшывае валёнкі лямцам, і меншае шыльда, на якое накручвае, а затым ірве шчаціну з заколатага, нерухомага вепрука.

Калі вепрука колюць і ён страшэнна вішчыць, Вася ў такі момант з хаты не выходзіць. Не любіць ён гэтага пранізлівага віску. Дзіва тут няма. Вяпрук жывы і яму баліць. Толькі дурны вяпрук. Не разумее, што яго спецыяльна задабрываюць. Перад тым, як закалаць, даюць есці, затым чэшуць пад чэравам, каб ён пакорліва лёг...

Похапкам апрануўшыся, Вася высквае з хаты толькі тады, калі бацьчы трапяткія водбліскі агню. Кабана смаліць за хлявом. Іван-Ляпіца перадае бабе Аўгінні пук шчаціны. Баба здасць гэтую шчаціну ў нарыхтоўчую краму, купіць за яе дзве ці тры катшкі вітак, іголак, а таксама чырвоных ці сініх стужак і некалькі маткоў запала. Так проста іголак, нітак і стужак у мястэчку не прадаюць.

Сухая кулявая салома гарыць добра, рухавыя водбліскі агню скачуць па сцяне хлява, іскры ляцяць высока ў цёмнае зімовае неба. Цемне то адступіла, то ўшчыльную прыступае да месца, дзе смаліць кабана. Трашчыць і непрыемна пахне паляная шчаціна. Дзюрчак, праз якую ўвайшоў у сэрца кабана доўгае Ляпіцава шыла, заткнута драўляным калочкам — каб не выцякала кроў.

Ужо абсмалілі, абшкрэблі нажом кабана, збіраючыся несці яго ў хату, як на панадворку нечакана з'яўляецца — нібы з неба саскоквае — Сцяпан Бохан, член сельсавета.

— Добрае ўтра, — гаворыць Сцяпан. — Смаліць кабана, значыць. Нарушаеце закон.

Бохан нізкі, круглы, апрануты ў чорны дублёны кажушок. На круглым чырванаватым твары выдзяляюцца сінія, як валожкі, вочы і пшанічныя вусы.

Мужчыны нібы слупянеюць. Затое бабка Аўгіння імгненна знаходзіць выйсце з непрыемнага становішча. Пачынае літанне як па нябожчыку.

— Захварэў наш кабанчык, Сцяпан. Тры дні нічога не еў. Паглядзі, ён жа худы, як ражон. Вецінарны доктар спраўку даў, каб закалолі. Прапасці мог. Тады б проста ў зямлю закапалі...

— У спраўцы напісана, што кабана і смаліць можна? — дапытваецца Сцяпан.

— Колькі тут той скуры! Пойдзем у хату, Сцяпанка. Няхай мужчыны тут валаводзяцца.

Баба Аўгіння бярэ члена сельсавета за локці і вядзе ў хату. Пра спраўку ветэрынарнага доктара яна, вядома, выдумала. Ніякай спраўкі няма. Проста дрэнна ўрадзіла бульба і кабана нечым карміць. Дый сварку трэба мець на каляды.

— Не прасыхае ад гарэлкі сельсаветчык, — лаецца Ляпіца. — Яго цяпер час. Пакулі не паколюць, не пасмаліць свіней...

— Чалавек такі. Нікае ўсюды, як сабака. Нюхае, віжуе.

Сцяпан даводзіцца раднёй бабцы Аўгінні. Нават блізкай: пляменнік, род бабкі Аўгінні, як і Сцяпана, вядзе пачатак ад Боханаў, якіх у мястэчку не гэтак многа.

Сцяпана адчайна лаюць у дзедавай і Васевай сям'і. Тым часам у такіх, як цяпер, выпадках запрашаюць за стол, ставяць чарку. Бо мае ўладу Сцяпан. Данясе — і на любога гаспадара сельсавет накладзе штраф.

Мужчыны, каб не даць кабану астыць і заняць рукі, смаліць нават ягоныя капіты.

Нарэшце вяртаецца бабка Аўгіння, на чым свет стаіць кляне Сцяпана, якому дала выціць. Нарэшце не надта цяжкага кабана, узыйшы за ногі, мужчыны нясуць у хату...



# СМАЛЕННЕ КАБАНА

Іван Навуменка

Я закончыў работу над апавесцю «Дзяцінства». Дзяцінства героя апавесці прыпадае на перадаены час, на 30-я гады з іх агромністымі, часам жорсткімі для лёсаў людзей пераменамі, з ломкай прывычнага ўкладу, парадку жыцця. І разам з тым

дзяцінства ёсць дзяцінства: адкрыццё новай істотай свету, загадан, таямніц жыцця. Апавесць друкуецца ў 4—5 нумарах часопіса «Полымя» за гэты год.

Аўтар.

шыць усіх авечак і толькі адну праз дзірку пацягне з сабой.

У разгар Піліпаўкі хлопцы наогул не ходзяць на Гарадзінку. Катаюцца на Заброддзі. Так завецца разлеглая нізкая лугавіна, якая восенню таксама заліваецца вадой, а зімой замярзае.

Да Заброддзя нават бліжэй, чым да Гарадзінкі. Бо яно размешчана на ўзбоч Савецкай вуліцы, у пачатку якой, ледзь не ўпрытык да чыгуначнага пераезда жывуць Вася з Адамам.

Летам Заброддзе — сенажаць, на якой буяе багатае разнатраўе, і якое загароджваюць. Таму нешырокі праход на лугавіну, і каб туды не трапіла жыўёла, яго загароджваюць жэрдыкамі. Вася і летам бегае на Заброддзі. Летам яно нагадвае спярэжчаны рознакаляровымі краскамі дыван. Сінія, жоўтыя, чырвоныя кветкі, над якімі днём не сціхае музыка. Здаецца: ціхі, прыглушаны, прыемны для сляху аркестр іграе над травяной ваколцай. Гэтак гудуць пчолы і чмялі.

Васю нават прыемна катацца на Заброддзі.

Сюды не дабіраюцца ваўкі. Лес далёка, а на чатырохвэрстовай Савецкай вуліцы столькі сабак, і яны ўсчынаюць такі брэх, што сюды не тое, што воўк, лісіца ці нават тхор не адважыцца падступіцца.

Вася любіць Заброддзе не меней, чым Гарадзінку. Ёсць прычына. На Заброддзі жыве Ліза. Яе нізенькая, з малымі акенцамі хата стаіць наўзбоч вуліцы, каля праходу на Заброддзе.

Ліза — тоненькая, як былінка, са светлымі кудзёркамі валасоў, ціхая, сарамлівая і, можа, пагэтам вельмі падабаецца Васю. Вася марыць пра тую часіну, калі разам з Лізай пойдзе ў школу. Бо ёй, як і яму, па сем гадоў. Адаму восем, але ён у школу не пайшоў, бо хварэў жаўтухай.

Бацька ў Лізы беларус, працуе цырульнікам, а маці — немка. Таму Ліза ўмее гаварыць па-нямецку. Васю гэта таксама вельмі цікава.

З-пад лёду на ваколцы праглядае не чорная, як на Гарадзінцы прорва, а зялёная трава. Васю шкада тра-

халодную палавіну хаты, што ад філёнкі адскочыла драўляная паска. Бацька пасля прыбіў цвічкамі гэтую паску да дзвярэй.

З'яўленне на свет яшчэ аднаго брата Вася ўспрымае спакойней, чым мінулы раз, калі нарадзіўся Пятрок. У ягоных грудзях нават тойца надзея, што калыхаць меншага брата цяпер будзе Пятрок і такім чынам развяза Васю рукі. Настане для Васі доўгачаканая свабода, бо Пятрок валачэцца за ім нібы хвост.

Аднак не спраўдзіліся Васевы надзеі. Самы малодшы брат — яго нарэшце назвалі Сяргеем, ляжыць у люльцы, і зноў, як раней Петрака, калыхае яго Вася. Бо Пятрок ад усялякай работы ўвільвае, як толькі можа. То ў яго рука баліць, то нага, то галава, то жылот. Не, на Петраку не паедзеш...

Вядома, Вася трохі крыўдуе на бацькоў. Адам у сям'і адзін і жывецца яму лепей, чым Васю. У яго і кажушок ёсць, і бліскучыя сталёныя канькі, тым часам Вася нават не марыць пра такія рэчы. Паспрабуй, пракармі тры раты. Хлеба ці нават звычайнай бульбы не набярэшся.

Спіць Вася з дзедам на печы. На жэрдыках, прымацаваных пад самай столлю, вісяць перавяслы дыбулі і густа змазаныя дзэгцем дзедавы боты. Яны даюць пах на ўсю хату і пах гэты Васю прыемны. Дзіўны дзед. Ён надзявае боты толькі на вялікіх святых — на вялікідзень, на радаўніцу — а ўвесь астатні час ходзіць у лапцях, ці пасталах, як іх называюць у мястэчку.

Дзіўны дзед яшчэ і таму, што ў яго ёсць вялікая, туга напакаваная мікалаеўскімі і керанскімі грашамі шабета. Па яго словах, за гэтыя грошы ён пабудоваў бы дваццаць такіх, якую мае, хат, а ботаў купіў бы — не злічыць. То чаму ён гэтага не зрабіў?..

У адзін з тых дзён дзед бярэ Васю з сабой у гумно. Ён пачынае сушыць, малаціць, веяць жыта, грэчку, што выраслі на яго кавалачках поля, раскіданых вакол мястэчка.

У правай палавіне дзедавага гумна размяшчаецца падосець: так завецца прыбудова, складзеная з круглага бярвення, чорнага ад дыму і сажы. Падосець мае вышкі, інакш кажучы, жардзяную столь, на якую дзед праз цёмную адтуліну ўскідае доўгімі ві-

зіма, чуваць, як вецер свішча, б'е ў сцены снежнаю крупкай. Часам нібы гром прагрыміць. Гэта імчыць па сталёвых рэйках цягнік. Ад дзедавага гумна да высокага насыпу чыгункі метраў пяцьдзесят. Васю іншы раз нават як бы сорамна з-за гэтага гумна. Бо вельмі ў яго нягэлы выгляд: нізкае, прысадзістае, з выгнутай сцяной і як бы пераломаным папалам гнілым саламяным дахам. Што думаюць пра гэтае гумно добра апранутыя, часам нават з акуліярамі на носе інтэлігентныя людзі, якія выглядваюць з вокнаў прыгожых пасажырскіх вагонаў? Відаць, нічога добрага не думаюць.

Дзед, седзячы пры вогнішчы, што-небудзь апавядае. Найчасцей параўноўвае жыццё мінулае і сучаснае. Раней жыццё было добрае і правільнае, лічыць дзед. Жыццё цяпер, аднак, перавярнулася, зыначылася і стала такім нікчэмным, што нават гаварыць пра яго не хочацца.

Васю, аднак, дзедавы разважання не цікавяць. Яму жыццё падабаецца. Ён вельмі захапляецца птушкамі, агнястрэльнай зброяй і вайной, якая па чутках была не гэтак даўно. Немцы прыходзілі ў мястэчка, белапалкі, розныя булак-балаховічы. Тым часам пра вайну, зброю дзед нават слухаць не хоча. Да птушак таксама зусім абыякавы.

— Навошта табе верабі? Ключоць зерне, шкодзяць. Погань, адным словам. Журавы цэлюю дзялянку майго аўса зборсалі. Тую, што ў лесе раскарчаваў.

Чыгунку дзед проста ненавідзіць. — На чорта яна? Ведаў бы ты, які тут быў лес. Ні ў якім другім месцы такога не было. На Далёкім, Блізкім Лядзе раслі адны дубы. Неба вярхамі даставалі. Наўкруг сяла — дубы і дубы. Як у вянку сяло стаяла. Спяжылі, спілавалі, вывезлі наш лес па гэтай чыгунцы. Душа баліць.

Вася з нецярпеннем чакае каляды. Чуў, што яны ўжо блізка. Да Васі прыходзіць Адам.

— Мы будзем кабана калоць, — паведамляе.

— І мой дзед будзе, — пахваляецца Вася.

Ёсць загад: здаваць шкуры, шчаціну ў селью, але ніхто загад не выконвае. Што за сала без скуры? Няма ў

## СЛАВЯНСКІЯ ТЭАТРАЛЬНЫЯ СУСТРЭЧЫ



З 5 па 13 красавіка ў Мінску будзе праходзіць міжнародны фестываль «Славянскія тэатральныя сустрэчы». Паколькі Беларусь належыць ініцыятыва яго правядзення, яна і выбрана месцам «Сустрэч». Ідэю правесці фестываль з гатоўнасцю падтрымалі Расія і Украіна. Міністэрства культуры і Саюзы тэатральных дзеячаў трох славянскіх рэспублік сталі арганізатарамі фестывалю. За межамі СССР прапанова ўдзельнічаць у «Славянскіх тэатральных сустрэчах» знайшла падтрымку ў Славеніі, Славакіі, Польшчы і Балгарыі.  
Прадстаўляем чытачам «ЛіМ» ўдзельнікаў тэатральнага форуму.

## ДАРАГІЯ СЯБРЫ!

Вітаю ўсіх удзельнікаў свята славянскай сцэны ў сталіцы Беларусі.

Я думаю, што фестываль мае велізарнае значэнне, асабліва сёння, у трыжывозны для нашых краін час, калі гісторыя робіць круты паварот, эканамічныя нелады і палітычныя страсці абуджаюць сілы, якія імкнучца да раз'яднання нашых народаў, роднасць якіх мае тысячагадовую гісторыю.

Славянскія краіны ўнеслі ў тэатральнае мастацтва значны ўклад, які садейнічае ідэям братэрства і добра.

Дазволю сабе нагадаць, што сама тэорыя сцэнічнага ансамбля як асновы спектакля была прапанавана і распрацавана ў Расіі, на славянскай зямлі. Я думаю, што гэта сімвалічна. Гэта выяўляе духоўнае імкненне нашых народаў!

Канчаецца XX стагоддзе, стагоддзе станаўлення і развіцця самых разнастайных форм нашай еднасці...

Я перакананы, што адчуванне локця, характэрнае людзям тэатра, і ўсведамленне агульнасці славянскіх культур — гэта аснова нашай дружбы, якой нікому не ўдасца падарваць! Падумайце пра тое, каб мы часцей ігралі спектаклі адзін аднаго, падумайце пра новыя формы творчай — дачыненасці. Жадаю вам усім выдатных спектакляў, поспехаў у публікі. Сэрцы славянскіх актёраў заўсёды былі адкрытыя народам усіх краін, а нашы драматургі і рэжысёры былі ў першых шэрагах сусветнага тэатра. Няхай наш фестываль прадоўжыць гэтыя традыцыі.

Кірыл ЛАЎРОУ,  
старшыня праўлення СТД СССР.

## МХАТ імя А. Чэхава

Масква

Пастаноўка «Вішнёвага саду», якую ажыццявіў у 1989 г. А. Яфрэмаў, з'явілася ў няпросты для гісторыі нашай краіны перыяд. Мы называем яго пераходным. Ад чаго? Да чаго? «Куды нясе нас рок падзей? Нявысветленасць адказаў на гэтыя пытанні нараджае складаную гаму пачуццяў, поўную спадзяванняў і трывог. І ў гэтай атмасферы грамадскага брэдзэння цвярозае, узвышае стаўленне Чэхава да рэчаіснасці, яго ўнутраная свабода і стойкасць, яго ўменне не збівацца ў пошласць хуткіх ацэнак зноў робяцца надзіва сучаснымі і так неабходнымі нам. Тым больш, гэта датычыць «Вішнёвага саду» з яго прадчуваннем хуткіх перамен і з такім наставіліва шчырым пачуццём расставання з мінулым.

Гэты спектакль стаў патрэбны тэатру таму, што хрэстаматыяна знаёмая гісторыя продажу маёнтка і разбурэння цу-

доўнага саду зноў сутыкае нас з драмай людзей, якія апынуліся тварам у твар перад выбарам лёсу. Сваёй краіны, не меней. Суперажываючы героям Чэхава і адначасова здзіўляючыся іх легкадумнасці перад катастрофай, што насоўваецца, мы зноў дрэнчымся пытаннем Лапахіна, звернутым да Ранеўскай: «Отчего же, отчего Вы меня не послушали? Бедная моя, хорошая, не вернешь теперь». Адказ на гэтае пытанне не можа ляжаць у плоскасці вузка практычнай дзейнасці. Тут пастаўлена праблема глабальная. І вырасціць яе можна, толькі захававшы ў сабе чалавечнае, свабоднае ад усялякіх форм рабства. Магчыма, у гэтым і заключаецца заповіт Чэхава.

Мастацкае афармленне спектакля выканана В. Левенталем, народным мастаком РСФСР. Ролі ў спектаклі выконваюць: І. Смактуноўскі, Н. Ценякова, І. Савіна, В. Нявінны, П. Шчарбакоў, В. Сергачоў, Я. Лісоўская.

## Тэатр імя Ёнаша Заборскага

Прэшаў, Славакія

Прафесійны абласны тэатр узнік у 1944 годзе як драматычны, пазней пры ім сфарміравалася аперэтная трупя і тэатр юнага глядача. Трэба заўважыць, што Прэшаў, які налічвае сто тысяч жыхароў, мае ўсе падставы ганарыцца культурнымі і тэатральнымі традыцыямі. Школьны тэатр існаваў тут з XVII ст. пры евангелічным ліцэі, а пад час нацыянальнага адраджэння XIX ст. горад пры-

цягнуў шмат славацкіх пісьменнікаў і філосафаў, сярод якіх вылучаўся Ёнаш Заборскі, чьё імя і нададзена тэатру.

На фестываль госці з Прэшава прывезлі п'есу аднаго з вядучых славацкіх драматургаў К. Горакі «Згібненне футболь у горадзе К» — шматзначную, абсурдна-тратэскую метафарычную трагікамедыю, а таксама сваю сцэнічную версію п'есы А. Галіна «Зоркі на ранішнім небе».

## Славенскі нацыянальны

тэатр-драма

Югаславія

Славенскі тэатр паступова ўзбагачаецца пошукамі новых формаў і жанраў, паспяховымі спробамі новага прагматычна вядомых класічных твораў. Прыходзіць поспех і на розных фестывалях, шырацца міжнародныя сувязі славенскіх тэатраў. Сярод такіх сувязей — пастаноўка ў 1984 годзе В. Раеўскім «Зацюканага апостала» А. Макаёнка ў тэатры Марыбора і пастаноўка Б. Гомбачам у 1984 годзе ў тэатры імя Янкі Купалы п'есы славенскага паэта і драматурга Мацея Бора «Зоркі вечныя». Нядаўна было падпісана пагадненне аб дружбе і творчым супрацоўніцтве паміж Беларускаім дзяржаўным акадэмічным тэатрам імя Я. Купалы і калектывам драмы Славенскага нацыянальнага тэатра, якое прадугледжвае і абмен пастановачнымі брыгадамі, і ўзаемную пастаноўку п'ес беларускай і славенскай драматургіі, і ўдзел у тэатральных фестывалях у нашых краінах і рознае іншае.

На фестываль у Мінск прыязджае вядучы драматычны тэатральны калектыв Славеніі — Славенскі нацыянальны тэатр-драма. Ён так называецца, бо ў яго адзінае гаспадарчае кіраўніцтва з опернай трупай, якая мае назву Славенскі нацыянальны тэатр — опера.

Тэатр з Любляны прывозіць спектакль «Цікаванне Гадо» па п'есе Драга Янчара, вядомага сучаснага славенскага празаіка і драматурга, прэзідэнта Славен-

скага ПЭН-клуба. Беларускаму чытачу ён ужо вядомы: летась выдавецтва «Мастацкая літаратура» выпусціла яго раман «Галернік» у перакладзе Івана Чароты.

У сваіх драмах, якія даволі часта ставяцца на сцэнах славенскіх тэатраў, Драга Янчар узнімае, як правіла, даволі вострыя і надзённыя маральныя праблемы сучаснасці. «Цікаванне Гадо» — гэта своеасабліва парафраза, палеміка з сусветна вядомай абсурдысцкай драмай Самуэля Бекета «У чаканні Гадо». Славенская крытыка адразу адзначыла, што калі ў С. Бекета асноўная спружына дзеяння — статка, чаканне, дык у Д. Янчара — дынаміка, напружанае высьвятленне складаных узаемаадносін персанажаў. Персанажы дзейнічаюць у своеасаблівай замкнутай прасторы, з якой няма выйсця. Паступова драматург раскрывае іх неадназначныя цікавыя характары, паказваючы, што цікаванне аднаго за адным нічога ўрэшце не дае, чалавек заўсёды застаецца сам-насам з сабой, са сваімі ўспамінамі. У падтэксце драмы «Цікаванне Гадо» гучаць выразныя антытаталітарныя матывы.

Спектакль у Любляне паставіў малады рэжысёр Марка Сосіч. Мастак — Мілаш Ючавіч. У галоўных ролях — артысты Барбара Леўсцік, Польшэ Бібіч, Бранка Грубар.

В. Н.

## Украінскі акадэмічны тэатр

імя І. Франка

Кіеў

Пасля аднаго з прэм'ерных спектакляў «Энеіды», бурлеск-опера кампазітара С. Бідусенкі, крытык Барыс Любімаў, выступаючы перад трупай, сказаў, што пастаноўка падобнага спектакля — «каралеўская» ідэя. Сапраўды. Сёння, калі адбываецца адраджэнне нацыянальных культур, як ніколі да часу стаўся Іван Пятровіч Катлярэўскі (а менавіта ягоная «Энеіда», створаная па матывах рымлянкі Вергілія, зрабілася падставай для інсцэніроўкі-лібрэта С. Данчанкі і І. Драча) — першы літаратар, які даў да нас ні з чым непараўнальнае пачуццё першароднасці нашых продкаў, у яскравай, непаўторнай форме распавёў украінцам іхнюю гісторыю...

Нельга сказаць, што ў гісторыі ўкраінскага тэатра не было спробаў вывесці паэму І. Катлярэўскага на падмошкі, ды ў папярэдніх прагматычных аспектах. С. Данчанка звярнуўся да народнай смехавай культуры, да карнавальнай стыліі, якая на Украіне найбольш прадстаўлена кірмашом. Кірмаш-карнавал мае сусветны характар, ягоны смех святочны, тут не бывае ні актёраў, ні глядачоў, але ўсе — паўнапраўныя ўдзельнікі відовішча.

Прэм'ера «Энеіды» адбылася ў 1986 годзе, свой поспех франкоўцы замацавалі ў шмат якіх гарадах нашай краіны і ў Польшчы.

## Тэатр Новы

Познань, Польшча

«Партрэт» С. Мрожака прадстаўляе тэатр у рэжысуры Э. Корына і сцэнаграфіі Д. Собчак.

«Мы — дзеці эпохі, эпоха — палітычная. Усе твае, нашы, вашы, дзённыя справы, начныя справы — таксама

справы палітычныя, — вершы з праграмкі спектакля акрэсліць збольшага тэму спектакля: спалітызаванасць грамадства, дзе да кожнай праявы чалавечага ці кожнай грамадскай з'явы прышпілены цэтлік палітычнай ацэнкі.




«Партрэт» С. МРОЖАКА. Познаньскі тэатр Новы.



«Зоркі на ранішнім небе» А. ГАЛІНА. Прэшаўскі тэатр імя Енаша Заборскага.



«Цікаванне Гадо» Д. Янчара. Славенскі тэатр-драма, Люблян.



«Згібненне футбалу ў горадзе К» К. Горак. Прэшаўскі тэатр імя Енаша Заборскага.

# «НЕ БЫЛО НИКАКОЙ ПЭЎНАСЦІ...»

Рэжысёр вярнуўся з Балгарыі

Народны артыст БССР Сямён Штэйн па запрашэнні Сафійскага тэатра оперы паставіў на балгарскай сцэне «Заручыны ў манастыры» С. Пракоф'ева, чые стагоддзе адзначаецца

сёлета ва ўсім свеце. Камандзіроўка рэжысёра доўжылася тры месяцы. Вярнуўшыся ў Мінск, ён падзяліўся ўражаннямі з карэспандэнтам «ЛіМа».

— Прыемна, што прэм'ера «Заручын у манастыры» прайшла паспяхова: спявалі вельмі добрыя артысты, было шмат гасцей, прынамсі, з брытанскага, французскага, савецкага пасольстваў... Гэта было 5 лютага, а 6-га ўжо з'явіліся ў газетах першыя водгукі, што таксама вельмі прыемна. Аднак галоўнае, што помніцца, — сам працэс працы, які стасавалася са шматлікімі неспадзеўкамі, звязанымі з агульнай сітуацыяй у краіне, у горадзе і, вядома, у тэатры.

Працаваць было складана. Я не ўпершыню ставіў спектакль у Сафійскім тэатры, але цяперашняя сітуацыя ў Балгарыі раз-пораз «падкідала» нечаканасці. Умоўна кажучы, мне давялося прайсці праз тры хвалі. Першая — гэта зняцце ўрада, калі ўся Сафія была ў мітынгах, ніхто не працаваў, усе хадзілі з лозунгамі «Далю Луканава!» Артыстам, якія хацелі рэпэціраваць, было загадана не працаваць. Калі Луканава знялі, усе страшэнна радаваліся, але ж нічога не змянілася — ні ў краіне, ні ў горадзе.

Другая хваля была тады, як пачалася вайна ў Персідскім заліве. Турцыя побач, дае свае аэрадромы саюзніцкаму войску... І таму, калі ў фэе тэатра ды ў холе вісели паказальнікі, дзе — бамбасховішча, а дзе браць процывагазы, рэпэціраваць вяслую п'есу было не так і лёгка.

Трэцяя хваля, самая адчувальная ў жыцці ўсяго насельніцтва, — гэта неверагоднае павышэнне цэнаў. Білет на транспарт у Сафіі каштаваў раней 6 стацінак, цяпер — 70, авіябілет Сафія — Масква раней быў 128 леваў, цяпер — 4 тысячы... Зрэшты, пра гэта можна шмат казаць, але, па-мойму, не варта.

Дык вось, тры тры хвалі накладаліся на іншыя непрыемныя з'явы, толькі ўжо стабільныя. Па-першае, поўная адсутнасць тавараў. Калі я гэтак кажу, у мяне пытаюцца з недаверам: «Што, горш як у нас?» Я адказваю: «Намнога горш». Так, зусім пустыя магазіны і — пусты базар! Калі я прыхаў у Мінск, дык пачуваў сябе так, быццам трапіў у Швецыю ці ў Нарвегію. У нас жа хоць нешта, хоць па талонах ёсць заўсёды. Там ёсць талоны — і чэргі. Чэргі неверагодныя, у тым ліку і па хлеб. Рэдактар тамтэйшага радыё мне раскаваў, што гэткае становішча было пасля вайны. І што нават сабака пачаў разумець, якое жыццё. Купіў ён аднойчы нейкую салату з часнаком, даў сабаку, бо мяса ж няма, а сабака адварочваецца. Тады гаспадар і кажа: «Ты не разумееш, у нас у краіне крызіс, ты мусіш есці тое, што ем я, нічога іншага я табе прапанаваць не магу. Дык разяўляй рот і еш». І сабака пачаў есці...

Па-другое, адсутнасць паліва, што моцна паўплывала на нашу работу: у тэатры вельмі холадна. А многія ж тэатры закрыліся, на многіх магазінах, кіно вісяць шыльды: «Адмяняецца праца ў сувязі з адсутнасцю паліва». Вось і ў нас бывала аркестр сядзе, а рукі ў музыкантаў не слухаюцца, і рэпетыцыя адмяняецца. Балет прыйдзе — таксама ледзь-ледзь пасоваецца, і дадому. Толькі з салістаў — гонар ім ды хвала — ні разу ніхто не пайшоў, не адрабіўшы: рэпэціравалі ў паліто, па баках пляцоўкі ставілі

вялікія пражэктары...

Па-трэцяе, адсутнасць святла, току ў пэўныя гадзіны. Тады майстэрні, дзе выраблялася афармленне, таксама не маглі працаваць з той інтэнсіўнасцю, якой вымагаў гэты складаны, ёмісты, касцюмны спектакль.

Упершыню за сваё творчае жыццё я не быў упэўнены, ці ж выйдзе ўсё ж спектакль, ці не... Усё гэта працягвалася да апошняй генеральнай рэпетыцыі. І тым больш каштоўны выпуск прэм'еры: «Заручыны ў манастыры» — гэта Іспанія, 18 стагоддзе, гэта адкрыцця суkenкі, гэта загарэлыя твары, гэта сонца, усмешкі, радасць! Дарэчы, галоўнага мастака тэатра, які прыдумаў яркае, даціпнае афармленне, завуць Радасцін Чумакаў...

Зацікавіў мяне ў Сафіі, апроч тэатра, Клуб аматараў оперы. Наш Клуб сяброў оперы існуе на зусім іншай аснове, і зрабіўшы параўнанне, я яшчэ ніжэй схіляю галаву перад нашымі энтузіястамі — Аленай Саламахай і Святланай Клімковіч, якія трымаюць на сваіх плячах усю працу і цяжкія ўгаворваюць тэатр, каб ён ад-



Н. а. БССР С. ШТЭЙН рэпэціруе з балгарскімі артыстамі Л. ХАДЖЫБЕВАЙ і В. ХРЫСТАВЫМ.

Фота Д. ВАСІЛЕВАЙ.

гукаўся на прапановы клуба. У Сафіі такі клуб — абсалютна прафесійная справа, да якой не мае дачынення ніхто, апроч тэатра. Пасяджэнні адбываюцца не ў выхадныя для тэатра дні, як у нас, а ў рабочыя, і аналізуюцца, як і спектаклі, праз афішу. Там ёсць рабочыя сцэны, там ёсць білетэры, якія сустракаюць і расаджваюць публіку. Словам, гэта не наша напаламатарская арганізацыйная аснова.

А вось оперная трупа, я б сказаў, нагадвае нашу: ёсць і вельмі таленавітыя салісты, ёсць і менш таленавітыя. Адзінае, бадай, што адрознівае балгарскіх спевакоў у цэлым, — іх, так бы мовіць, павышаная, параўнальна з нашымі, музыкальнасць: чыста музычныя праблемы ў іх не было. Ганаровых званняў, як вядома, там ужо няма — адмянілі абсалютна ўсе і ва ўсіх. Толькі ў балесе ёсць артыстка, руская, ля прозвішча якой пазначаецца званне — «заслужаная артыстка РСФСР».

У сувязі з цяперашняй сітуацыяй можна было б чакаць ад'езду выдатных балгарскіх галасоў за мяжу, але... Там большасць акцёраў амаль не працуе на радзіме стала; як правіла, прыязджаюць на асобныя спектаклі з Аўстрыі, Германіі, Італіі, дзе маюць пастаянную работу. Становішча яўна ненармальнае, таму тэатр збіраецца наладзіць сістэму кантрактаў. А пакуль і мне давялося быць сведкам «знікнення» артыстаў, якія загадзя не папярэджваюць кіраўніцтва тэатра, каб не сурочыць — ці прыйдзе выклік з-за мяжы, ці не. Дырэктар на гэта казаў,

што не мае права не адпусціць артыста, які «там» за тыдзень заробіць столькі, колькі ён не заробіць у сябе за 3 гады. Але калі пачаліся сцэнічныя рэпетыцыі нашага спектакля, я прапанаваў дырэктару дапоўніць дагавор. Аднавядна да гэтаму дапаўненню артыстам забаранялася выязджаць з Сафіі, а вызваленне ад рэпетыцый даваў толькі бальнічны ліст або ўдзел саліста ў вярнім спектаклі. Інакш — кантракт разрываецца з поўнай выплатай рэжысёру абгаворанай сумы.

Яшчэ да гэтага «дапаўнення» было некалькі момантаў, калі я звяртаўся да дырэктара: маўляў, спектакль па ўсім відаць, мы не выпусцім, дык мо я паеду? Ён казаў: не, мы павінны даказаць, што воль у гэтай сітуацыі тэатр працуе і здатны выпускаць святочныя спектаклі, і яшчэ нагадваў: «У вас жа была «Турандот» у халоднай, галоднай Маскве, а «Сільву» вы ігралі ў блакнадным Ленінградзе! І мы павінны...» І нягледзячы на мноства цяжкасцей, сама творчая праца была цудоўнаю, тым больш,

што Пракоф'ева там любяць, і ў ранейшы час ставілі «Вайну і мір», «Сямёна Катко».

Увогуле адносіны да людзей з Саюза мне падаліся дзіўнымі. Чамусьці лічылася, што мы вінаватыя ў тым, што ў балгараў няма мазуту і да т. п. Калі даведваліся, што я не з Масквы, а з Мінска, глядзелі на мяне неяк цяплей. Але ж карані дружбы паміж нашымі краінамі настолькі глыбокія ў свядомасці нармальных людзей, што перарваць усур'ез сяброўскія адносіны, думаю, немагчыма.

Да слова, я за ўсе разы знаходжання ў Балгарыі ўпершыню жыў на прыватнай кватэры, сярэд нармальных людзей. Гаспадыня — студэнтка, вучыцца ў Германіі, кватэра ёй дасталася паводле завяшчання памёрлай старой, якую некалькі гадоў даглядала дзяўчына. Бацькі я маюць за горадам гаспадарку. Дык вось, праз 2—3 дні знаёмства мы (разам з маёй жонкай Марыяй Бусько, заўсёдным асістэнтам маіх спектакляў) былі самымі жаданымі людзьмі ў гэтай сям'і. Здавалася, што тры 3 месяцы мы былі проста ў гасцях, а не ў якіхсьці чужых людзей. Ніводнае свята не абыходзілася без супольнага застолля, без падарункаў. Усім сямействам былі на прэм'еры. А калі мы ад'язджалі, нашы гаспадары плакалі... На фоне пануючай няпэўнасці хвіліны ўзлёту чалавечай шчырасці і дабрны, як і хвіліны творчага азарэння, давалі надзею, што ўсё з часам павінна наладзіцца — і ў нашых стасунках, і ў нашым жыцці.

Заніс С. БЕРАСЦЕНЬ.

# Хто падумае пра беларусаў?

Яшчэ задоўга да гарбачоўскага рэфэрэндуму стала зразумела, што галоўным прадметам торгу Летуўскай Рэспублікі з Масквой будзе Усходняя Летува, Віленскі край, Віленшчына. І вось ужо пры кожнай згадцы летувіскае незалежнасці ў савецкіх сродках масавае інфармацыі нязменна акцэнтуюцца ўвага на пытанні межаў. Маўляў, Летува пойдзе такой, якой прыйшла ў 1940-м — без Віленскага краю. Маўляў, гэтага патрабуе адмена несправядлівага пакта Молатава—Рыбентропа. Маўляў, справа тут нават не ў палітычных амбіцыях Масквы, а ў волі таго нелетуўскага насельніцтва, карэннай большасці ва Усходняй Летуве, якая хоча застацца ў СССР.

Што ж гэта за насельніцтва, на якое праз мясцовых актывістаў КПСС робіць стаўку імперская Масква?

**КАЛІ УЛІЧЫЦЬ**, што арэал традыцыйнага «гома савецкіх» за апошнія гады звужаўся да намераў нязначнай сацыяльнай групы людзей — пралетарыяту, які адно п'е, мацярыцца ды шастае па сметніках, дык азначанае насельніцтва трэба шукаць паміж нацыянальнасцей. Інтэрэсы палякаў Віленшчыны прадстаўлены — пра іх думаюць палітыкі больш сур'ёзнага ўзроўню, чым мясцовыя КПСС. Есць каму падумаць і пра расейцаў. Сапраўдныя расейцы, свядомыя прадстаўнікі расейскай культуры, аб'ядноўваюцца ў Вільні вакол архіепіскапа Хрызастома, а не вакол генерала Усходчыка.

Забывай апынулася трэцяя буйная частка нелетуўскага насельніцтва — беларусы. Гэта іх інтарэсы нікім не выказаныя, не прадстаўленыя, не абароненыя. Самі ж яны цікавыя толькі як матэрыял для павелічэння колькасці так званых «касцельных палякаў» альбо як фактар маскоўскай імперскай палітыкі ў рэгіёне. Алекуны — мясцовыя актывісты КПСС — адразу знайшлі ў «кінутах» беларусаў апыршца для сваёй дзейнасці. Беларусам жа, каб займець сабе такіх прыныповых апекуноў, не трэба было змяняць ні веру, ні нацыянальнасць, а толькі сказаць што-небудзь моцнае на адрас «гэтых фашыстаў з Саюдзіса» і што-небудзь ласкавае на адрас «роднай ленінскай камуністычнай партыі», што, зрэшты, казачы яны яшчэ не адвыклі.

Аб'ектыўна апыршца КПСС на беларусаў у Віленскім краі тлумачыцца тым жа, чым і ў БССР. Пасля сямідзесяцігоддзя ўнішчэння ўсяго нацыянальнага «з самымі добрымі намерамі» нацыя яшчэ не падняла

галаву, яшчэ не з'ядналася, яшчэ не вылучыла са сваіх шэрагаў выказніка сваіх інтарэсаў. Вось і атрымліваецца, што ў Летуве беларусы прадстаўляюць не ўласныя інтарэсы і нават не «сацыялістычны выбар» (не будзем гуляць у словы), а інтарэсы «целостности государства Российского», Расейскай імперыі. Кожнаму з нас гэтыя інтарэсы, вядома, да лямпачкі, але... прыемна ўсведамляць, што пра цябе нехта думае — нехта вялікі і вельмі дужы. Ці Бог, ці д'ябал...

Што ж чакае тутэйшых беларусаў заўтра? Падумаем, папярэдуем.

Ясна, што Вільню летувісы не аддадуць. Надта ўжо фатальнай была б для маленькай нацыі гэткае страта. Надта ўжо шмат за 60 гадоў укладзена ў гэты горад розуму, грошай, душы. А галоўнае — колькасць летувіскага насельніцтва Вільні за гэты час з 2-х працэнтаў даведзена да 51.

Ясна таксама і тое, што Масква будзе тут лічыць кожную капейку, кожны метр — няхай не для сябе нават, няхай проста ад злосці, усё адно.

Няцяжка ўявіць сабе гэты гандаль. Мажу «апусціцца». Правядуць яе па пералесках паміж Вільняй і Новай Вільняй (раён горада, дзе летувісаў крыху больш за 10 працэнтаў, тутэйшая Красная Праэсія, «дзе ўсё яшчэ «так вольно дышит человек», дзе працуюць парткамы, дзе ў Вярхоўны Савет рэспублікі выбіраўся добра вядомы на Беларусі сакратар ЦК КПЛ-КПСС Швед, дзе беражліва захоўваюцца на сценах лозунгі кшталту «Идеи Ленина живут и побеждают», дзе, нарэшце, абвешчана сталіца тутэйшай польскай аўтаноміі).

Для новавіленскіх — якое шчасце! якая жудасць! Зноў у «сацыялізм», у «справядлівае размеркаванне», у «дружбу народаў», у чарговае раскулачванне пасля чарговага нэпа! Не дай Бог!..

Уявім, што Вітаўтас Ландсбергіс, змучаны доўгім торгам, аднойчы скажа прэм'еру Вагнарску:

— А што, Гедымінас, пайшло яно ўсё да д'ябла! Хто вядзе, што там будзе заўтра! Нам рэспубліку адраджаць трэба, а не праседжваць штаны ўсяго кабінета міністраў над мапай ў бясконцай грызні з бальшавікамі...

Ну, ці некай інакш ён гэта скажа, але, дапусцім, скажа. І вось Масква атрымлівае Віленскі край, густанаселены кавалка зямлі, больш праблем, чым рэсурсаў. Кавалку патрэбны гаспадар. І ён абавязкова будзе. Але ці будзе ён думаць пра беларусаў?

Варыянт 1. Віленскі край далучаюць да БССР. Першае, што атрымаюць тутэйшыя людзі «ў кампенсацыю» за неперажыты Чарнобыль (як атрымалі радыяцыйна чыстыя Віцебшчына і Берасцейшчына) — радыяцыйна брудныя прадукты з Гомеля і Магілёва. Такі парадокс «выроўнівання ўзроўню» прыняты ў рэспубліцы. Увесь гэты стрончыі разам з запаленымі шчытавідкамі, лейкеміяй ды іншымі «радасцямі» будзе тут — у Салечніках, у Паброддзі, у Новай Вільні. І паспрабуй пікі — сам гэтага хацеў. Што тычыцца сацкультбыту, дык Віленскі край у параўнанні з некаторымі іншымі рэгіёнамі БССР забяспечаны зусім нядрэнна. Значыць, і тут будучы «выроўніваць узровень». Словам, жыць добра будуць толь-

кі камуністы з райкамаў. Як у БССР.

Варыянт 2. Ідэя доктара Я. Цехановіча, народнага дэпутата СССР: Польская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка. Другая ГДР замест той, што канула ў Лету. Пачынаюцца гэты варыянт са старога тактычнага ходу, ажыццёўленага яшчэ Люцыянам Жалігоўскім Стварэцка «Сярэдняя Літва». Далей: Віленшчына плюс Гарадзеншчына плюс нешта ад Берасцейшчыны. — Польская ССР. Ці будзе пратэставаць БССР? Не будзе. З Масквы скажуць, партыя скажа «нада», і БССР усё выканае дзеля чых-небудзь (толькі не сваіх) «справядлівых прынцыпаў» і інтарэсаў.

Але так выглядае толькі тактычная задумка. Што тычыцца стратэгіі...

Наваствораная ПССР не будзе другой Малдовай ці другім Бірабіджанам. Тут доктар Цехановіч, мякка кажучы, пудрыць нам мазгі. Палайкаў з іх усеагульным і першасным нацыянальна-рэлігійным фундаменталізмам не раз'ядноўвае нішто. Ужо назаўтра пасля ўстаноўчага сходу ў Новай Вільні ці, можа быць, у Гародні ўся Польшча захоча стаць адзінай.

Як там у ёй будзе беларусам? Магчыма, так, як у Заходняй Беларусі ў міжваенныя часы. Пад прэсінгам паланізацыі беларусы прыноўца, актывізацыя і аб'ядноўца, як колісь ужо аб'ядноўваліся ў 100-тысячную Грамаду. І пачнецца цяжка на дзесяцігоддзі, назаўжды. Колішнюю Грамаду згубілі ўласныя пракамуністычныя сімпатыі і канцлагеры Пільсудскага. А калі новая Грамада ўлічыць гэты вопыт? Не будзе лянцтваваць? Тады парламенцкім шляхам яна будзе змагацца за... вяртанне ў Беларусь. Ох, неспакойны край атрымае Польшча! І неспакойным будзе жыццё тутэйшых беларусаў, зноў апазіцыянераў, калі не паліпольчыкаў.

Варыянт 3. Надта ўжо гіпатэтычны, але найбольш здаровы. У БССР усё ж набярэцца сілы Беларускай Народнай Фронт і пераможа партакратыю. БНФ ведае, што як беларускія класы нежыццяздольныя ў расейскіх школах, так і Беларусь не мае перспектывы ў «государстве Российском». Гэта занадта доўгі і адназначны наш гіста-

рычны досвед. Але яшчэ больш доўгі досвед — 500 гадоў агульнага жыцця ў адной дзяржаве з летувісамі, без якіх-небудзь сур'ёзных разыходжанняў, калі мы разам з Еўропай і без «трэцяга Рыма» прайшлі эпоху Рэнесанса. Гэты досвед сведчыць, што мы — два неімперскія народы — досыць лёгка вырашым нашыя праблемы. Ад узаемнай слабасці (летувісы — ад колькаснай, мы — ад якаснай) мы не зможам асіміляваць адзін аднаго. Толькі разам мы можам захаваць за сабой Вільню і Віленшчыну ад Польшчы, якая пакуль маўчыць і чакае, калі Масква расправіцца з Летувай, каб пасля пачаць «качаць» свае культурна-гістарычныя правы, не маючы пры гэтым падставаў этнічных.

Але галоўнае ў гэтым варыянце тое, што ў віленскіх беларусаў з'явіцца свой прадстаўнік і абаронца — у Менску.

Варыянт 4. А раптам такая сітуацыя складзецца ў свеце і такія палітычныя захады прыдумаюць Ландсбергіс з Вагнарскам, што Летува пойдзе ўся цялкам. З найбольш рэальных гэты варыянт для беларусаў, па-мойму, найбольш прымальны. Беларусы перастаюць спадзявацца на танкі мясцовых КПСС, зразумоўваць што танкі не прывязуць ні хлеба, ні жылля, ні роднае мовы. Пасля гэтага беларусы арганізуюцца ў свой палітычны клуб ці нават у партыю (як арганізаваліся ў БДА беларусы ў Польшчы) і правядуць на выбарах праз тры гады сваіх прадстаўнікоў у парламент, а недзе ў Ігналіне нават выйграюць выбары ў самкіраванне. І тады ім проста вяспатрэбна апекуны.

Варыянт 5... Няхай гэта будзе Ваш варыянт, які я не здолеў улічыць.

Варыянты, варыянты... Мы жывём у свеце, які ўжо змяніўся. Галоўны ідэолаг «новага мыслення» сёння патрабуе, каб мы зноў мыслілі старымі катэгорыямі: «сацыялістычнымі каштоўнасцямі», пра якія нічога не можа сказаць нават Генсек ЦК КПСС; «светлай будучыняй» для далёкіх-далёкіх нашчадкаў; «сільным цэнтрам», які разам з нашай адказнасцю за самах захаванне і нашу свабоду. Дык падумаем пра сябе самі.

Сяргей ДУБАВЕЦ.

Вільня.

## Слаўгарадскі прэцэдэнт

(Пачатан на стар. 5).

ноўскі пачаў рабіць крон за кронам да ўласнай пасадавай і маральнай разлітасці.

У гэты складаны час яму асабліва патрэбна была падтрымка людзей. І яны не пакінулі Малиноўскага адзін на адзін з начальствам. У першую чаргу падтрымала сям'я, не дазвалялі адчайвацца парады Ф. Шкірманкова. Калектыў рэдакцыі «Ленінскага слова» выступіў з адкрытым лістом у абарону былога рэдактара, пад якім падпісаліся ўсе супрацоўнікі, за выключэннем намесніка рэдактара. На пачатку студзеня ліст змясціла магілёўская «Талака». Вось пазыцыя калег Малиноўскага: «Замест таго, каб даць адказ наконце узнятых у газеце пытанняў, крытыкаваных ў ёй таварышчэ адраагавалі... назначаннем новага рэдактара... Калектыў рэдакцыі лічыць тое, што адбылося на сесіі раённага Савета народных дэпутатаў, не чым іншым, як дрэнна замаскіраванай расправай з А. Малиноўскім, а праз яго — з публічнасцю, дэмакратыяй, плюралізмам думак, з усім калектывам рэдакцыі — маўляў, будзьце паслухмянымі і не лезце туды, куды вас не клічуць». Далей журналісты «Ленінскага слова» заклікалі абмеркаваць злапамятныя артыкулы ў працоўных калектывах, на сходах камуністаў, правесці ў раённым ДК абмеркаванне артыкулаў з удзелам кіраўнікоў раёна і іх адказамі па закранутых у іх пытаннях; таксама прагучаў зварот да ЦК КПБ «накіраваць камісію для дэталёвага разбору сітуацыі. Ліст быў дасланы ў ЦК КПБ у студзені, тады ж артыкул «Сорам не дыць» быў перададзены ў Мінску ва ўласныя рукі другога сакратара ЦК КПБ А. Камая.

Сам Малиноўскі накіраваў лісты ў абласны Савет, рэдакцыі магілёўскіх газет. Адначасова ён падаў заяву ў Чыркаўскі народны суд аб аднаўленні на працы. Сесія райсавета «забылася» звольніць яго з пасады, бо вызначаны працоўным заканадаўствам тэрмін працы ў якасці «выконваючага абавязкі» ён даўно выпрацаваў і аўтаматычна набыў статус рэдактара. Юрысты адзела пракурорскага нагляду пракуратуры вобласці, з якімі я меў гутарку, канстатуюць беспадстаўнасць рашэння сесіі.

Г. Краўчанка стаіць на тым, што Малиноўскі і не быў рэдактарам: яго паслугі, маўляў, выкарысталі, пакуль не падабралі «сапраўднага» рэдактара. Не знайшоў я і пастановы РК КПБ аб зацвярджэнні

Малиноўскага рэдактарам газеты. Атрымаў ён толькі прадстаўленне ва ўпраўленне на справах выдавецтваў, факт выдачы якога і паспрабавалі ўтаіць. Але яно ж было!

На юрыдычны абставіны цяпер надзея ў Малиноўскага. Ён чакае вердыкту суда. Але ці захоча чыркаўскі суд разбіраць справу з суседняга раёна? Хутчэй за ўсё яна будзе «футболіцца» з адной судовай установы ў другую. Але пачакаем развязкі... Праўда, нават калі суд і адновіць Малиноўскага на ранейшай пасаде, усё роўна спатрэбіцца яго зацвярджэнне сесіяй райсавета, згодна Закону аб друку. Толькі наўрад ці прыме раённы Савет рэдактарам свайго друкаванага органа Малиноўскага. У складзе ж райсавета прадстаўнікі той жа партыйна-гаспадарчай каманды, якая пасля першых дэмакратычных выбараў заняла большасць месцаў у Саветах.

Адначасова ў Слаўгарадскім народным судзе разглядаліся дзве заявы Малиноўскага ў абарону асабістага гонару. Суд не палічыў абражаннем публічныя сцвярджэнні Г. Краўчанкі і Г. Кухарэнікі аб «прашэнні» Малиноўскім пасады. Сведка факта «прашэння» няма, і Малиноўскі настойвае на тым, што ніякай размовы не было. Юрыдычна такіх размоў не было сапраўды, таму пакінем гэты аспект справы для асабістых турбот Малиноўскага. А што датычыцца золата, дык Г. Краўчанка абавязаны судом прасіць у Малиноўскага выбачэння на чарговай сесіі райсавета за наўмысны паклёп.

Такі юрыдычны аспект слаўгарадскага прэцэдэнту. Што ж датычыцца палітычных наступстваў, якія нас цікавяць найбольш, дык у грамадскім жыцці Слаўгарадскага раёна ніякіх асаблівых змен не адбылося. Райсавет і райкам КПБ функцыянуюць па-ранейшаму: адгалоскаў «зверху» не пачулася. Абмеркавання артыкулаў чытачамі газеты, прапанаванага калектывам рэдакцыі, не было. Засталіся толькі ўспаміны аб снежаньскіх артыкулах і гонары газеты, ды ўвогуле ўспаміны аб колішнім дэмакратызме «пры Малиноўскім». Пры ім за няпоўныя чатыры месяцы газета якраз выйшла на вострыя, актуальныя для раёна чарнобыльскія праблемы, загаварыла аб незабяспечаных людзях, дазволіла сабе пакрытыкаваць дэклад Г. Краўчанкі на партканфэрэнцыі. (Таму фармулёўка сесіі райсавета аб няпоўным адлюстраванні газетай жыцця раёна выглядае небяспрэчнай, досыць прааналізаваць «падшыўку» за адпаведны час).

Каб засцерагчыся ад новых «прэцэдэнтаў» у газеце, райкам пайшоў на рашучыя меры. Адрозна пас-

ля «Адкрытага ліста» рэдакцыю тэрмінова пераводзіць з асобнага будынка ў памяшканне РК КПБ пад крыло пільнага выдаўца. Сярод журналіст залучаюць ідэю правесці страйк у знак нязгоды з валантарэцкім «набаселлем». Але — у кожнага сем'і, кожнаму патрэбна працаваць далей...

За час рэдактарства В. Ігнаўвай газета па-сапраўднаму робіцца органам райкама, бо кіраваў ён адзінаўласна ёю і раней, гэтак жа будзе кіраваць і цяпер, заплаціўшы ўпершыню ў гісторыі немалыя грошы на выданне. 2 лютага «Ленінскае слова» страляе ў вока зняёмай назвай «Не здрадзіць перакамуніям». Я нават перагарнуў старонку, каб убачыць прозвішча Н. Андрэевай. Артыкул быў падпісаны Г. Краўчанкам, які праз два месяцы пасля снежаньскіх падзей разразіўся суровымі ўшчаваннямі па адрасу абстрактных «перавёртышаў», «зраднікаў партыі» і г. д. І напрыканцы — звычайнае закліканне ў тым, што «на камуністаў зараз кладзецца адказнасць за лёс краіны, лёс народа», што «сёння няма больш рэальнай сілы, чым камуністычная партыя, каб вывесці краіну з хаосу і неразбярэхі».

Першы сакратар меў падставы для смеласці: яго ўчынак з прыдбаннем тавараў «па званку» застаўся незаўважаным па партыйнай лініі, у кожным разе, належнай ацэнкі не атрымаў. Справай Г. Краўчанкі па сённяшні дзень займаецца парткамісія Магілёўскага абкама КПБ па даручэнні ЦК КПБ. Звестак аб разгледзе ёю снежаньскіх падзей у мяне няма і, мяркую, наўрад ці з'явіцца: на паводзіны Г. Краўчанкі вышэйстаячыя партыйныя інстанцыі проста закрывлі вочы. Відаць, палічылі гэта дробяззю ў параўнанні з вялікай мэтай — вывесці краіну з хаосу і неразбярэхі.

Хацелася б спадзявацца, што прэцэдэнт у Слаўгарадзе набудзе ўсё ж сваё лагічнае завяршэнне: і юрыдычнае, і палітычнае, і маральнае. Для Малиноўскага станоўчая развязка тым больш патрэбна, бо гэта з'явіцца завяршэннем і яго асабістай драмы, прыстанкам да п'юнага берагу. Які гэта будзе бераг — ва ўладзе лёсу. Ведаю толькі, што Аляксандр Дзмітрэвіч настроены рашуча і, па ягоных словах, «дойдзе да Гарбачова», калі не даб'ецца аднаўлення на працы ў рэспубліканскіх судовых установах. Але пры любым зыходзе справы гэта будзе ўжо іншы чалавек.

Р. С. Калі артыкул ужо быў падрыхтаваны да друку, прыйшло папэдамленне, што Чыркаўскі суд адмовіў А. Малиноўскаму ў аднаўленні на працы. Але зусім нядаўна сесія Слаўгарадскага гарсавета абрала яго намеснікам старшынні выканкама. Слаўгарад — Магілёў — Мінск.

## «АМАДЭУС»

Афішы з гэтым імем з'явіліся на вуліцах нашай сталіцы. Людзі дасведчаныя ведаюць: так звалі геніяльнага Вольфганга Амадэя Моцарта, памяці якога прысвячаецца VIII фестываль «Мінская вясна». 200-годдзе з дня смерці вялікага кампазітара па рашэнні ЮНЕСКА адзначаецца сёлета ва ўсім свеце. І сімвалічна, што адкрыецца фестываль неўміручым легендарным «Рэквіемам» — знакамітым музычным завяшчаннем Моцарта. Выканаўцы — Акадэмічны сімфанічны аркестр БССР, Дзяржаўны каўнаскі хор і салісты, дырыжор Я. Колабаў. Будзе гэта 2 красавіка.

Амаль увесь месяц у вялікай і камернай залах Беларускай дзяржаўнай філармоніі будзе гучаць і самая папулярная, і меней вядомая шырокай публіцы музыка Моцарта ў выкананні лепшых беларускіх калектываў, маладых ды зусім юных салістаў, цікавых гасцей з Ташкента, Вільнюса, Каўнаса, Ленінграда, Масквы, з Германіі, Канады, Італіі... Будуць і «музычныя дарункі» Моцарту — у тым ліку і творы беларускіх кампазітараў, напісаныя з нагоды фестывалю.

Больш падрабязна пра «Мінскую вясну-91» мы пагаворым у наступных нумарах.

Н. К.

# Пад знакам «Пагоні»

(Пачатак на стар. 1).

наці Беларусі — узброены мячом срэбраны вершнік на белым кані.

Сёння суполка аб'ядноўвае больш як 50 мастакоў (жывапіс, графіка, скульптура, дэкаратыўна-ўжытковы мастацтва), крытыкаў, мастацтвазнаўцаў. «Пагоня» ладзіць творчыя сувязі за межамі рэспублікі. Суполка адкрыта для ўсіх, хто неаб'якава да мінуўшчыны і будучыні Бацькаўшчыны. Пра гэта гаворыць і экспазіцыя першай выставы «Пагоні», што праходзіць зараз у Палацы мастацтваў. Сярод удзельнікаў — і сталыя майстры, вядомыя на Беларусі і за яе ме-

жамі, і студэнты тэатральна-мастацкага інстытута, якія робяць толькі першыя крокі ў самастойнай творчасці.

Выстава адкрылася 19 сакавіка: адразу пасля так званых рэферэндуму і напярэдадні вялікага свята Беларусі—25 сакавіка, напярэдадні другога з'езда Беларускага народнага фронту «Адраджэнне». (Многія сябры суполкі, дарэчы, удзельнічалі ў рабоце з'езда, некаторыя абраны ў Сойм БНФ). У гэтым ёсць сімвалічны сэнс. Мастакі «Пагоні» сваёй творчасцю спрыяюць духоўнаму Адраджэнню Беларусі.

Выстава працягвае традыцыю мастацкіх экспазіцый 70—80-ых гадоў, што прысвячаліся

выдатным падзеям беларускай гісторыі, слаўным людзям Беларусі—да ўгодкаў Цёткі, Міколы Гусоўскага, Язэпа Драздовіча, Кастуся Каліноўскага, паўстання 1863 года і інш. У мастакоў суполкі ёсць усе падставы лічыць сябе спадкаемцамі культурных набыткаў таго супярэчлівага часу, калі ў сетках этнаграфізму, у супрацьстаянні таталітарна-рэпрэсіўнай сістэме нараджаўся беларускі гістарызм. Маюць яны і багаты творчы патэнцыял.

Назва выставы—«Адраджэнне». Адраджэнне беларушчыны на Беларусі, чалавечнасці ў чалавеку.

В. БОГУШ.

## «В РУСЛЕ ПОЗИЦИИ...»

Каментарый да службовай перапіскі

Старшыні Вярхоўнага Савета БССР  
М. І. ДЗЕМЯНЦЕЮ

Павананы Мікалай Іванавіч!

У адпаведнасці з артыкулам 16 «Закона СССР аб рэферэндуме», «дзяржава гарантуе грамадзянам СССР, палітычным партыям, масавым рухам права бесперашкоднай агітацыі за альбо супраць рашэння, якое выносіцца на рэферэндум».

У сувязі з гэтым просім Вас паспрыць у прадастаўленні групе дэпутатаў ад апазіцыі 40 хвілін эфірнага часу 15 сакавіка г. г. на Беларускай тэлебачанні для выкладання сваіх меркаванняў па пытанню, якое вынесена на рэферэндум. Пры гэтым лічым патрэбным заўважыць, што запіўка на выступленне дэпутатаў ад апазіцыі была перададзена 9.01.1991 старшыні Дзяржтэлерадыё БССР.

Адмаўленне ў прадастаўленні эфіру будзе ўспрыята намі не інакш, як чарговае парушэнне працэдуры правядзення рэферэндуму.

Народныя дэпутаты БССР:

Галіна СЯМДЗЯНАВА,  
Зянон ПАЗЬНЯК,  
Сяргей НАВУМЧЫК.

11 сакавіка 1991 г.

Старшыні Вярхоўнага Савета БССР  
т. ДЗЕМЯНЦЕЮ М. І.

Павананы Мікалай Іванавіч!

Не першы раз у Дзяржтэлерадыё БССР звяртаюцца дэпутаты ад апазіцыі БНФ з патрабаваннямі аб выдзяленні эфірнага часу для выкладання сваіх меркаванняў па розных пытаннях. Так, 9 студзеня З. Пазняк, А. Трусаў, С. Навумчык, В. Голубеў, С. Папкоў выказалі жаданне выступіць менавіта 14-га або 15-га студзеня на працягу 1,5 гадзіны. Адзначу, што не была ўлічана спецыфіка работы тэлебачання з яго існуючым двухтыднёвым планаваннем. На гэта была звернута ўвага народнага дэпутата С. Навумчына, яму рэкамендавана карыстацца магчымасцю выступаць у «Дэпутацкім канале», які рэгулярна рыхтуе Галоўная рэдакцыя грамадска-палітычных праграм.

6-га лютага ў беларускай праграме радыёстанцыі «Свабода» народны дэпутат С. Навумчык кваліфікаваў дзеянні старшыні Дзяржтэлерадыё БССР не інакш, як наступленне на галоснасць. Відаць, трэба называць рэчы сваімі імёнамі, а такія дзеянні сакратара камісіі па галоснасці Вярхоўнага Савета БССР С. Навумчыка выклікаюць толькі здзіўленне.

Чарговы зварот групы народных дэпутатаў БССР, які мы атрымалі 13 сакавіка, таксама з патрабаваннем выдзеліць 40 хвілін эфірнага часу 15 сакавіка. Прыём—аналагічны першаму, а катэгорычнасць, на наш погляд, не мае ніякіх падстаў: праграма тыдня зацверджана і мяняць яе можна толькі ў выключных выпадках. Інфармуем Вас, Мікалай Іванавіч, што за кароткі час толькі ў праграмах грамадска-палітычнай рэдакцыі тэлебачання прымалі ўдзел звыш 20 разоў народныя дэпутаты БССР—прадстаўнікі апазіцыі БНФ, у тым ліку і аўтары ўказаных зваротаў. Таму нам не зусім зразумела іх катэгорычнасць і ультыматывнасць.

З глыбокай павагай

Старшыня Дзяржтэлерадыё БССР

А. Р. СТАЛЯРОУ.

14 сакавіка 1991 г.

...З інфармацыйнай перадачы Беларускага тэлебачання ў дзень рэферэндуму.

— Как голосовали?

— За Союз, конечно! (далее тлумачэнне, што толькі ў адзінстве—наша сіла).

— А вы?

— За Союз—а как же иначе! (доўгая рэпліка пра эканамічны сувязі, якія непэзбежна скасуюцца пры поўным суверэнітэце рэспублікі).

— Ну, а вы?

— А мы против (далее шловы з рэпартажу выразныя)...


Я далёкі ад думкі, што аргументацыя «за» і «супраць» пад час плебісцыту павінна прадстаўляцца ў сродках масавай інфармацыі з-матэматычна выверанай раўнавагай—але канцэптуальныя палажэнні як аднаго, так і другога боку варта было б выклесці поўнасцю. Прадстаўнікі КПБ магчымасць такую мелі—прыгадаем хоць бы вялізны тэлерапартаж пра сустрэчу кіраўніцтва трох братніх кампартый Расіі, Украіны і Беларусі, дзеля якога, дарэчы, апэратывна тэлепраграму пера-

кроілі, і вельмі апэратывна... Ну а членам, напрыклад, БНФ ці Сацыял-Дэмакратычнай Грамады давялося задаволіцца эпізодычнымі, пакрыжванымі рэплікамі.

З друкаваным словам пашанцавала яшчэ меней, чым з эфірам—зварнуўся народны дэпутат БССР В. Голубеў у «Вячэрні Мінск» з просьбай надрукаваць рэпліку ў адказ на змешчаны ў той жа газеце ліст, дзе скажалося ягонае пазіцыя ў дачыненні рэферэндуму, а ў рэдакцыі заўважылі: так, у нас плюралізм, але толькі «в русле позиции горкома»...

...На лісце А. Р. Сталярова—рэзалюцыя Старшыні Вярхоўнага Савета: «Для работы в Комиссии». Мяркую, з гэтымі дакументамі нельга папрацаваць лепей, чым проста іх абнародаваць.

Сяргей НАВУМЧЫК,  
народны дэпутат БССР, сакратар Камісіі ВС БССР па пытаннях галоснасці, сродкаў масавай інфармацыі і правоў чалавека.



В. МІКІТА. З нізкі паводле кнігі вершаў У. Караткевіча «Мая Іліяда».




С. СВИСТУНОВИЧ. «Ефрасінія Полацкая». Габелен.



К. ХАРАШЭВИЧ. «Помнік мінулага».



С. ЦИМОХАЎ. Партрэт пісьменніка У. Арлова.



У. ХАДАРОВИЧ. «Хлеб».

# Баліць, крывававіць...

Чарнобыльская бяда, іншыя падзеі адцягнулі ўвагу ад выкрыцця сталіншчыны, таго, што рабілася ў нашай краіне, што перажылі людзі, народ у страшныя 30—40 дз і пазнейшыя гады.

Менш і менш застаецца жывых сведак бяспраў і рэпрэсій, каму мінулае па-сапраўднаму баліць, крывававіць...

Радзей і радзей тое згадваецца ў друку. І забываецца, забываецца...

Як быццам ужо зроблена ўсё, каб не паўтарылася яно. Як быццам паналяжнаму ўшанавана памяць нявін-ных ахвяр...

Каб жа не позна было, калі зноў адумаем, спажоімся!..

Міфічная, выдуманая, створаная ва ўтульных кабінетах ГПУ арганізацыя «Саюз Вызвалення Беларусі», скарачана «СВБ», за прыналежнасць да якой была арыштавана, а потым і знішчана асноўная частка беларускай нацыянальнай інтэлігенцыі, яе, можна сказаць, касцяк, станавы хрыбет... Як ні імкнуліся, як ні шчыравалі тыя, каму гэта было даручана, даказаць, што існавала такая арганізацыя — нічога з таго не выйшла. Даходзіла да кур'эзаў. Расказваюць: арыштавалі аднаго навукоўца, прад'явілі яму абвінавачванне, што ён належаў да «СВБ».

— Чаму належаў? — здзівіўся навуковец. — Я і цяпер належу, у мяне нават членскі білет ёсць, ніхто яго ў мяне не адбіраў...

— Білет?

Гэта было новае, гэта быў ужо рэчавы доказ існавання арганізацыі...

— Дзе ён у цябе, той білет? — аж пападымаліся з крэслаў, зацікавіліся следчыя.

— Дома, у шуфлядзе стала ляжыць...

Выклікалі машыну, паехалі на кватэру, дзе жыў навуковец. Вядома, і навукоўца з сабой захапілі. Уварваліся ў кватэру, адчынілі шуфляду стала, знайшлі білет. Толькі на ім было напісана не «Саюз Вызвалення Беларусі», а «Саюз Ваяўнічых Бязбожнікаў»... «СВБ», ды не той...

Ад злосці там жа, на кватэры, далі навукоўцу поўху, і павезлі назад у турму...

Калі арыштоўвалі пісьменнікаў, вучоных, арыштоўвалі і іх творы — закончаныя і незакончаныя, часам нават накіды і чарнавікі. Дзе ўсё гэта потым падзелася? Спалена, знішчана ці і сёння ляжыць у архівах, да якіх усё яшчэ няма доступу? Мабыць, не ў аднаго мяне жыве надзея, што калі не ўсё, дык хоць нешта ацалела, дзесьці перахоўваецца і калі-небудзь выплыве з небяцця, будзе надрукавана.

Пра лёс сваіх забраных пры арышце рукапісаў у свой час хваляваўся Максім Гарэцкі, не-не дый успамінаў у лістах да жонкі Л. У. Гарэцкай: 5 ліпеня 1931 г., Вятка: «...Мне казаў Сіорскі, што ўсе рэчы, рукапісы і кнігі, узятыя пры вобыску, аддадуць назад, калі яны не будуць патрэбныя для справы; казаў, што пашлюць родным павеці, каб прышлі забраць рэчы. Як відаць, табе павеці не было. Дык я не ведаю, ці варта хадзіць і прасіць, каб аддалі чамадан, партфель, кнігі і хоць тыя сшыткі, што ў партфелі («Хроніка»). Можна, яны ў ГПУ пакуль што спакайней будуць, але шкода, калі загінуць зусім (аднак жа не такая шкода, каб «плакаць» па іх, калі і так досыць смутну). 18 жніўня 1931 г., Вятка: «Ці аддалі рэчы? Ты думаеш пра іх не іпапацкі, часта не хадзі. Я ведаю, што ў цябе цяпер шмат свайго клопату». 16 кастрычніка 1931 г., Вятка: «Як будзеш мець час, Лёля, вышлі мне бандэроллю мае нататкі пра «Віленскіх намунараў» (калі іх табе вярнулі з рукапісамі); можна, я іх тут апрацую да друку (а напішу і па-руску і па-беларуску — дзе-небудзь прымуць)». 9 лютага 1932 г., Вятка: «Калі будзеш мець час, Лёля, вышлі мне зазначаны бандэроллю мой шытак «Хронікі», што да 15-га года. Хоць я трохі спарудкую. Не ведаю, ці вярнулі табе мае рукапісы з успамінамі пра дзіцячыя гады, вучэнне ў Крушні і Норках. Усё гэта я пісаў там. І гэта ўсё мяне цяпер бы спатрэбілася. Але нічога: калі няма, дык я напішу ізноў. Там яшчэ было: пльытагонская тэрміналогія, розныя запісы, «Мяшчанскае каханне», «Джаліта», «Маруся», «Вяселле» і інш». 26 лютага 1932 г.: «...першая гадзіна ночы з 25 на 26. Запісаўся «Хронікаю». Атрымаў бандэроль, нарта вам дзякую. Як быццам роднае нешта маё прышло да мяне ў хату... Бандэроль была крыху разарвана, але атрымаў, пэўна, усё: тры сшыткі, першы да 1913 г., другі — 1915 г. і трэці — 1916. Хоць апошніх і не прасіў, але добра, што здагадаліся».

Выходзіць, усё ж некаторыя рукапісы твораў ГПУ вярталі калі не ўладальнікам, дык іхнім родным, сваякам? А, можа, у лістах М. Гарэцкага размова ідзе пра іншыя яго рукапісы, якія не былі разам з ім забраны пры арышце, бо ў лісце ад 19 сакавіка 1932 г. з той жа Вяткі М. Гарэцкі паведамляе жонцы, Л. У. Гарэцкай: «Напісаў у Менск следзачую Сіорскаму, каб выслаў, калі можна, мае рукапісы («Джаліта», «Вясел-

ле», «Маруся», «Мяшчанскае каханне», «Дырыжаблі» і інш.), што я напісаў там». А 29 красавіка 1932 г. пісьменнік яшчэ раз, ужо апошні, успамінае свае рукапісы: «Часам знаходзіць на мяне вялікая злосць і крыўда, што фактычна адкінулі мяне ад літаратурнае работы, як апошняга непатрэбнага. Бо ці ж я магу ў сваіх цяперашніх умовах пісаць? А няўжо ж я так-такі нічога не варты, нават з самага левага пункту погляду? І вось надоечы напісаў у Менск начальніку ГПУ, каб вярнулі мне мае затрыманыя рукапісы. Але хто там пачуе мой голас?..»

І ўсё. Так і незразумела, што сталася з тымі рукапіснымі творамі М. Гарэцкага, якія ўзяты былі пры яго арышце і напісаны былі «там», у турме?..

Яшчэ і яшчэ гартую, чытаю часопісы тых жахлівых сталінскіх часоў... Вось «Маладняк», адзінаццаты і дваццацаты нумары за 1930 год. Вызвалены ад пасады дырэктара Беларускага дзяржаўнага выдавецтва і ад рэдактара часопіса «Полымя» былы старшыня першага ўрада БССР З. Жылуновіч (Цішка Гартны), найнакш, вырашыў ратавацца — з абвінавачанага паспрабаваў стаць абвінавачаным — змясціў артыкул «Нацыянал-дэмакраты за «працай», у якім не пашкадаваў чорных фарбаў, каб абліць брудам, абвінаваціць ва ўсіх смяротных грахах многіх выдатных дзеячаў нацыянальна-вызваленчага руху, навукі і культуры — Я. Лёсіка, А. Смоліча, А. Гаруна, А. Цвікевіча, А. Лудкевіча, А. Бурбіса, Я. Пушчу, Я. Адамовіча, У. Ігнатюскага, С. Некрашэвіча і нават самога сябе... Але рэдакцыя «Маладняка» здалося гэтага мала і яна ў канцы артыкула зрабіла прыліску «Ад рэдакцыі». У ёй гаварылася літаральна вось што: «Аўтарам замала адведзена месца крытыцы сваіх памылак, як у мастацкай творчасці і крытыцы, так і ў публіцыстыцы. Рэдакцыя спадзяецца, што ў далейшым працягу свайго артыкула т. З. Жылуновіч дасць разгорнутую крытыку гэтым памылкам, асвятліць болей сваю літаратурна-мастацкую і публіцыстычную чыннасць перыяду часопіскай «Адраджэнне», «Вольны сцяг» і інш. і свае тагачасныя адносіны да іх, як да матэрыялаў, што друкаваліся там».

Словам, пайшоў па воўну, а яго ўзялі ды самога пастрыглі...

Пісалася ўжо: творчыя спадчына аднаго з самых выдатных паэтаў дваццатых гадоў, ахвяры сталіншчыны Уладзіміра Дубоўкі па-належамаму не вывучана, не сабрана і не выдадзена. Многія яго творы ляжаць у рукапісах. Сёе-тое друкавалася за мяжой. Вось тры вершы, якія змясціў без усякіх каментарыяў і тлумачэнняў адзін з блізкіх сяброў Уладзіміра Дубоўкі «ўзвышэнец» Антон Адамовіч:

## 3-за кратаў

...А вясна ідзе на Беларусь,  
Апрапае ў страі прасторы,  
Прамяністасць жменяю церуцыя  
І з лясамі ветліва гаворыць.

А вясна спаткае вас прыхільна,  
Пушча-бор цымбальна прывітае.  
Забруіцца ў сінім небасхіле  
Песня жаўранкава залата.

Праз дарогу шмат праройдзе рэчак,  
І Дняпро з Бярэзінай праскочыць,  
З ласкай ціхай хвалі ўслед зашэпчаць,  
З ласкай ціхай лягучы на пясчак...

Я на ростань не скажу нічога,  
Я вясну за кратамі спаткаю...  
Усміхнуся вершам на дарогу:  
Доля наша такая...

(«Сакавік», № 1, 1947 г.)

...Забываюся ты. Схіліўся на далоні...

Язда... шляхі — і водбліскі пагоні...

Забываюся ты — галубіш свет шырокі,

Не чуюш варты няспынянай крокі...

Забываюся ты... Табе ўсё воля сякіца...

Мой брат! Ці ж свет увесь — вязніца!

1931 г.

## Зраднакам

Вы, што звыклі поўзаць ракам  
і на задніх танчыць лапках  
перад кажным небаракам,  
што трымае з маслам «папку»,

вы, прасякнутыя брудам  
ад пяты да самай шыі,  
звыклі біць тых, што пад спудам,  
ліць на бліжняга памыі, —

дзе заш сорама чалавечы,  
дзе павага да людзіны!  
Як ад вас нам асцяргчы  
гонар нашае краіны!

Месца ваша ў ніцалоззі,  
ганьба вам наканавана,  
бо пры вашай дапамозе  
Бацькаўшчына ўскрыжавана...

1931 г.

(«Сакавік», № 1/22, 1948 г.)

Яшчэ адзін «ўзвышэнец» — Язэп Пушча. Упершыню яго я ўбачыў у пачатку шасцідзсятых гадоў у рэдакцыі часопіса «Полымя», дзе тады працаваў у аддзеле прозы. Ён неяк надыта ж асцярожна адчыніў дзверы таго пакоя, дзе я сядзеў, і сказаў, як бы запінаючыся:

— Я — Язэп Пушча, хацеў бы спаткацца з кім-небудзь з аддзела паззі...

Я ў цікавасцю разглядаў невысокага, нечым вельмі падобнага на школьнага настаўніка немаладога ўжо чалавека. Няўжо гэта той самы амаль легендарны паэт Язэп Пушча, вершы якога, а найперш, вядома, «Лісты да сабакі», я чытаў у падшыўках «Узвышша» і пра якога так шмат пісалі ва ўсіх беларускіх газетах і часопісах у дваццатых-трыццатых гады?

Якраз у аддзел прозы зайшоў Васіль Хомчанка і між ім і Язэпам Пушчам адбылася нібыта нямая сцена: і Васіль Хомчанка і Язэп Пушча застылі, глядзелі адзін на аднаго як бы з падкусам.

Не помню, што было далей, але калі Язэп Пушча пакінуў наш пакой, Васіль Хомчанка расказаў:

— Я сустрэўся з Язэпам Пушчам у пасляваенныя гады ў Чаадаеве. Ён працаваў там дырэктарам школы, ну а я служыў ва Уладзімірскіх вобласці ў ваеннай пракураторы. Хтосьці мне сказаў, што дырэктар Чаадаўскай школы Пляшчынскі піша вершы. Вось я і заехаў да яго, каб пазнаёміцца. «Пляшчынскі», — назваўся дырэктар і падаў мне руку, калі я зайшоў у яго хату. Пасадзіў мяне да стала, побач стаяла этажэра з кнігамі. Убачыўшы том «Літаратурнай энцыклапедыі», што выхадзіла да вайны, я разгарнуў яго. І трэба ж — якраз на тым месцы, дзе было прозвішча Язэп Пушча (Пляшчынскі). Я і спытаў: «А вы ніякіх адносін да беларускага паэта Язэпа Пушчы не маеце?» — «Нет, не імаю», — падкрэслена паруску адказаў дырэктар школы і з насякрога паглядзеў на мяне. А я ж у вайсковай форме быў, маёр юстыцыі...

Бачыў я Язэпа Пушчу і потым некалькі разоў. Быў у яго я і дома. Літаральна за які тыдзень да смерці. Мы, група пісьменнікаў — членаў праўлення Літфонду, тады прыехалі, каб паглядзець умовы, у якіх жыў паэт. Два невялічкія пакойчыкі на дзве сям'і (якраз яго дачка выйшла замуж). У хаце — чысценька, акуратненька. Сам Язэп Пушча — бледны, хворы, ляжаў на ложку.

— Дапамажыце, калі ласка, — прасіў ён нас, членаў праўлення Літфонду. — Дужа цяжка стала жыць.

Не паспелі яму дапамагчы — памёр. І творы Язэпа Пушчы як трэба дасюль не выдалі.

Збіраўся іх выдаць родны яго брат Ізідор, які пасля вайны жыў у ЗША, але і ён не паспеў гэта зрабіць...

Тыя, хто планаваў масавыя рэпрэсіі, праводзіў іх у жыццё, не думалі, што пра жудасныя злачынствы сталіншчыны будуць хоць калі-небудзь ведаць. Рабілася ж усё, каб схаваць, замесці за сабою сляды, нідзе не засталася ніякага кампрамата. І раптам... Знайшліся магільні... Знайшліся жывыя і нежывыя сведкі — людзі, лісты, надпісы на сценах муроў, вершы, паэмы... І нават песні...

Адна такая песня трапіла нядаўна і да мяне. Беларуска, напісаная дзесьці ў падвалах турмы ці на этажах. Падаю яе цалкам, можа, нахціць

каго заняцца зборам і вивучэннем лагернай і турэмнай творчасці.

Забраны ў няволю з Забранага краю,  
Узяты за кратаў з спустошаных хат...  
Для нас пачалася часіна ліхая,  
Мой родны, мой бедны, пакрыўджаны брат...

Жыве наш народ, як гарох пры дарозе,  
Прасвету не бачыць у гэтым жыцці.  
Учора на працы, сягоння ў астрозе,  
А заўтра — на працу ў выгнанне ісці...

Прагоняць праз пусты, праз тундры,  
на Мурман,  
Каб з нашых касцей загаціць тую гаць,  
Прагоняць этапам праз царскія турмы,  
Якія хацелі з зямлёю зраўнаць...

Зраўнаць не зраўналі, а ў зямлю ўвагналі,  
Загналі працоўных у цёмны падвал.  
Жаратак чужымі зграбалі рукамі,  
Падзякі ні слова ніхто не сказаў...

Не хопіць астрогаў для нашага брата —  
Ударным парадкам пачнуць мураваць.  
Лягчы, знаць, паставіць жалезныя кратаў,  
Чым шчасце для беднага люду прыдбаць...

Не плачце вы, сёстры, не плачце вы, маткі,  
Не плачце вы, любячы сэрцу, па нас.  
Такія ўжо, знаць, на свеце парадкі,  
Такі ўжо бязглузды, пакручаны час...

Няхай лепш сумуюць прадажныя душы,  
Адплату чакаюць за здраду сваю,  
Няхай іх сумленне, тых юдаў, падушыць,  
Загоніць жывымі ў сырую зямлю.

Звярыная злосць не зяслоніць нам неба  
І нашу зямельку ўсю не глыне.  
Мы знаем — змагацца за волю нам трэба,  
Мы знаем — змаганьня наш край не міне.

Ніколі й нідзе Беларусь не загіне,  
Ніколі й нідзе Беларусь не памрэ:  
Ні ў турмах, ні ў канцах, ні ў клятвых краінах,  
Ні ў дзікім прыгоне, ні ў страшным ярме.

Сячэце, сячэце высокія хвой,  
Пілуйце вы дошкі адна ў адну.  
Збянтэжаны вораг не знае спакою —  
Сабе ўжо самому складае труну.

Тыя, каго арыштавалі за прыналежнасць да «Саюза Вызвалення Беларусі», якога, як цяпер ужо даказана, не існавала, быццам нават выйгралі. Ім далі па некалькі гадоў высылкі, потым у іх было вольнае пасяленне за межамі Беларусі.

Найбольш цяжкія выпрабаванні выпалі на долю тых, хто трапіў у рукі сталінскіх катаў у трыццаць шостым — трыццаць сёмым гадах — ім далі па дзесяць-дваццаць пяць гадоў папраўча-працоўных лагераў, ці наогул расстрэльвалі...

З першага патоку арыштаваных выжылі, дачакаліся волі Уладзімір Дубоўка, Язэп Пушча, Міхайла Грамыка, Нічыпар Чарнушэвіч, хоць некаторыя з іх паўторна арыштоўваліся, атрымлівалі новыя тэрміны.

Сёй-той выжыў і з арыштаваных у пазнейшыя гады...

І тут, мабыць, галоўную ролю іграў не час, калі каго арыштоўвалі, а нешта іншае. Што?

Перажытае нашым народам у часы сталіншчыны знайшло сваё праўдзівае адлюстраванне ў многіх творах беларускай літаратуры. Цяпер да тых твораў, што напісаны і выдадзены ў Савецкай Беларусі, далучаюцца тыя, што былі напісаны і выдадзены за яе межамі. Апошніх нямаюць — гэта перш за ўсё роман «Раман Корзюк» і многія вершы М. Сяднёва, вялікая эпічная паэма «Васіль Каліна» і вершы У. Клішэвіча, вершы і паэмы М. Кавыля, У. Дудзіцкага, кнігі В. Адважана «Кітай — Сібір — Масква», А. Калубовіча «На крыжовай дарозе», успаміны Я. Кіпеля, І. Рытар, М. Шчаглова і інш. Таленавіта пісаў пра сталінскія турмы і лагеры Тодар Лебядка, на жаль, амаль невядомы сёння драматург і паэт:

## Ліст да сябра

Ізноў пішу,  
Бо сум ізноў без меры;  
Пішу табе  
З сібirsкае глушы.  
Часамі горыч  
Вылеш на паперы,  
І ўсё лягчэй  
Здаецца на душы.

...Шырокі бэз  
Цвіце над родным домам,  
Цвітуць сады над рэчкаю...  
А тут!..

Табе, мой дружа,  
Многа невядома  
Пра гэты край  
Няшчасця і пакут.

Тут кажны дзень  
Нам новы сум прыносіць,  
Тут кажны дзень  
Прыносіць новы жах.  
Мы тут жывем,  
Што кажны пазайздросціць  
Жыццю ранейшаму  
Ранейшых катаржан.

Ты чуў не раз  
Чыгунку за Байкалам.  
Ды мо не чуў  
Пра здзекі і прымус:  
Бо тут цяпер

Амаль пад кожнай шпалай  
Ляжыць замучаны  
У выгнанні беларус.

Ліхія злодзеі..  
Яны ілгуць нямала  
Пра Беламор,  
Сібір

І пра Байкал.  
Павер жа мне,  
Што ні адзінай шпалай  
Не дакраналася  
Адлючая рука!

Іх колькі тут  
Забітых, безгалосых,  
Касцямі не раз  
Угноўвалі раллю!..  
Іх колькі тут,  
Часамі нават босых,  
Капаць зганялі  
Мёрзлую зямлю!

...Шырокі бэз  
Цвіце над родным домам...  
Цвітуць сады над рэчкаю...  
А тут!..

Табе, мой дружа,  
Многа невядома  
Пра гэты край  
Няшчасця і пакут.

Ой, пралагла  
Чыгунка за Байкалам  
Паміж узгор'яў  
Роўна, бы абрусі!  
Цяпер на ёй  
Амаль пад кожнай шпалай  
Ляжыць замучаны  
У выгнанні беларус.

## Надпіс на сцяне

### 95-й камеры

Мне лёсам вызначаны  
Гэтакі прымус.  
Аб шчасці сёння  
Можна сніць і марыць.  
За тое,  
Што я толькі — беларус —  
Мне гэтакая кара!  
Я кару іхную  
З пагардаю прыняў,  
Бо я — сын верны  
Маці-Беларусі.  
І святога,  
Гордага імя  
Не адракуся!!!  
Менск, 1940 г.

Цяжка, цяжка беларусу  
У чужым краі,  
Ой, на сэрцы  
Непрасветная туга!..  
Толькі тут яму  
Ніхто не спагадае,  
Не пачуе яго дзікая  
Тайга.

Ой, ляцеце, шэры гусі,  
Быстрым лётам,  
Вы ляцеце на Радзіму,  
Ды хутчэй!  
Бесканцовыя  
Сібірскія сумёты  
Дух апошні адймаюць  
Ад грудзей.

Не ляцелі на Радзіму  
Шэры гусі...  
«Плечы бедны беларус,  
Але дарма!  
Мы былі ўжо на тваей,  
На Беларусі —  
У цябе твае Радзімы  
Ужо няма!

Гэтым годам ля прыгорку,  
На узлесці

Твой гусляр, здаўна каханы,  
Даканаў.  
Змоўклі родныя  
Чаруючыя песні...  
Там гуляе адмысловы  
Сатана.

Мову родную спаганіў,  
Перайначыў,  
Гуслі звонкія  
Дашчэнтку ўсе разбіў,  
А братоў тваіх,  
Жывых астацх  
Пераправіў канчаткова  
У Сібір».

Ігарка, 1940 г.

Дзевятнацатую гадавіну нараджэння ВЛКСМ у нашай рэспубліцы адзначылі своеасабліва — расстралялі ў гэты дзень — 29 кастрычніка 1937 года — двух таленавітых пісьменнікаў — Анатоля Вольнага і Платона Галавача. Абодва ж — і Анатоль Вольны і Платон Галавач у свой час былі актывістамі-камсамольцамі — працавалі ў апарате ЦК ЛКСМБ, а Платон Галавач быў нават першым сакратаром ЦК ЛКСМ Беларусі...

Мікола Хведаровіч расказваў:  
— Судзілі мяне 17 верасня 1939 года. Каб на дзень пазней, можа б, і апраўдалі. А то толькі што вызвалены паход у Заходнюю Беларусь пачаўся і ніхто не ведаў, як што далей будзе... Адным з абвінавачаных у мяне быў Кузьма Чорны. Ён ужо быў на волі. Паводзіў ён сябе дастойна, адмовіўся ад сваіх паказанняў. Яму пачалі пагражаць: «Мікалай Карлавіч, калі вы і далей сябе так будзеце паводзіць, зноў пасадзім. Гэты раз за жыццёвы паказанні». А ён: «Мяне білі, таму я і падпісаў тое, што мне падлі». Усё адно мяне пасадзілі, далі восем гадоў. На падставе пісьмовай заявы паэтэсы-камсамолкі. Яна не з'явілася сама на суд, паехала адпачываць у Крым на курорт...

Бэндэ памёр не дома, у Ленінградзе, а ў Смаленску. Перад самай смерцю ён у тым пакоі, дзе пасяліўся, заканапаціў вокны, замкнуў дзверы, а каб да яго ніхто не ўлез, да дзвярэй падцягнуў яшчэ і шафу, стол, забарыкадаваўся імі.

Так што калі праз некалькі дзён пасля яго смерці ўзламвалі пакой, давалося і міліцыі і панятым нямала папрацаваць, перш чым вызвалілі яны труп ката беларускай літаратуры, які ўжо разлажыўся...

З таго дня, як пачуў я гэта, не выходзіць у мяне з галавы думка: ад каго хаваўся Бэндэ, каго ён баяўся? Няўжо мірсніліся яму, прыходзілі ў перадсмяротнай гарачцы тыя, каго ён паслаў ні за што ні пра што на смерць? Кажуць жа: кроў людская — не вадзіца...

Мастацкія творы пра бяспраўе і рэпрэсіі сталінскіх часоў... Ды яшчэ аўтараў, хто не зведаў сам ні турмаў, ні лагераў... Не ведаю, як у каго, а ў мяне яны выклікаюць раздражненне, злосць. Так і хочацца сказаць: на чым заўгодна зарабляеце сабе хлеб і славу, толькі не на гэтым... Кроў жа, слёзы, зламаныя, перакручаныя лёсы тысяч, мільёнаў людзей стаяць за гэтым! Пабойцеся Бога, не выдумляйце, не сачыняйце, збярывце хоць тое, што пакінула людская памяць, дакументы...

Амаль праз паўстагоддзе, нарэшце, даходзяць да людзей радкі ліста Уладзіміра Клішэвіча, дзе паэт апісвае пакуты ў кругах сталінскага пекла, куды ён трапіў без віны вінаваты ў час масавых рэпрэсій і бяспраўя: «...Калі мы, студэнты, у кастрычніку 1936 г. у ліку 12 чалавек з 4-га курса Літаратурнага факультэта Мінскага педінстытута апынуліся за кратамі, як «нацдэмаўскае гняздо» педагогічнага інстытута, дык там давалася бачыць такіх паэтаў і пісьменнікаў, як М. Зарэцкага, М. Чарота, Ц. Гартнага, У. Галубка, А. Дудара, Т. Кляшторнага, В. Кавалю і іншых.

У другой палове 1937 г. ужо там быў П. Галавач, а пасля, праз колькі часу, лучыла туды і «зорка» беларускай паэзіі А. Александровіч.

Гэтаму генеральшчыку на Лубянцы ў Маскве паламалі рэбры і адаслалі на 15 гадоў на далёкую поўнач у вусце ракі Лены. Ужо тады было добра ведама, што беларуская культура і літаратура зусім знішчана. Калі на яе рабіўся паход ГПУ ў 1929—30 гадах, у 1933 г., дык у 1936—1937 гадах гэта быў апошні ўдар. Пасадзілі бадай што ўсіх паэтаў і пісьменнікаў, артыстаў (Рагавенка, Згі-

роўскі і інш.), усю прафесуру педінстытута (Пятуховіч, Круталевіч, Лойка, Замоцін). З паэтаў былі пакінуты народныя — Я. Купала, Я. Колас. І на іх гарэў зуб энкаведыстаў, каб пасадзіць, але тады давялося б у До́ме пісьменніка павесіць замок.

Усе мы праходзілі па адной справе — «нацдэмы».

М. Зарэцкі, У. Галубок, М. Чарот, Ц. Гартны — гэтыя ўважаліся за «зубраў нацдэмаў», а мы — іхнія гадунцы. Нам, моладзі, інкрымінавалі ідэалізацыю творчасці А. Гаруна, М. Багдановіча, узвышэнцаў.

Я не буду апісваць нашага стану ў турме ў 1937 годзе пасля расстрэлу Тухачэўскага і іншых, гэта была не турма, а дом вар'ятаў. Ад гэтага часу пачалі ўжо «пытаць» як мае быць — запісваюць пад пазногці шпількі, трымаць па 25 пор у следчым кабінэце, падвешваюць за рукі і ногі, адцягваюць біцэпсы рук, цягнуць за рэбры, садзіць на «пьякельную» машыну, закладваюць пальцы ў ціскі. Прагулак блізу што не было, вокны замазаны, перадач не давалі. Увесь дом НКВД і турма ператварыліся ў дом вар'ятаў.

Людзі на допытах крычалі, плакалі, стагналі... Нельга было ўсяго гэтага вытрымаць. Шмат хто рэзаў сабе шклом вены, выкідваліся праз вокны на вуліцу, кідаліся ў лазні ў катлы вару, вар'яцелі. Турма 1937-38 гадоў — гэта не тая турма, аб якой піша Аляхновіч «У капцюрох ГПУ». Турэмны рэжым часоў Аляхновіча ў турме быў крыху «ліберальным».

У кастрычніку 1937 г. мы былі блізу ўсе высланыя з турмы, хто ў Сібір, хто на Калыму, хто «на месяк», а хто ў Магілёўскі дом вар'ятаў (Ц. Гартны). І будучы на Калыме, на цяжкіх земляных работах (здабыванне золата), даводзілася працаваць па 16—18 гадзін у пару без выхадных. Узімку падымалі ў гадзіну ночы ісці на сонку па дрывы за 5—7 кіламетраў, а прывідзець, дык спяшаўся ў «забой» на працу, а паспрабуй не выканаць нормы, дык скіруюць у РУР (рота ўзмоцненага рэжыму), дзе даюць 400 грамаў хлеба і ваду. Гэтае памяшканне не апальваецца, а маразы на Калыме — 50—56 градусаў, ды да таго ж яшчэ «дрыны» (палка пагуляе па спіне. У такім стане няма чаго думаць і чакаць на лепшае. Бо калі на нашым прыску ўвосень 1938 г. было 6 тысяч чалавек, дык да траўня 1939 г. засталася толькі 2,5 тыс., а рэшта пайшла на «Гальдоў ключ» — месца, куды вывозілі нябожчыкаў.

Не было магчымасці трымаць ад здзеку. Людзі і тут канчалі самагубствам: кідаліся з мосту ў рэчку, вешаліся, садзіліся на бурку ў часе падрыву скалы, каб іх забіла, адсякалі пальцы рук, адмарожвалі ногі, каб не мучыцца ад цяжкае працы, канца якой не было відаць.

Мне сёння самому не верыцца, што так было, здэцца, — гэта быў сон. Калі ўжо гаварылі, што той ці іншы чалавек «дайшоў да сацыялізму», г. зн., што ён ад голаду і цяжкае працы адыходзіў на той свет...

Я ніколі не думаў, што чым далей ад Радзімы, ад Бацькаўшчыны, тым бліжэй і мілей яна майму сэрцу.

Я толькі скажу адно: у самыя цяжкія часіны я хацеў памерці, хацеў наляжыць на сябе свае рукі. Толькі хацелася памерці на Бацькаўшчыне, будучы на волі. Я болей нічога не хацеў...

Старобін, 19.5. 1942 г.»

Не першы раз прысутнічаю на пасяджэннях у Саюзе пісьменнікаў, дзе абмяркоўваецца «пытанне», як ушанаваць памяць тых, хто быў рэпрэсраваны ў сталінскія гады, хто гвалтоўна быў адарваны ад літаратуры, а то і склаў ні ў чым невінаваты сваю галаву. Прымацаваць да сцяны Дома літаратара дошку, на якой падаць прозвішчы ўсіх рэпрэсраваных літаратараў у алфавітным парадку, як прапануюць некаторыя? Але ж тады гэты спіс пачнецца з людзей, якія, перш чым самі трапіць у няміласць, прычыніліся да гібелі іншых. Катэ і ахвяры, усе разам? Далей. У спіс уключаць толькі тых, хто не вярнуўся жывы, ці ўсіх, хто арыштоўваўся, падваргаўся рэпрэсіям? Як быць з Янкам Купалам, Кузьмой Чорным?

Прапановаў, — а, можа, даць спіс па гадах, калі хто арыштоўваўся, падваргаўся рэпрэсіям? Тады і дынаміка рэпрэсій відаць будзе, і хто за кім ішоў туды, адкуль звароту ўжо не было. Зноў жа, упэўненасці ў правільнасці маёй прапановы ў мяне няма... няма...

А ўшанаваць ахвяры сталіншчыны трэба. У тым ліку і ў нашым Саюзе пісьменнікаў. Ушанаваць належна, варта!

## КАГО ЗАПРОСИМ НА ЦАРСТВА?

Нешта ўсе шляхі маскоўскіх палітыкаў апошнім часам павялі ў Беларусь. Услед за Прэзідэнтам у Мінск завітаў лідэр нацыянальна-патрыятычнага фронту «Памяці» спадар Д. Васільеў і «іжэ с ним». На мінулым тыдні адбылося некалькі іх сустрэч з мінскай грамадой.

Ва ўнутраным двары Дома палітасветы Д. Васільева слухала нешта каля 100—150 чалавек і... адміністрацыя ДПА, якая з гэтай нагоды адчыніла вокны. Напярэдадні лідэру «Памяці» ДПА адмовіў у зале, бо, маўляў, сапсавалася каналізацыя.

«Камуністы проста баяцца адкрытай гутаркі з намі, бо на нашым баку праўда, якая заключаецца ў тым, што камуністычная ідэалогія — сектанцтва іудаізму, а палітыка — вынік змовы сіонскіх мудрацоў і пакланення Сатане, — пачаў сваё выступленне Д. Васільеў. — Таму афіцыйная прапаганда стварыла трывалы імідж «Памяці» як экстрэмісцкай, бандыцкай арганізацыі, якая быццам стаіць на пазіцыях рускага нацыяналізму».

Дык на якіх жа пазіцыях сапраўды стаіць «Памяць» паводле Д. Васільева? Праваслаўе, манархія, народнасць — вось тры галоўныя прыкметы палітычнай праграмы фронту «Памяць». Першы з іх гаворыць за тое, што, па словах лідэра фронту, «Памяць» ні ў якім разе не можа прытрымлівацца антысемітызму, бо гэта супярэчыць існасці хрысціянства. Іншая справа, што з'явіліся правакатары, якія ад імя «Памяці» заяўляюць антысеміцкія лозунгі (Асташвілі, Сычоў і К°). Прамоўца катэгарычна адмежаваўся ад «самазванцаў».

Як практычна мяркую дзейнічаць нацыянальна-патрыятычны фронт «Памяць»? Згодна дактрыны Д. Васільева, ідэальны палітычны лад — канстытуцыйная манархія. Але шляхі яе дасягнення для «Памяці», відаць, такая ж туманная загадка, як і для нас з вамі. Абстрактная схема па Васільеву такая: некалькі народаў прыняць адзін-адзін закон, згодна якому будзе запрошаны на прастол Расійскай імперыі цар-бацюшка. Персанальны аспект Д. Васільеў тактоўна абыходзіў, але нагадаў як бы між іншым, што сам — дваранскага саслоўя.

Занепакоены дзеячы «Памяці» і станам нацыянальнай самасвядомасці народаў былой Расійскай імперыі. Праўда, сам Д. Васільеў прызнаўся, што на рэфэрэндуме галасаваў за Саюц, палітычны рэжым якога адначасова лічыць злавачым. Супярэчлівае пазіцыя... Не менш супярэчлівыя погляды Д. Васільева і на нацыянальнае адраджэнне народаў «Імперыі»: ён шчыра выступае за абуджэнне нацыянальнай свядомасці, але лічыць, што няма і не павінна быць этнічнага водараздзелу паміж расейцамі, украінцамі і беларусамі — яны, маўляў, спрадвечу складаюць адзіную славянскую нацыю. За яе абуджэнне і адраджэнне і змагаецца фронт «Памяць», каб узяць пан-славянскія масы на барацьбу «з шаўкамі масонскай змовы». Даводзіцца толькі сумна канстатаваць апантанасць Д. Васільева старымі нацыянальнымі міфалагэмамі, даўно адкінутымі адукаванымі людзьмі.

Але ўвогуле прамоўніцкага таленту лідэру «Памяці» не пазычаць. Адна экзальтаваная мінчанка, якая слухала выступленне, напрыканцы нават публічна падзялялася ўражаннем, што Д. Васільеў падаўся ёй за Хрыста...

Божа, дай нам сэрца мудрае...

Юрась ЗАЛОСКА.

Работнікі апарату Міністэрства культуры БССР выказваюць глыбокае спачуванне супрацоўніку міністэрства Стружэцкаму Тадэушу Іванавічу ў сувязі са смерцю БАЦЬКІ.

# «Leucorussus» З ПОЛАЧЧЫНЫ

Калі ідзе гаворка пра беларускі Рэнесанс, пра вялікіх яго прадстаўнікоў—Францыска Скарыну, Сымона Буднага, Мікалая Гусоўскага, Сімяона Полацкага, Андрэя Рымшу, іншых, нельга не ўспомніць і Саламона Рысінскага.

Саламон Рысінскі амаль адзіны з беларусаў, хто за межамі Вялікага Княства Літоўскага ў той час называў сябе не «літуанус»—літвін, не «полонус»—палак і не «рутэнус»—русін, а «леукуруссус»—беларус («леукас» у перакладзе з грэчаскай мовы—«белы»). Леўкурэсіяй называў ён і сваю Бацькаўшчыну.

Даследчык яго творчасці Я. Парэцкі піша: «Сярод пісьменнікаў Беларусі канца XVI—пачатку XVII стагоддзя не было другога такога пісьменніка, як Саламон Рысінскі, чья творчасць вызначалася б такой разнастайнасцю жанраў і напрамкаў». Найбольшую ўвагу, на мой погляд, заслужоўваюць эпітафіі Рысінскага. Вось эпітафія «Мікалаю Радзівілу, пражыўшаму пяць месяцаў і 12 дзён. Памёр у 1611 годзе»: Радасць бацькоў, ўсяго роду святая надзея!

Раптам, дзіця, выклікаеш ты слёзы і стогн.  
Першы залог дарагі, захапленне бацькоў несучы  
У дамавінку паклалі і закапалі ў зямлі,  
Слёзы і стогны свае вы, бацькі, памалу спыніце,  
Кінута сем'я ў зямельку сырую, ды вырасце сон,  
Ручкай пяшчотнай абдыме за шыю дзіця дарагое,  
Ціха прытуліцца ў сне ноччу да вашых грудзей.

(Тут і далей пераклад мой.—А. Ц.)  
А вось невялікі ўрываек з «Жалобнай песні» — вялікай эпітафіі «Сафіі Аляксавічы, княгіні Слуцкай, пахаванай у Слуцкім манастыры ў 1612 годзе»:  
Зорачка! Ты засталася ў сюзор'і Слуцкім адзіна

Паміж літоўскімі першая ў славе дачка!  
Хіба ж ты меней славу, чым муж твой горды, вялікі?

Сіла ж якая цябе так нечакана ўзяла?  
У часы сярэднявечча, трэба заўважыць, рана паміралі не толькі простыя людзі. Смерць вострай касою касіла і дзяцей магнатаў. Рысінскі пісаў эпітафіі «Яну Радзівілу, пражыўшаму тры месяцы і 24 дні. Памёр у 1609 годзе». «Станіславу Радзівілу, пражыўшаму два месяцы і 4 дні. Памёр у 1612 годзе». «Кацярыне Радзівіл, пражыўшай шэсць месяцаў і 20 дзён. Памерла ў 1613 годзе».

## БЕЛАРУСКАЕ ЗАМЕЖОКА

# «Полацак» з Кліўленда

Прыемная вестка прыйшла з далёкага Кліўленда, што ў Злучаных Штатах Амерыкі. Там, як вядома, паспяхова працуе беларускі культурна-асветніцкі цэнтр «Полацак». А зараз і часопіс з гэтай назвай з'явіўся. Друкуецца ён пры фінансавай дапамозе царквы Жыровіцкае Божжа Маці і Беларускай Аўтанефальнай Праваслаўнай Царквы там жа, у Кліўлендзе (штат Акаё).  
Рэдактар выдання — Святлана Белага, у рэдакцыйную калегію увайшлі Міхась Белямук (сакратар), Сяргей Карніловіч, Іна Кахановіч, Волга Дубаневіч (МакДэрмат), Лідзія Лазар-Ханенка, Янка Ханенка. Часопіс ставіць перад сабой задачу «ашчадна зьберагаць, вывучаць і перадаваць духоўнае багацце нашых продкаў тым, хто прыйдзе нам на



змену», служыць «справе ўзмацнення сувязі беларускай эміграцыі з Бацькаўшчынай». Як сведчыць першы нумар, гэтыя спадзяванні не засталіся толькі дэкларацыяй. Змешчаны шэраг матэрыялаў, якія сапраўды спрыяюць духоўнаму ўзбагачэнню тых, хто апынуўся далёка ад Беларусі. І Юхо (дарэчы, ён ганаровы член рэдакцыі) у артыкуле «Полацкае старадаўняе права» прыадкрывае адну з найбольш значных старонак нашай мінуўшчыны.  
Крыху нечаканымі сваім змес-

там матэрыял У. Содаль «Яго равеснікі, аднагодкі». Аўтар прыводзіць спіс знакамітых людзей, якія нарадзіліся ў адзін год з Францішкам Багушэвічам, і прыходзіць да высновы, што беларускі пясняр у гэтым сюзор'і займае належнае месца. У другім сваім артыкуле «Кушлянінскія амерыканцы» У. Содаль запяняе ўвагу на тых мясцінах у верхах Ф. Багушэвіча «Думка» і «Гора», дзе ён згадаў далёкую Амерыку, і задае пытанне: «Адкуль жа ў Багушэвічавы чыста сялянскія, чыста беларускія творы ўварваўся прывід гэтай краіны-разлучніцы? Ці не быў Багушэвіч сведкам канкрэтных падзей з кушлянінскай рэальнасці? Адказ шукае ў гутарцы з ахоўнікам Багушэвічавай сядзібы ў Кушлянах дзядзькам Міхалам Ляпехам, які прыгадвае тых землякоў, хто ў свой час падаўся на чужыну.  
Прайшоў сорак гадоў «з таго памятнага дня, калі на агульным сходзе беларускіх эмігрантаў Кліўленда быў закладзены аддзел Беларуска-Амерыканскага Задзіночання (БАЗА)», якую ўзначаліў Міхась Белямук. Вярнуцца ў тыя, цяпер ужо далёкія гады дапамагае раздзел «Кліўлендскія ўспаміны». Старонкі сваёй памяці перагортвае М. Белямук

(«Пачаток»), а тансама а. Міхась Страпо («Захаваць песню»). Ён жа прапануе «тэкст і ноты прызабытай песні-маліты «О, Божа, Усеўладны»».  
С. Белага ў матэрыялах, аб'яднаных агульнай назвай «Жыві, ідэя паяднання!» (раздзел «Пад бел-чырвона-белым сцягам»), узаўяляе найбольш значны момант сустрэчы беларусаў свету ў Кліўлендзе, якая прайшла летась у верасні пад эгідай 500-годдзя з дня нараджэння Ф. Скарыны. Як і трэба было чкаць, скарынаўскія матэрыялы ў часопісе знайшлі значнае месца («Медальёны вобраз Скарыны» А. Белага, «Скарынаўскі календар» С. Белага і А. Белага).  
Багатыя на інфармацыю і раздзелы «Нарані нашага роду», «Роднае слова», «Згукі Бацькаўшчыны», «3 жыцця эмігрантаў».  
Часопіс выданы, як мы нажам, на высокім паліграфічным узроўні. Выдатная бялітвая папера, ёсць ілюстрацыі. Прадстаўлены беларускі мастак Міхась Карпук, які аформіў вокладку «Полацака». На чацвёртай жа старонцы вокладкі — рэпрадукцыя плаката У. Круноўскага «У бітвах за волю, у бітвах за долю».  
А. В.

скай друкарні на працягу 1610—1650-х гадоў выйшла больш за сотню назваў кніг, у тым ліку Статут Слуцкай школы. Кампедыум па рыторыцы, творы Б. Лабенкага, Доўгіра, П. Дзімітровіча, Л. Вендлоўскага, Д. Набароўскага і іншых аўтараў.

Рысінскі пісаў у асноўным на польскай і лацінскай мовах.

Нагадаю, што ў сталіцы Вялікага Княства Літоўскага Вільні старабеларуская мова панавала да другой паловы XVI ст., потым пачалі распаўсюджацца польскія і лацінскія мовы. (Знакаміта «Песня пра зубра» М. Гусоўскага, выдана ў Кракаве ў 1523 годзе, была напісана на лацінскай мове). Асабліва хутка пайшла паланізацыя і лацінізацыя пасля стварэння Рэчы Паспалітай. Беларускія шляхціцы, якія да таго з праваслаўя на працягу кароткага часу зрабіліся пратэстантамі-кальвіністамі і лютэранамі, цяпер пагадоўна сталі пераходзіць у каталіцтва. Польская феадальная культура, шляхецкая ідэалогія, польская мадэль дзяржаўнасці і грамадскага ладу адпавядалі значнай частцы беларускай шляхты Вялікага Княства Літоўскага. Будучы часам Бучынскіх і Радзівілаў, Рысінскі проста не змог бы не карыстацца моваю сваіх сюзернаў. Апрача таго, каталіцкая духоўная дзейнасць адбывалася на лацінскай мове.

Асноўным вершаваным памерам, якім карыстаўся Рысінскі, быў гекзаметр, хоць у тыя часы было ўжо шырока вядома і распаўсюджана сілабічнае вершаскладанне. Паводле антычнага падавання, гекзаметр быў вынайздены ў Дэльфах і першапачаткова прымяняўся ў рэлігійных гімнах, а пасля быў скарыстаны як высокая форма верша ў творах гераічнага характару. Дарэчы, першая спроба прымяніць чатырохдольны антычны гекзаметр у рускім вершы належыць Мяцлюці Смартыцкаму.

Рысінскі вельмі старанна, карпатліва працаваў над стылем і добра ведаў версіфікацыю. Ён пісаў: «Калі які-небудзь заняты, так і патрабуе стараннасці і ўважлівасці, дык гэта, галоўным чынам, паэтыка. На гэты ёсць словы і ў Назона (Авідыя, — А. Ц.) і ў Марона (Вергілія, — А. Ц.), творы якіх «ноччу лістайце рукою, лістайце і ўдзень...»

А на заканчэнне эпітафія, якую Рысінскі напісаў сабе:

«Межы заходніх краін я дарэмна крокамі мераў,  
Землі германскія я абышоў і сарматаў краі.  
Час непазбежнага скону для ўсіх, як заўжды, застаецца,  
Смерць крыважэрная ў кожны прытулак ціха ўпаўзе.  
Вось я, каго нарадзіла ля межаў Масковіі снежнай  
Слаўная зверам, дрымучымі нетрамі й барамі Русь.  
У розных я быў гарадах чужаземных і многа я бачыў  
Замкаў грамады ў далёкіх мясцінах глухіх.  
У Сецыміне раптоўна хваробаю цяжкай разбіты,  
Тое, што ўбачыў цяпер, праславіць я ўжо не магу».

Анатоль ЦЫРКУНОУ.

## АСВЯЧЭННЕ СЦЯГОЎ

24 сакавіка, напярэдадні Дня незалежнасці, у Траецкім прадмесці адбыўся рытуал асвячэння сцягоў. Бел-чырвона-белы сцяг і чырвоны з выявай залатой Пагоні асвяціў святар уніяцкай царквы. Менавіта пад гэтымі сцягамі дэлегацыя БНФ брала ўдзел у леташніх урачыстасцях на Грунвальдскім полі. Святар звярнуўся да прысутных з кароткай казанню, якую скончыў словамі «Жыве Беларусь!» і традыцыйным «Амін!». Асвечаны сцягі былі вышаны на фасадзе будынка «Белрастаўрацыі» у Траецкім прадмесці. Працагам святая стала Гуканне вясны.

НАШ КАР.

## СТВАРАЕЦЦА НОВЫ САЮЗ

21 сакавіка пленум праўлення Музычнага таварыства БССР абмеркаваў пытанне «Аб канцэпцыі, тэрмінах і парадку правядзення мерапрыемстваў па стварэнні Саюза музычных дзеячаў Беларусі». Далей зрабіў старшыня праўлення МТ М. Дрынеўскі. Прайшлі спрэчкі па праекце статута новага саюза, які павінен будзе перш за ўсё абараніць прафесійныя інтарэсы і сацыяльныя правы музыкантаў ва ўмовах рынку.

Н. К.

## МУЗЕЙ У ШКОЛЕ

Адкрыўся этнаграфічны музей у Жлобінскай сярэдняй школе № 10. Гэтая падзея стала вынікам карпатлівай працы школьнага педагога і бацькоў, якія на працягу некалькіх год у пошуках музейных экспанатаў аб'ездзілі ці не ўвесь раён.

Адкрыццё школьнага музея суправаджалася канкрэтнай праграмай «Вячорні», якую падрыхтавалі вучні малодшых класаў. Экспазіцыя разлічана на два выставачныя пакоі: першы ўяўляе сабой інтэр'ер сялянскай хаты, у другім (ён ішчэ знаходзіцца ў стадыі афармлення) наведвальнікі змогуць азнаёміцца з гісторыяй культуры дакастрычніцкай Беларусі.

М. ШУКАНАУ.

г. Жлобін.

## АБ'ЯВА

### БЕЛАРУСКАЯ ОРДЭНА ДРУЖБЫ НАРОДА ДЗЯРЖАВНАЯ КАНСЕРВАТОРЫЯ ІМЯ

А. В. ЛУНАЧАРСКАГА  
аб'яўляе конкурс на заняццё вакантных пасада прафесарска-выкладчыцкага складу [для тых, хто мае мінскую прапіску]:  
— кафедра тэорыі музыкі дацэнт—1  
— кафедра спеваў прафесар—1  
— кафедра грамадскіх навук дацэнт—1  
ст. выкладчык—2.  
Тэрмін падачы заяў — адзін месяц з дня апублікавання аб'явы.  
Заявы і дакументы, згодна Палажэнню аб конкурсах, накіроўваць на імя рэктара на адрас: 226000, г. Мінск, вул. Ін-тэрнацыянальная, 30. Давадзі па тэл.: 27-49-42, 26-06-70.

**«Лім»**  
Заснавальнікі:  
САЮЗ ПІСЬМЕНнікаў БЕЛАРУСІ  
І МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ БССР.  
Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах.  
Ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга друкарня выдавецтва ЦК КП Беларусі.

АДРАС РЕДАКЦЫІ: 220600, ГСП, Мінск, вул. Захарава, 19.  
Тэлефоны: прыёмная рэдакцыі — 33-24-61; намеснік галоўнага рэдактара — 33-25-25; адказны сакратар — 33-19-85; аддзел публіцыстыкі: Міхась ЗАМСКІ — 33-19-65; аддзел пісьмаў і грамадскай думкі: Людміла КРУШЫНСКАЯ, Марыя ГІЛЕВІЧ — 33-19-85; аддзел літаратурнага жыцця: Алякс МАРЦІНОВІЧ — 33-24-62; аддзел крытыкі і бібліяграфіі: Галіна КАРНАНУСКАЯ — 33-22-04; аддзел літаратуры: Юрась СВІРКА — 33-22-04; аддзел музыкі: Святлана БЕРАСЦЕНЬ — 33-21-53; аддзел тэатра, кіно і тэлебачання: Жанна ЛАШКЕВІЧ — 33-21-53; аддзел выяўленчага мастацтва і аховы помнікаў: Пётра ВАСІЛЕУСКІ — 33-24-62; аддзел народнай творчасці і культасветработы — 33-24-62; аддзел навін: Віталь ТАРАС, Юрась ЗАЛОСКА — 33-22-04; аддзел мастацкага афармлення: Уладзімір ТАБУШАУ — 33-44-04; фотакарэспандэнт: Уладзімір КРУК — 33-24-62; бухгалтэрыя — 23-73-37.  
Пры перадруку просьба спасылка на «ЛІМ». Рукпісы рэдакцыя не вяртае і не рэцензуе. Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з думкамі і меркаваннямі аўтараў публікацыі.

Галоўны рэдактар Мікола ГІЛЬ.  
Рэдакцыйная калегія:  
Заір АЗГУР, Алякс АСІПЕНКА, Анатоль БУТЭВІЧ, Анатоль ВЯРЦІНСКІ, Андрэй ГАНЧАРОВ (нам. галоўнага рэдактара), Уладзімір ГІЛЕП, Уладзімір ГІЛАМЕДАУ, Лілія ДАВІДОВІЧ, Міхась ДРЫНЕУСКІ, Алякс ЖУК, Галіна КАРЖАНУСКАЯ, Ігар ЛУЦАНОВ, Уладзімір НЯКЛЯЕУ, Нічыпар ПУШКЕВІЧ, Барыс САЧАНКА, Юрась СВІРКА, Рычард СМОЛЬСКІ, Уладзімір СТАЛЬМАШОНАК, Віктар ТУРАУ.  
Адказны сакратар Барыс ПЯТРОВІЧ.  
Індэкс 63856 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12